



Пралетарыі ўсіх краін, яднайцеся!

Літаратура і Мастацтва

ОРГАН МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ І ПРАЎЛЕННЯ САЮЗА ПІСЬМЕНІКАЎ БССР

ПЯТНІЦА, 20 студзеня 1989 г. № 3 (3465) © Выходзіць з 1932 г. © Цана 10 кап.

Да 500-годдзя Скарыны

На мінулым тыдні прайшло чарговае пасяджэнне аргкамітэта па падрыхтоўцы і святкаванні 500-годдзя з дня нараджэння выдатнага дзеяча славянскай культуры, беларускага першадрукара Францішка Скарыны. Пасяджэнне вяла старшыня аргкамітэта, намеснік Старшыні Савета Міністраў БССР Н. М. Мазай.

Заслухана інфармацыя старшыні Мінскага гарвыканкома У. І. Міхасёва і міністра культуры БССР Я. К. Вайтовіча аб стварэнні помніка Францішку Скарыне ў Мінску. Падтрымана ініцыятыва Беларускага фонду культуры аб адкрыцці рахунку па зборы сродкаў на помнік. Заслуханы таксама паведамленні намесніка старшыні Дзяржкамвыда рэспублікі С. А. Нічыпаровіча аб выпуску кніжных выданняў, прысвечаных Ф. Скарыне, старшыні праўлення Саюза мастакоў БССР У. І. Стальмашонка аб распрацоўцы эмблемы юбілею нашага першадрукара і намесніка міністра мясцовай прамысловасці БССР А. М. Вахціна аб рабоце па выпуску сувенірнай прадукцыі ў гонар юбілею Ф. Скарыны.

Рашэннем Савета Міністраў рэспублікі ад 29 лістапада 1988 года імя Францішка Скарыны прысвоена Гомельскаму дзяржаўнаму ўніверсітэту.

На пасяджэнні разгледжана пытанне аб устанавленні ў гуманітарных вышэйшых навучальных установах чатырох скарынаўскіх стыпендыяў студэнтам за найлепшыя поспехі ў вучобе.

Даручана Міністэрству культуры рэспублікі, Саюзу пісьменнікаў і Акадэміі навук БССР распрацаваць і ўнесці на чарговае пасяджэнне аргкамітэта прапановы пра правядзенні ўрачыстасцей, прысвечаных 500-годдзю з дня нараджэння Францішка Скарыны ў Мінску і Маскве.

У Мінскім ГК КПБ адбылася нарада, на якой разгледжана пытанне аб будаўніцтве помніка Ф. Скарыне, 500-гадовы юбілей якога мы будзем адзначаць у 1990 годзе. Былі абмеркаваны ўмовы конкурсу на лепшы помнік вялікаму асветніку. Выступаючы абмяняліся думкамі аб месцы ўзвядзення помніка ў Мінску.

Вырашана правесці аднаэтапны конкурс на лепшы помнік Ф. Скарыне. Палажэнне і ўмовы конкурсу будуць распрацаваны і зацверджаны ў самы бліжэйшы час. Удзельнікі нарады, абмеркаваўшы некалькі прапаноў, прыйшлі да вываду, што адзіна прымальным месцам для помніка можа быць раён Акадэміі навук БССР.

У абмеркаванні прынялі ўдзел загадчык кафедры скульптуры, народны мастак БССР А. Анікейчык, прафесар БДТМІ, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР В. Шаранговіч, член рэдакцыйнай калегіі па выяўленчаму мастацтву Міністэрства культуры БССР У. Уродніч, начальнік упраўлення «Галоўмінскархітэктур» Я. Кавалёўскі, старшыня Саюза мастакоў БССР, народны мастак БССР У. Стальмашонак, пісьменнікі А. Мальдзіс і М. Лужанін, члены секцыі скульптуры Саюза мастакоў БССР.

Вёў пасяджэнне сакратар Мінскага гаркома партыі П. К. Краўчанка.

Мы чулі музыку душы тваёй, Арменія

Сыходзіў першы снежаньскі тыдзень. Мы рыхтавалі чарговы нумар «ЛіМа», раз-пораз прыслухоўваючыся да радыё: пра страшную стыхійную катастрофу ў Арменіі ўжо ведалі, чакалі больш поўных, пэўных звестак. І раптам — перадача з Ерэвана. Музычная. Спявала армянская капэла...

Мы ўжо не зважалі на абвесткі назваў, не задумваліся пра слоўны змест незнаёмых народных песень: усё разумелі без тлумачэнняў і перакладу, адчувалі ў спевах боль, стогі, жалобу, і душа наша адгукалася плачам.

Многія не хавалі і не стрымлівалі слёз і цяпер, на канцэртах Дзяржаўнай акадэмічнай капэлы Арменіі ў Мінску. 13 студзеня гэтыя славы калектыву, якім больш за чвэрць стагоддзя кіруе лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР і Армянскай ССР, народны артыст СССР прафесар Аганес Чакіджан, выканаў у філармоніі «Рэвюем» Д. Вердзі. (Партыёрам быў Акадэмічны сімфанічны аркестр БССР на чале з Ю. Яфімавым). Адбыліся таксама сольныя канцэрты капэлы і кранальная сустрэча з землякамі ў лагеры «Зубраня», які даў прытулак армянскім дзецям, эвакуіраваным з раёнаў стыхійнага бедства.

Са сцэны філармоніі былі выказаны словы ўдзячнасці армянскіх артыстаў беларускаму народу за братнюю дапамогу. Сама ж праграма мінскіх выступленняў капэлы ўспрымалася высокай данінай памяці ахвяр стыхій.

Мінчане пазнаёмліліся з патрыятычнай музыкай М. Екмаліяна, захапіліся свежасцю фарбаў у яркіх, непаўторных хорах Камітаса, адзначылі высокую гучань ва ўрыўках з духоўных і оперных твораў В. Моцарта, Д. Расіні, Д. Вердзі, А. Ціграняна... І адкрылі для сябе адметную асобу харавога



Дзяржаўная акадэмічная капэла Арменіі — у Мінску. Фота Ул. КРУКА.

дырыжора А. Чакіджана: у артыстычнай, дасціпнай пласціцы маэстра, у акадэмічнай адточанасці жэсту выразна адчувалася, так бы мовіць, не толькі рэжысура, але і драматургія гучы, яго дынаміка, тэмбр, фразіроўка.

Выдатныя магутныя галасы, эмацыянальнасць, адухоўленасць, культура спеваў (дарчы, усё свае праграмы, у тым ліку творы буйной формы нахшталь «Рэвюема», артысты

спяваюць на памяць, без нот!) Пра вартасці капэлы разважаць можна бясконца. Але мы спадзяемся на новыя сустрэчы з армянскімі артыстамі. І не толькі ў Мінску: няма сумнення, што старажытныя сцены Полацкага Сафійскага сабора, дзе пёўчыя галасы гучаць надта гожа, — чуйна ўспрынялі б мастацтва гэтых моцных духам, багатых душою, таленавітых людзей.

С. ВЕТКА.

З ПОШТЫ ГЭТАГА ТЫДНЯ

ПАДКАЗКА ЦІ ПРЫМУС?

12—19 студзеня праходзіў Усесаюзны перапіс насельніцтва. Як сведчыць лімаўская пошта, у час візітаў падлікоўцаў у нашы дамы не абышлося без непаразуменняў...

Хачу выказаць сваё меркаванне адносна інтэрв'ю загадчыка аддзела перапісу і ўліку насельніцтва Дзяржкамстата БССР В. В. Сівянкавай («ЛіМа» за 6 студзеня г. г.). На пытанне карэспандэнта, як падлікоўцы будуць вызначаць родную мову людзей, В. Сівянкава адказвае: «...Што датычыць мовы — роднай лічыцца тая, на якой прынята гаварыць у сям'і». І далей: «Ніякага ўціску, прымусу, тым больш фальсіфікацыі з боку падлікоўца не павінна быць. Ну, а дапамагчы пара-

дай — гэта, безумоўна, ягоні абавязак». Вось так, «на якой прынята гаварыць у сям'і». Думаю, што не вярта доўга пераконаваць нікога, што на пытанне, на якой мове гавораць у сям'і, 99,9 працэнта насельніцтва і сталіцы Беларусі і іншых беларускіх гарадоў адкажуць: «на рускай». З гэтага і вынік будзе зроблены, што родная мова на Беларусі... руская!

Па перапісе 1970 года беларускую мову ў БССР назвалі роднай 6,9 мільёна чалавек. Па

перапісе 1979 — ужо 6657 тысяч чалавек. Ну а ў 1989, з ненавязлівай падказкай падлікоўца, мы маем магчымасць зрабіць вялізны крок па шляху «збліжэння» нацыі і народнасцей.

С. АБЛАМЕЙКА,
старшы навуковы супрацоўнік Белдзяржмузея народнай архітэктур і побыту.
г. Мінск.

12 студзеня, у першы дзень Усесаюзнага перапісу насельніцтва, да мяне ў кватэру прыйшлі дзве маладыя дзяўчынкі — падлікоўцы. Па чарзе яны задавалі неабходныя пытанні, запісвалі мае адказы. Але вось на пытанне, якая мова для мяне з'яўляецца роднай, яны чамусьці спачатку адказалі самі. І растлумачылі ў

адказ на мае здзіўленне, што калі я размаўляю з імі па-руску, то маеі роднай мовай і з'яўляецца руская. Іх маўляў, так інструктавалі... Яшчэ яны дадалі: «Вы хочце, чтобы больше книг, газет и журналов выходило на белорусском языке?»

Вядома, у рэшце рэшт у падліковы ліст усе дадзеныя пра мяне былі ўнесены паводле маіх слоў. А калі б я не заўважыла «самастойнасці» падлікоўцаў? І наогул, ці адзінкавы гэта выпадак?

Т. БАДЗЮЛЯ,
інжынер-энергетык.

г. Гомель.

Калі да нас на праспект Пушкіна прыйшлі збіраць даведкі для перапісу насельніцтва,

мяне дома не было, адказы за нас абедзвюх давала дачка, інжынер-праграміст Інстытута біяарганічнай хіміі. Усе яе адказы прымалі на веру, акрамя аднаго... Дарэчы, і пытання такога ёй не задавалі, проста яна заўважыла, што ў графе родная мова перапісчыца паставіла руская.

— Чаму? — спытала дачка.

— Так нам казалі.

Нягледзячы на катэгарычны пратэст дачкі, запісы ў графе не былі зменены ні ёй, ні мне (завочна!). Адзінае, чаго дамаглася дачка, — перапісчыца паведаміла ёй сваё імя (Вікторыя Іванчанка) і месца вучобы (педагагічны інстытут).

Хто ж даў такі інструктаж?

С. КЛІМКОВІЧ,
рэдактар СТД БССР.
г. Мінск.

У сакавіку ў адпаведнасці з рашэннямі нечарговай сесіі Вярхоўнага Савета СССР адбудуцца выбары народных дэпутатаў СССР.

Волевыяўленнем народа будзе сфарміраваны з'езд народных дэпутатаў, дадзены старт новай сістэме дзяржаўных органаў, пакладзены пачатак увасабленню галоўнай ідэі палітычнай рэформы: уся паўната ўлады — Саветам. Гэта будзе буйная ваха на шляху рэвалюцыйнага абнаўлення савецкага грамадства.

Напярэдадні гэтай важнай падзеі ў жыцці краіны Цэнтральны Камітэт КПСС звярнуўся да партыі, да ўсяго савецкага народа са спецыяльным Зваротам, прынятым на Пленуме ЦК КПСС 10 студзеня 1989 года. У Звароце падведзены вынікі першых гадоў перабудовы і прадстаўлены асноўныя напрамкі палітыкі партыі на бліжэйшую будучыню.

У Звароце гаворыцца: «Пасля красавіцкіх вольт неабвержна пазначвае: перабудова адзіна правільны выбар. Іншага шляху ў нас няма. І мы будзем цвёрда ісці ім, працягваць творчы пошук, настойліва ажыццяўляць маштабныя планы пераўтварэнняў, паскараць рух наперад».

НА ПЛАТФОРМЕ ПАРТЫІ

Зварот ЦК КПСС

Шлях гэты не можа быць простым. Партыя ўсведамляе, што працэс абнаўлення складаны і супярэчлівы, што народжаныя перабудовай, выпакутваныя грамадствам спадзяванні рэалізуюцца далёка не цалкам. На шэрагу ўчастках, у тым ліку ў сацыяльнай сферы, ёсць прабуксоўкі, распачатыя рэформы часам даюць халастыя абароты. Партыя не здымае з сябе адказнасці за гэта. Яна цяжка аднавіць абстаноўку, бачыць усё, што тармазіць перабудову. Пераадольваючы цяжкасці і перашкоды, КПСС павышае патрабавальнасць перш за ўсё да сябе, да камуністаў.

Не ў характары нашага народа чакаць манны нябеснай, адзначаецца ў Звароце. У перабудове не павінна быць тых, хто адседжаецца, пабочных і безудзельных. Агульных мэт мы можам дасягнуць толькі аб'яднанымі намаганнямі. Перабудова — наш лёс, шанец, які дае нам гісторыя, і ён не можа, не павінен быць упущаны.

Звяртаючыся са сваёй перадыбарчай праграмай, партыя запэўнівае ўсіх савецкіх людзей, што яна і ў далейшым будзе няўхільна ісці па шляху перабудовы, укладваючы ўсе сілы, калектыўную думку і калектыўны вопыт у рэвалюцыйнае абнаўленне нашага грамадства. Партыя спадзяецца, што кожны з нас будзе актыўным удзельнікам ажыццяўлення намечаных планаў. Партыя зробіць усё магчымае для ажыццяўлення актыўнай сацыяльнай праграмы — праграмы росту дабрабыту савецкіх людзей на аснове якаснага абнаўлення і ўздыму народнай гаспадаркі. Яна прыкладзе максімум намаганняў, каб савецкая эканоміка набыла дынамізм і наватарства, каб значна паскорыўся навукова-тэхнічны прагрэс, павышалася эфектыўнасць грамадскай вытворчасці.

Партыя зробіць усё для далейшага развіцця сацыялістычнай дэмакратыі, актыўнага ўдзелу кожнага чалавека ў грамадска-палітычным жыцці і кіраванні, для перамогі сапраўднага, поўнага народаўладдзя.

Усюды і ва ўсім партыя будзе праводзіць ленінскую нацыянальную палітыку, ствараць такія ўмовы, каб кожная нацыя і народнасць Краіны Саветаў жылі лепш, каб паўней і ярчэй раскрывалася іх нацыянальнае своеасаблівае, багацейшым і мацнейшым станавіўся наш брацкі саюз.

Партыя лічыць сваім абавязкам нарошчваць інтэлектуальны патэнцыял перабудовы, ствараць неабходныя ўмовы для фарміравання ўсебакова развітой, грамадска актыўнай асобы. КПСС — за паслядоўнае ўсталяванне ў жыцці нашага грамадства адкрытасці, публічнасці, высокіх гуманістычных ідэалаў і каштоўнасцей сацыялізму.

Партыя запэўнівае: наша знешняя палітыка і ў далейшым будзе ўсямерна служыць галоўнай мэце — забеспячэнню мірных умоў жыцця для цяперашняга і наступных пакаленняў савецкіх людзей.

ЦК КПСС звяртаецца да рабочага класа, сялянства, да ўсіх працоўных. Усе планы партыі падпарадкаваны інтарэсам народа. Ад іх выканання залежыць, як будзе складвацца жыццё заўтра, што прынясе дзень будучы. І ўсё гэта — у руках самога народа. Ваша праца, майстэрства, сацыяльная актыўнасць і грамадская пазіцыя — важнейшы залог поспеху. Вылучайце кандыдатамі, падтрымлівайце на выбарах у народныя дэпутаты СССР актыўных прыхільнікаў перамог, мыслячых і дзеючых перадыбарцаў, смела, адказна і маштабна!

ЦК КПСС звяртаецца да савецкай інтэлігенцыі з заклікам быць на вышыні яе місіі ў лёсаносны для Радзімы час. Помніць, які глыбокі водгук атрымліваюць ваша слова, ваша думка ў народзе. Па-падзвіжніцку працаваць у імя прагрэсу, аб'ядноўваць людзей, узнімаць і абараняць каштоўнасці сацыялізму, гуманізму і культуру адносінаў, паказваць асабісты прыклад высокароднасці і кансалідацыі.

ЦК КПСС звяртаецца да грамадскіх арганізацый — прафесійна-навуковых саюзаў, ленінскага камсамола, кааператывных арганізацый, жансаветаў, аб'яднанняў ветэранаў вайны і працы, навуковых работнікаў, творчых саюзаў СССР, іншых фарміраванняў, заклікае іх развіваць грамадскую самадзейнасць і грамадзянскі рух у падтрымку ідэі перабудовы, у імя інтарэсаў народа і мэт сацыялізму.

ЦК КПСС звяртаецца да камуністаў і беспартыйных, мужчын і жанчын, ветэранаў і моладзі, воінаў Савецкай Арміі і Ваенна-Марскога Флоту — да ўсіх грамадзян з заклікам да аб'яднання на платформе партыі.

Няхай будучыя выбары народныя дэпутаты СССР стануць школай дэмакратыі, трыумфам паўнаўладдзя народа!

«Не трэба рабіць сенсацыю»,

— так лічыць журналіст Сяргей НАВУМЧЫК, вылучаны калектывам Віцебскага тэлевізійнага завода кандыдатам у народныя дэпутаты СССР

Пагодзімся, аднак, што падзея гэтая — не радавая. Нават ва ўмовах цяперашняга этапу выбарчай кампаніі, калі ці не кожны дзень мае сваю дамінанту, прыносяць звесткі, якія часам засмучаюць, часам радуць.

Шматтысячны калектыў аднаго з буйнейшых і, дарэчы, аднаго з самых «інтэлектуальна аснашчаных» прадпрыемстваў Віцебска выказаў давер маладому журналісту, супрацоўніку газеты «Віцебскі рабочы». Вось як, напрыклад, ацанілі гэты факт відавочцы падзеі — перадыбарчай канферэнцыі тэлезавода — аўтары карэспандэнцыі «Чалавек збоку», змешчанай у «Советской Белоруссии» 15 студзеня: «З дзесяці дастойных прэтэндэнтаў, вылучаных напярэдадні на агульных сходах... перамог з яўнай перавагай «чалавек збоку». Гэта яшчэ адно сведчанне ўзрастаючай грамадскай актыўнасці людзей, іх зацікаўленасці ва ўсталяванні сапраўднага народаўладдзя, вольнага ад бю-

— Пра вылучэнне мяне кандыдатам у дэпутаты даведаўся літаральна за дзень да канферэнцыі, ні з кім з завад-

чан дагэтуль не быў знаёмы асабіста, не скажу, каб быў задаволены сваім выступленнем перад такой вялікай аўдыто-

ракратычных гульняў і дыктату «звыш». Ёсць і яшчэ адна акалічнасць, якая абумоўлівае нашу ўвагу да прэтэндэнта на дэпутацкі мандат па Віцебскай гарадской нацыянальна-тэрытарыяльнай выбарчай акрузе № 79. С. Навумчык — наш аўтар. Чытачы «ЛіМа», напэўна, памятаюць яго выступленні на старонках штодзённіка, у прыватнасці, надрукаваны летася артыкул «Мяжа», дзе ставілася пад сумненне ідэя будаўніцтва АЭС на Гарадоччыне. Раскрыем тут і такую рэдакцыйную «таямніцу»: была ў нас дамоўленасць з Сяргеям, што ён падрыхтуе для «ЛіМа» матэрыял пра тое, як праходзіць выбарчая кампанія ў Віцебску. Як ведаць, магчыма, той матэрыял убачыў бы свет менавіта на гэтай паласе... Але — С. Навумчык стаў непасрэдным удзельнікам таго працэсу, які збіраўся па-журналісцку назіраць і аналізаваць.

...Набіраю рэдакцыйны тэлефон «Віцебскага рабочага», каб узяць інтэрв'ю ў калегі...

рыяй, і таму вынікі галасавання — поўная для мяне нечаканасць, — сказаў на пачатку гутаркі С. Навумчык. — Больш

А носьбіт ідэй — інтэлігенцыя...

Сярод кандыдатаў у народныя дэпутаты краіны — народны мастак СССР Міхаіл САВІЦКІ, вылучаны Беларускай фундам культуры

Наш карэспандэнт звярнуўся да Міхаіла Андрэвіча з просьбай падзяліцца сваімі думкамі і ўражаннямі ад сёлётай перадыбарчай кампаніі, коротка акрэсліць сваю кандыдацкую праграму.

— Чалавек становіцца грамадзянінам, — сказаў мастак. — «Перабудова можа быць паспя-

ховай толькі тады, калі яе галоўнай дзейнай асобай становіцца чалавек...» Свядома цытую гэтыя словы са Звароту ЦК КПСС да партыі і савецкага народа, бо ў іх — павага да вас, да мяне, да чабана ў далёкім аўле, да ўсіх, хто працуе, хто зацікаўлены ў дэмакратызацыі грамадства. А яшчэ ў гэтых

словах — спадзяванне на кожнага з нас: іменна чалавек, якому цяпер дадзена поўнае права быць асобай-творцам, а не робатам-выканаўцам, можа вывесці краіну з эканамічнага і культурнага тупіка, з тупіка аморфнасці і дылетанцтва.

Чаму я сказаў — дылетанцтва? Днямі глядзеў тэлеперадачу пра выбары дырэктара на адным буйным прадпрыемстве. Кандыдатур на пасаду было дзве, пасада, зразумела, адна. Падумалася: а чаму так мала прэтэндэнтаў? І сам сабе адказаў: а дзе іх браць, тых сапраўдных прафесіяналаў-тэхнолагаў, канструктараў, інжынераў, якія б маглі зрабіць пераварот, такую тэхнічную рэвалюцыю, якая б дапамагла нам убачыць перспектывы не такога ўжо далёкага XXI стагоддзя? Няма іх, такіх рэвалюцый-

Нечаканасцей не было

БЫЛО ГЭТА ўжо даўно, але надарылася цяпер успомніць. Я тады працаваў у Дзяржынску і па рэдакцыйных справах калі-нікала мне даводзілася заходзіць да першага сакратара райкома партыі, цяпер ужо нябожчыка, Данілы Майсеевіча Лемяшонка. Вось і ў той дзень сядзіў у кабінце, размаўляем, як уваходзіць сакратарка і кажа, што прыйшла дэпутат Вярхоўнага Савета СССР, загадчыца фермы аднаго з калгасаў раёна.

— Хай зойдзе, — адказаў Лемяшонка, і праз хвіліну ў кабінет увайшла невысокая паўнаватая кабетка з азылым тварам.

Я ведаў яе. Мне неаднойчы даводзілася з ёй сустракацца і гутарыць. І кожны раз я здзіўляўся яе недалёкасці і элементарнай непісьменнасці. Праўда, некалі яна лічылася перадавой даяркай, і таму, відаць, на яе асобе і спыніліся «наверсе», калі падбіралі кандыдатуру для вылучэння кандыдатам у дэпутаты. Адваідала, яна, мабыць, усім паказчыкам разнарадкі, дзе давалася арыенціроўка, па якіх анкетных дадзеных падбіраць кандыдатаў па той ці іншай выбарчай акрузе.

Жанчына села на крэсла і, зазіраючы ў вочы Лемяшонку, сказала:

— Вы, Даніла Майсеевіч, відаць, забыліся, што закончанаеца мой дэпутацкі тэрмін?

— Не, не забыўся, — адказаў той. — А што такое?

— Як што? — здзіўлялася госця. — Хіба я, Даніла Майсеевіч, была дрэнным дэпутатам?

— Так сабе, ухіліўся ён ад адказу. — Дык чаго вы ўсё-такі прыйшлі?

— Хачу, каб мяне абралі дэпутатам у другі раз. Мая ферма — лепшая ў раёне.

— У другі раз? — перапытаў сакратар, папярхнуўшыся. — Скажыце дзякуй і на гэтым.

— Ну, як сабе хочаце, — паднялася з крэсла дэпутатка. — Калі так, то я магу і вышэй пайсці...

Дэпутатам на другі тэрмін яна не стала. Дэпутатам «зрабілі» адну саўгасную свінарку...

БАДАЙ, ці не самая агідная сутнасць сталіншчыны і брэжнеўшчыны ідзе больш так адкрыта і цынічна не працяглася, як у нашай «самай дэмакратычнай у свеце» выбарчай сістэме. Ці адчувалі мы гэта? Вядома ж, адчувалі. Народ адказаў на выбары без выбару ўсё ўзрастаючай апатыяй, абьякаваў да «важнейшай палітычнай кампаніі». У дзень «усенароднага свята» мала ўжо хто спышаўся першым апусціць свае бюлетэні, многія з нас ішлі галасаваць, прыхапіўшы з сабой пашпарты і запрашалыя паштоўкі дамачадаў, а то і суседзяў, каб не марнаваць дарэмна час усім.

Сёння мы маем новы выбарчы закон, народжаны перабудовай, дэмакратызацыяй грамадства, рэформай палітычнай сістэмы. На канец сакавіка гэтага года прызначаны выбары народныя дэпутаты СССР. З імі мы звязваем надзеі выкарыстаць рэдкі шанец стварыць сапраўды дэмакратычны, свабодны ад уплыву, уціску адміністрацыйна-казённага «істэблі-

шменту» Вярхоўнага Савета. Фарміраванне дэпутацкага корпусу — справа надзвычай складаная. Трэба знайсці, выявіць з мільёнаў людзей самых таленавітых, разумных, дзелавых, адданых справе сацыялізму, здольных абараняць інтарэсы народа ўсёй дзяржавы.

Заканчанаеца вылучэнне кандыдатаў у народныя дэпутаты. І, не ў прыклад колішнім гадам, гэтая кампанія суправаджаецца кіпеннем страсцей, вострымі дыскусіямі, гарачымі спрэчкамі. Упершыню, бадай, мы сутыкаемся з сюрпрызамі — раптам даведваемся, што недзе пры вылучэнні кандыдатаў народ пракаціў на варангах самаўпэўненых кіраўнікоў і адаў галасы людзям радавым, але з акрэсленай грамадзянскай пазіцыяй, смелым і прыныцыповым.

Ёсць прыклады і іншага раду. Сям-там нехта з «гвардыі» застойнага перыяду робіць спробы павярнуць перадыбарчую кампанію ў старое «традыцыйнае» рэчышча, заклікаюць да перадыбарчага «парадку», перасцерагаюць ад анархіі, «разгулу дэмакратыі».

Ёсць і такі феномен... ПА ТЭЛЕФОНЕ сакратар парткома Мінскага гадзіннікавага завода Віктар Валяцінавіч Чыкін з непрыхаваным гонарам сказаў мне, што ў іх амаль ва ўсіх цэхах вельмі актыўна прайшло вылучэнне «кандыдатаў у кандыдаты». У 9-м цэху, напрыклад, давялося двойчы праводзіць сход. «Прыходзьце 11 студзеня на канфе-

РОДНАЕ СЛОВА...

Ў «РОДНЫМ СЛОВЕ»

Прыемна і радасна было мне, калі атрымала ліст ад доктара філалагічных навук, прафесара, заслужанага дзеяча навукі БССР, пісьменніка Фёдара Міхайлавіча Янкоўскага, у якім ён не толькі выказаў згоду завітаць у нашу школу, але і паведаміў: «Будуць Янка Брыль, Генадзь Каханюўскі і Арсень Ліс». І хоць Фёдара Міхайлавіча я ведаю і люблю даўно, яшчэ са студэнцкіх гадоў, але адна справа — на працягу дваццаці гадоў пісаць лісты і пасылаць вішавальныя паштоўкі, і зусім другое — сустраць у сваёй школе такіх дарагіх гасцей.

У школьнай зале было людна: члены клуба «Роднае слова» нашай школы, вучні старэйшых класаў, члены літаратурнага аб'яднання «Спадчына» школы-інтэрната, настаўнікі.

Пра гісторыю роднага слова, яго лёс і пакутны шлях, яго носьбітаў расказаў Ф. Янкоўскі. Пра «найчысцейшую з усіх славянскіх моў» гаварыў ён. Цікавае ўслухваліся вучні ў гучанне слоў «яселле», «бліскавіца», «немаўлятка», «збожжа», «крыніца»... Упершыню яны пачулі тлумачэнне значэння слова «дашчэнт», дзедаліся, што словы «пачатак» і «канец» паходзяць з аднаго караня. Фёдар Міхайлавіч назваў шмат афарызмаў, крылатых слоў і выразаў, фразеалагізмаў, трапных выслоўяў з твораў Янкі Брыля. І ўсе яны — пра высокую мараль, чалавечнасць, чысціню адносін людскіх...

Г. Каханюўскі і А. Ліс расказалі пра гісторыю нашага краю, пра нашы вёскі і мястэчкі, слаўных людзей, што жылі на Сморгоншчыне ці былі тут. А. Ліс прачытаў вершы У. Караткевіча, сказаўшы пры гэтым, што так рана памерлы пэст «будзіў нашу гістарычную памяць».

Звяртаючыся да школьнікаў, Янка Брыль напамінуў: «Вы — маладыя, вы — нашы наследнікі. Вы павінны ведаць праўду...» І, мабыць, упершыню з вуснаў пісьменніка прысутныя пачулі праўду пра Максіма Гарэцкага, Кузьму Чорнага і многіх-многіх іншых слаўных літаратараў. Не абышоў Іван Антонавіч і цяжкае пытанне аб перабудове нашага грамадства, аб тых падзеях, што адбываюцца ў нашай краіне.

Больш за дзве гадзіны працягвалася сустрэча.

Пройдзе час, але я веру, што мае вучні (ды і ўсе прысутныя) неаднойчы ўспомняць цэлыню і шчырасць сустрэчы, цудоўныя ўрокі роднага слова, Праўды, Сціпласці і Дабрыні.

А яшчэ пра сустрэчу будуць нагадваць дарагія радкі, што напісалі ў кнізе ганаровых гасцей пісьменнікі: «Радасна было сустрэцца ў клубе «Роднае слова» з сапраўднымі патрыётамі нашай духоўнай спадчыны. Жадзем усім аматарам беларускага слова поспехаў, шчасліва выбраць жыццёвую дарогу».

А. РУДКО,
настаўніца.

г. Сморгонь.

воды, прадукты харчавання ў рэшце рэшт трапляюць у арганізм чалавека.

— Сяргей, ці не тлумачыцца твой поспех на гэтым этапе выбараў, тваёй, так бы мовіць, апазіцыйнасцю да ўлад горада, вобласці?

— Не думаю... Хоць, магчыма, у кагосьці і склалася такое ўражанне — галоўным чынам з-за маіх выступленняў у друку пра мяркуемае будаўніцтва АЭС. Можна толькі пашкадаваць, што ў пэўны момант я не знайшоў падтрымкі ў некаторых адказных асоб. Так, апазіцыя дзеля апазіцыі не мае сэнсу, але я перакананы, што калі справа тычыцца перакананняў, поглядаў, пазіцыі — іх трэба адстойваць рашуча і прыняцкова.

— Вядома, у тэлефоннай размове няма магчымасці пераспытаць больш падрабязна і пра тваю праграму, і пра твае ўражанні ад падзей, у якіх ты ўдзельнічаеш. І ўсё ж, калі ідзе гутарка менавіта паміж журналістамі, што б ты адзначыў найперш?

— Я ўжо казаў, што цяпер шмат даводзіцца хадзіць па за-

чалавек заўсёды ў працы. А гэта адзін з кампанентаў маральнага грамадства. Гарманічныя, творчыя асобы павінны дзейнічаць у нас заўтра, не пазней, а не ў нейкай там перспектыве.

І яшчэ. Дзяржава—арганізм цэласны, і нельга сказаць, што культура не мае адносін да эканомікі. І вось тут закрану сёлетнюю выбарчую, правільную, пакуль што перадвыбарчую кампанію. Я яшчэ не зусім разумею, якой будзе структура народных дэпутатаў, іх з'ездаў. Аднак з ранейшага вопыту ведаю, што дэпутат адной камісіі не мае ніякага ўплыву, што робіцца ў другой, а значыць, у рабоце іншых камісій прымаць удзелу не можа. А гэта — не на карысць справе.

Выклікаюць у мяне сумненні

ментах, якімі іх сустракалі, можна было думаць, што найбольш шанц быць абранымі ў І. Каланіцкай, І. Шышкіна і Р. Татура.

Пачалося абмеркаванне прэтэндэнтаў. Слова бярэ жанчына з прэзідыума: «Я седаю таварыша Шышкіна з 1957 года, калі ён прыйшоў на завод. Гэта выдатны працаўнік, ён прымае актыўны ўдзел у грамадскім жыцці, з'яўляецца членам парткома. Я заклікаю аддаць галасы за Шышкіна Івана Цімафеевіча».

На трыбуне — прадстаўнік 5-га цэха, дзе працуе Шышкін. Паўтарае амаль тое самае: «Я ведаю Івана Шышкіна 15 гадоў. Гэта добрасумленны працаўнік, прапаную абраць яго кандыдатам у народныя дэпутаты». І яшчэ адзін прамоўца. Гэты, праўда, қажа, што сёння ўбачыў Шышкіна першы раз у жыцці, але, паслухаўшы яго выступленне, вырашыў галасаваць за яго. Потым выступіў начальнік цэха, які таксама заклікаў аддаць галасы за Шышкіна.

Дзіўна, але пра астатніх прэтэндэнтаў чамусьці амаль ніхто не сказаў ні слова, хоць былі на канферэнцыі прадстаўнікі ўсіх цэхаў. Праўда, адзін з прамоўцаў сказаў быў, што рабочыя яго цэха абралі для ўдзелу ў сённяшнім саборніцтве Ірыну Іванаўну Каланіцкую. Але, зрабіўшы паўзу, вымавіў: «Заклікаю галасаваць за Шышкіна!» У зале заварушыліся, нехта побач з іроніяй сказаў: «Гэтага падгаварылі!». Я спытаў у сваіх суседка, работніцы 9-га цэха, чаму ніхто з іх не выступіў са словам аб Каланіцкай, не заклікаў галасаваць за яе? «Вы што, не бачыце, што ўсё загадзя вырашана?» — пачуў я.

«Ну што ж, — сказаў старшыня, — больш ніхто выступіць не жадае, прыступім да

даць адзін з будынкаў пад дзіцячую паліклініку. Апошнім часам гэта стала ледзь на модай. Я, вядома, не спецыяліст у архітэктуры, але такая шматфункцыянальнасць адміністрацыйных будынкаў мяне здзіўляе: сёння тут выканком, заўтра—радом... Ці такія ўжо ў нас уяўленні пра ўстановы аховы здароўя: быў бы кабінет, пісьмовы стол і чалавек у белым халаце?

Мяркую, што абьякаваць да здароўя людзей у сукупнасці з кіраўнічымі памылкамі надзвычай ускладнілі, абстрактны экалагічны абстаноўку на Віцебшчыне. Напрыклад, пры ўсёй маёй павазе да кіраўніцтва вобласці, думаю, што яно не правялі належнай закладчанасці і рашучасці ў наваполацкай сітуацыі, паддалася правам ведамасных гульняў. Трэба катэгарычна ставіць пытанне аб перапрафіліраванні заводу БВК. Неабходна таксама ўстанавіць на некаторых віцебскіх прадпрыемствах эфектыўныя апараты па ачыстцы аксідаў цяжкіх металаў — пакуль што на гарадскія звалкі скідваюць тоны гальванічных шлакаў, якія праз грунты вы-

развіваць з першага класа пачуццё лагічнага і творчага мыслення, творчасць ва ўсіх яе праявах. Пакуль жа наша школа з'яўляецца інфармацыйным цэнтрам, дзе ўсё пабудавана на запамінанні. На жаль, і ўсесаюзны з'езд настаўнікаў, які, дарэчы, быў падобны не на форум, а на звычайны дзяжурны сход, і не ставіў задачы будаваць новую школу. Усё звязалася да праблемы, як палепшыць кіраўніцтва ёю. Гэтак-сама, як, дарэчы, і ў сельскай гаспадарцы, дзе мы ўсё перабудоўваемся і перабудоўваемся, а рэальнага плёну гэтых перабудоў штосці не відаць. Паўтараю: школа павінна ўзгадоўваць чалавека, які без нейкай дадатковай адукацыі мог бы быць карысным грамадству, мог бы, прынамсі, сам сябе пракарміць. Аксіёма: творчы

нясмелы мужчынскі голас: «Мяне завуць Уладзімір Вязевіч, прапаную сваю кандыдатуру для абрання кандыдатам у народныя дэпутаты».

У спіс уключаюць і яго. — Цяпер паслухаем праграмы нашых патэнцыяльных кандыдатаў і дэпутаты, — прапанаваў старшыня сходу.

Адзін за адным прэтэндэнт, сярод іх і «навааспечаны», падымаліся на трыбуну, каб выклікалі свае праграмы. Вядома ж, гэта былі не праграмы — прамоўцы абмяжоўваліся некалькімі фразамі аб тым, што сёння ў кожнага на вуснах: харчовая і жыллёвая праблема, барацьба з алкагалізмам, развіццё кааператыўнага руху, дэмакратызацыя грамадства і г. д.

Мне спадабалася выступленне І. Каланіцкай. Гаварыла яна без шпаргалкі, да таго ж змагла, хоць і вельмі сцісла, абмяляваць далёка не зайздросныя ўмовы жыцця і працы жанчын-работніц завода. Гаварыла напорыста, з іранічнымі, нават злымі жартамі, ад якіх сямутаму ў прэзідыуме рабілася нятулава.

Я на момант уявіў яе на трыбуне залы пасяджэнняў Вярхоўнага Савета ССР, і карціна гэтая, даўбог, не падалася мне нерэальнай. Нехта смяяўся: той у яе маштаб мыслення, маўтаў, хоць і з нас ужо дэпутатаў — даярэн-ударніц і рабочых-перадавікоў, якія толькі ўмеюць падмацаць рукі ў час галасавання. Такіх сапраўды хоць і было, але ж не таму, што яны даярні ці свідарні, а таму, што па сваіх чалавечых якасцях не былі здатны да дэпутацкай дзейнасці. Эрзшы, гэтая іх дзейнасць наогул не была патрэбна, бо «дэпутаты з народа» выконвалі толькі ролю фігурантаў: каб можна было за іх кошт выстаўляцца на ўсё свет, што ў нас самы дэмакратычны парламент у свеце, бо складаецца з рабочых і сялян.

Адным словам, каб я меў такое права, я прагаласаваў бы за Ірыну Іванаўну Каланіцкую. Тым часам «праграмныя» выступленні прэтэндэнтаў закончыліся. Хто пераможа? Мяркуючы па прамовах, па апладыс-

таго, у першыя дні пасля падзеі псіхалагічна адчуваў сябе досыць напружана, скавана. Раптоўна апынуўся ў цэнтры ўвагі — нехта назваў тое, што адбылося, «дзіцячай гульні», нехта ўспрыняў як сенсацыю... магчыма, толькі цяпер, калі адна дня бываю на заводзе, сустракаюся з людзьмі, якія выказалі мне высокі давер, пачынаю набываць штосьці падобнае на раўнавагу. Пад час гутарак набывае большую пэўнасць і акрэсленасць мая праграма.

— Снажы, калі ласка, у чым ле сутнасць?

— У праграме ўмоўна можна вылучыць тры накірункі — сацыяльны, экалагічны і культурны. Хоць, вядома, у нечым яны блізкія, узаемазвязаныя. Напрыклад, не сакрэт, што ў нас досыць нізкі ўзровень медыцынскага абслугоўвання — не хапае бальніц, паліклінік, радзільных дамоў. Затое толькі за апошнія гады ў Віцебску ўзведзены новыя будынкі трох райвыканкомаў, аднаго райкома, прыбудова да аблвыканкома, хутка справіць наваселле абком... Праўда, быццам бы прынята рашэнне пера-

нераў. Пакуль жа мы купляем тэхніку і тэхналогію за мяжой, тым самым умацоўваем нявер'е ў свае здольнасці, а значыць умацоўваем і нятворчыя адносіны да справы, той жа чылетантызм. Мы перасталі задваць у гены іменна таленавітасць. Не, я не кажу, што народ перастаў нараджаць таленты. Аднак жа няразвітыя таленты будуць пладзіць не таленавітасць.

Возьмем, напрыклад, дзіцячыя сады. Увесь выхаваўчы працэс там будзеца на гульнях. І ў выніку — мы, вобразна кажучы, дагуляліся. А трэба ўжо змалку фарміраваць чалавека працы, закладваць у яго менавіта гэтую патрэбу — патрэбу працаваць. І школа павінна даваць паўнацэнную політэхнічную адукацыю. Што я маю на ўвазе? Перш за ўсё —

рэнтую дэлегатаў працоўнага калектыву, дзе будуць выбіраць кандыдата ў народныя дэпутаты. Паглядзіце, якая там абудзеца «бойка», — сказаў ад канца нашай тэлефоннай размовы Віктар Валянцінавіч.

Трэба было так здарыцца, што на канферэнцыі я акурат сядзеў сярод прадстаўніц таго 9-га цэха, дзе так бурна выбіралі «кандыдата ў кандыдаты». Я пацікавіўся ў жанчыны, што сядзела побач, падрабязнасьці. Аказалася, што так званы актыўны цэха прапанаваў кандыдатуру цэхавага інструктара па кадрах Валянціну Хмяк, але большасць рабочых (а ў цэху працуе 400 чалавек) выступіла супраць, прапанаваўшы замест яе брыгадзіра ўчастка Ірыну Каланіцкую. Да брыгадзірства яна шмат гадоў працавала зборшчыцай, карысталася павагай таварышаў за свой баявы характар і прыняцывасць.

«Ну і дзе яна, ваша абранніца?» — спытаў я. Суседка паказала вачыма на жанчыну наперадзе нас. Жанчына, пэўна, чула нашу гаворку, бо азірнулася, усміхнуўшыся. Валасы жанчыны кранула сівізна, але твар быў малады і энергічны. Яна ўздыхнула: «Ведаеце, абралі мяне толькі ўчора, а пасля была другая змена, так што не паспела прадумаць сваю выбарчую праграму...»

В. Чыкін, адкрыўшы канферэнцыю, абвясціў, што ў цэхах было абрана для ўдзелу ў балаціроўцы кандыдатаў у народныя дэпутаты па 66-й нацыянальна-тэрытарыяльнай выбарчай акрузе горада Мінска шэсць чалавек: майстар, член КПСС А. Адаськоў, наладчык, член парткома І. Шышкін, электрык М. Рабіновіч, майстар А. Чарняўская, слесар і інструментальшчык Р. Татура і брыгадзір І. Каланіцкая.

У гэты момант у зале паднялася чыясць рука і пачуўся

Я — АРХІТЭКТАР і, натуральна, мне вельмі дарагія ўспаміны аб першай усваядзенай сустрэчы з Архітэктарай. Адбылося гэта колькі гадоў таму назад, калі нас, студэнтаў 1-га курсу архітэктурнага факультэта, цэплай восенню прывялі на Кастрычніцкую плошчу Мінска з заданнем абмераць гранітную трыбуну з балюстрадай. Асабіста мне даручылі мераць тую яе частку, дзе колісь меўся ўваход у Цэнтральны сквер з боку кінатэатра «Навіны дня». Некалькі дзён запар мы мeralі пукатыя фігурныя стоўбікі — балясіны, мацелі рукамі нагрэтую за дзень цёпла-шурпатую каменную паверхню вазаў. Не адно пакаленне беларускіх дойлідзю менавіта тут, на плошчы, далучалася да сваёй будучай прафесіі. Ад сябе і ад сваіх папачнікаў па цэху кажу «дзякуй» аўтару — архітэктару Я. Заслаўскаму.

З таго часу штораз праязджаючы плошчу, я нібы адчуваў у руках цеплыню граніту. Цяжка гэтае пачуццё выказаць, але гэта нешта блізкае да першага кахання, ці што...

І зось летася у сярэдзіне кастрычніка мне выпала сустрэцца з «маёй» часткай балюстрады... за 100 кіламетраў ад Мінска. Аўтобус з групай мінскіх архітэктараў ехаў у Магілёў на вызны пленум Саюза архітэктараў БССР, прысвечаны ахове помнікаў архітэктары. Па дарозе нехта запрапанаваў завітаць у Берасіно, каб паглядзець гарадскую новабудуёлю. У аўтобусе, апроч моладзі — учарашніх студэнтаў, ехалі і нашы былыя выкладчыкі, а таксама прызнаныя дойліды да чале са старшынёй творчага саюза, галоўным архітэктарам Мінска Я. М. Кавалеўскім. І калі мы пад'ехалі да будынка, дзе размешчана служба раённага архітэктара, дык убачылі там... дзе ўсім нам добра знаёмыя агромністыя вазы з чырвонага граніту, якія па-сірочы стаялі сярод бруднага газона. А крыху наводдаль мы заўважылі яшчэ цэлую гару бітых балясін і іншых фрагментаў балюстрады, якія скарыстоўваліся як будаўнічы матэрыял на суседняй будуёлі. Дарэчы, сходы той будуёлі таксама змураваны з рэшткаў балюстрады Кастрычніцкай плошчы.

Хацелася б праз вашу газету задаць пытанне: якім чынам фрагмент помніка архітэктары Беларусі савецкага перы-

яду — балюстрады Цэнтральнага сквера, уключанага ў «Збор помнікаў», апынуўся на клумбе ў Берасіно? Таксама хачу ведаць — чаму раённы архітэктар выкарыстоўвае найкаштоўнейшы граніт для абліцоўкі жылля?

В. ГЛІННІК,
намеснік старшыні камісіі аховы помнікаў архітэктары Беларускага Фонду культуры.

подмазан советским миром» (т. 45, с. 356). Калі некаторыя гісторыкі не могуць асіліць у сабе нелюбоў да народа, сярод якога жывуць, то няхай спецыялізуцца ў напісанні гісторыі іншых народаў. Хаця малаверагодна, што іх «здольнасці» дзе-небудзь цяпер могуць спатрэбіцца.

Як стала вядома, першай гісторыяй нашага краю, атрымаўшай, дарэчы, высокую ад-

ты, ініцыятыву і аўтарскія правы?»

3. Ці ведаюць аўтары артыкула каго-небудзь (мо чулі пра такі выпадак?), каму б адмовілі ў прыёме ў «Мартыралог Беларусі»?

4. Ці трымалі аўтары ў руках хоць адзін праграмны дакумент «Мартыралог»?

З усіх апытаных (па тэлефоне) па першым пытанні адна Н. Кушнарэва цвёрда стаіць на

нашых землякоў перабраліся туды і ў другой палове 30-х па той жа самай прычыне, што і Андрэй Мрый. Адсудзеўшы ў сталінскіх лагерах, ён аказаўся лішнім, непатрэбным чалавекам нават у глухой на той час Валагодчыне, дзе вымушаны быў некалькі гадоў правесці ў адміністрацыйнай высылцы. «Я нідзе нічога не ўтойваў, — пісаў пісьменнік-сатырык у вядомым цяпер лісце «друга працоўных» Іосіфу Вісарыянавічу Сталіну, — і ўсё, як толькі дзедваляліся пра маю высылку, мне адмаўлялі ў працы. Я гатовы быў ехаць абшчуды, у самыя непрыступныя, неабжытыя месцы, каб толькі працаваць і жыць».

Колькі ж беларусаў з намёртава прышпіленаю біркай «вораг народа» валілі векавыя сосны на сопках паўвострава, дзяўбалі тамашнюю камяністую глебу?! Хто ў лагерах, а хто вась так, як напачатку і Андрэй Антонавіч, — «добра-ахвотна», разам са сваёй сям'ёй.

У далёкай Карэліі, дарэчы, апынулася і малодшая сястра пісьменніка Андрэя (А. Мрый) і Васіля Шашалевічаў Аксіння Антонаўна.

Там выйшла замуж за навуковага супрацоўніка Акадэміі навук, шведа па нацыянальнасці, якога таксама не абмінуў сталінскі тэрор. Жыла яна ў Петравадзку і Лоухах. Выкладала ў школе рускую мову і літаратуру, а затым, мусіць, па зразумелых нам прычынах, стала займацца азеляненнем градоў. І гадвала Аксану — дачушку пакутніка — брата Андрэя, які ў чэрвені 1940 быў арыштаваны Мурманскім абласным аддзелам НКУСа і Маскоўскай Спецыяльнай Народай кінуты на пяць гадоў за «ўдзел у антысавецкай арганізацыі» па той бок калючай агароджы. Дачка А. Мрый, Аксана Андрэеўна, абрала сямейную прафесію — стала настаўніцай. Спачатку працавала ў дзіцячым садзіку, а потым у вочна-завочнай школе.

Займаючыся на 5 курсе педагагічнага інстытута, карэціравала, прынамсі, кнігу памініка мужа Аксінні Антонаўны (прозвішча яго мне пакуль што невядома) «Гістарычныя асновы Карэльскага эпаса». За гэта працу аўтару яе была нададзена вучоная ступень доктара філалагічных навук.

Упэўнены, што падобных іх саў вельмі шмат. Толькі пра іх мы ведаем да крыўднага мала.

М. КАРПЕЧАНКА,
журналіст.

г. п. Бялынічы.

З пошты «ЛіМа»

● З ПЛОШЧЫ — НА КЛУМБУ

● ЦІ ЛЮБЯЦЬ ГІСТОРЫКІ НАРОД?

● ЧЫТАЧ ПРАВЁЎ ДАСЛЕДАВАННЕ...

ПРАЧЫТАЛІ ў «ЛіМе» рэцэнзію А. Каўко на «Хрестоматію по истории Белоруссии»; с древнейших времен до 1917 г.» аўтарай А. Ігнаценкі і У. Сідарава. У рэцэнзіі прыведзены абурваючыя факты замочвання і прыніжэння тагачаснага нацыянальна-вызваленчага руху ў Беларусі. Каму гэта патрэбна? Час зразумець, якую горкую страву падносяць нам некаторыя гісторыкі.

Няцяжка знайсці сувязь паміж нігілістычнымі адносінамі да сваёй гісторыі, культуры, мовы і бюракратызмам чыноўнікаў, а таксама аб'якавацкім мас. Сапраўды, калі сваё, мясцовае, разглядаецца як другаснае адносна, напрыклад, рэвалюцыйнага руху ў Расіі альбо Польшчы, то ставіцца пад сумненне мясцовае ініцыятыва, застаецца толькі чакаць падказкі зверху. Спачатку такія паводзіны сцвярджаюцца ў гуманітарнай сферы, а затым пранікаюць у навуковую і тэхнічную, ва ўсе сферы, якія не маюць, здавалася б, нічога агульнага з нацыянальным пытаннем. У І. Ленін прыхільнікам жорсткага цэнтралізму (які падразумявае нацыянальны нігілізм) адказаў: «Говорят, это требование единства аппарата. Но откуда исходят эти уверения? Не от того ли самого российского аппарата, который заимствован нами от царизма и только чуть-чуть

знаку М. Багдановіча, стала «Кароткая гісторыя Беларусі» У. Ластоўскага. Лічым, што прыйшоў час паўтарыць выданне гэтай кнігі. А той, што ў ёй тое-сёе ідэалізуецца альбо затушоўваецца з мінулага, дык мы ў гэтым як-небудзь разбіромся і без дапамогі «спецыялістаў», падрыхтаваўшых нам Куралаты і пакінуўшых пасля сябе верных вучняў.

Хтосьці з мудрых скажаў: той, хто валодае мінулым, той валодае сучасным і будучым. Супрацоўнікі навукова-праектна-тэхнічнага аб'яднання «Белбуднавука» П. БІЧ, В. САДОХА, А. ТАРАСЕВІЧ і іншыя. Усяго 11 подпісаў.

22 СНЕЖНЯ ў «Вячэрнім Мінску» быў змешчаны артыкул «Успомнім усіх паміненых», прысвечаны тэме рэабілітацыі ахвяр сталінізму. У сувязі з ініцыятывай ў адрас «Мартыралога Беларусі», якія там змешчаны, я звярнуўся да аўтараў артыкула з некалькі адна тыпнымі пытаннямі:

1. Ці з'яўляецца рэпрэсіўная дзейнасць Сталіна, Молатава, Кагановіча, Берыі і інш. «грубейшымі палітычнымі памылкамі», ці гэта злчынствы?

2. Ці ведаюць аўтары каго-небудзь з «тых асоб, што ўвайшлі ў склад асветніцкага таварыства «Мартыралог Беларусі», якія, як сцвярджае артыкул, «дзеляць прыярытэ-

пазіцыі «грубейшых палітычных памылак», астатнія, нават А. Хацкевіч (па словах генерал-маёра Сінчыліна, ён і ёсць аўтар артыкула), пагадзіліся, што ўсё ж гэта былі злчынствы.

На другое пытанне ўсе адказалі адмоўна. Ніводнага канкрэтнага прозвішча «тых асоб» ніхто не змог нагадаць.

Тое ж самае й па трэцім пытанні.

Нарэшце, ніхто з «аўтараў» не трымаў у руках ніводнага праграмнага дакумента «Мартыралог Беларусі».

І яшчэ адно. М. Савіцкі паведаміў мне, што апублікаванага тэксту ён наогул не падпісаў, падпісаў іншы, прынесены яму загадчыцай аддзела агітацыі і прапаганды гаркома партыі Івановай, які ён правіў уласнай рукой.

У. КРУКОЎСКИ,
член СМ БССР, намеснік старшыні грамадска-асветніцкага таварыства «Мартыралог Беларусі».

«ШТО МЫ ведаем пра Карэлію?» — так пачынаўся каментарый да рэпартажу «Пакланіцца зямлі Купалы» («ЛіМа» за 6 студзеня). І сапраўды, толькі «сёе-тое» і, перадусім, з дзесятых рук.

Асядалі беларусы на зямлі старажытнай «Калевалы» не толькі пасля вайны — маецца на ўвазе Вялікая Айчынная. Верагодна, што дзесяткі соцень

да кар'ера, дарэчы, дарогу праклалі амаль што побач з дамамі садаводаў-аматараў — толькі 63 метры аддзяляюць нас ад гэтага грукату, бруду, месіва зямлі і гліны. Прамыўку пяску і шчабёнкі плануецца весці са станцыі дзевяціметровай артэзіянскай свідравіны. Гэта ж імяна тая чысцоткая артэзіянская вада, якую можна ў Мінску прадаваць замест мінеральнай!.

Не будзем прыводзіць шматлікія дакументы, якія прынеслі ў рэдакцыю Л. Дзянісаў і Г. Радзікульцаў. Гэта — найперш звароты ў інстанцыі. Іх за нейкія два месяцы барацьбы з «Мінскаблсельбудам», які без адпаведнага рашэння Маладзечанскага выканкома аб адводзе зямельных участкаў усё ж разгарнуў бурную дзейнасць, дзесяткі. Працуем толькі вытрымкі з некаторых. «Людзі добрыя, дапамажыце! Не дазваляйце сапсаваць зямлю! Няхай за 100 кіламетраў будуць «капілку» ды той кар'ер, дзе пыл ды дым. Дык што, нам з каровамі хоць на неба лезь? І цяпер на вярчачы пасём іх, бо быў харошы луг і той прапаў, як зрабілі меліярацыю... Калі пачнуць капць кар'ер, дык мы кінем хаты, каровак і паедзем да сваіх дзетак у гарады...» (3 ліста сялян вёсак Іванцавічы, Вокаўшчына, Казлы, Ласі і Савет Мі-

ністраў БССР).

І людзі добрыя спрабуюць дапамагчы. Вось вытрымка з дакумента, які падпісаў намеснік старшыні Дзяржбуда БССР Л. Маскалевіч: «Улічваючы вялікую колькасць садовых таварыстваў у раёне радовішча «Баяры», Дзяржбуд БССР выступае супраць размяшчэння асфальта-бетоннага завода ў гэтым месцы і лічыць неабходным правесці выбар новага ўчастка для ўказанага аб'екта».

Старшыня Дзяржаўнага камітэта БССР па ахове прыроды В. Казлоў паслаў у «Мінскаблсельбуд» у снежні мінулага года дакумент, у якім, у прыватнасці, гаворыцца: «Дзяржкампрыроды лічыць неадпаведным размяшчэнне АБЗ на гэтай тэрыторыі...»

Рэспубліканскі цэнтр гігіены і эпідэміялогіі Міністэрства аховы здароўя БССР, у які таксама звярталіся члены садовых таварыстваў, лічыць неабходным «правесці выбар новага ўчастка для размяшчэння завода і «новай пляцоўкі для будаўніцтва драбляна-сартавальнай устаноўкі і пад'язной дарогі да кар'ера з улікам мяркуемых узроўняў шуму і выкідаў шкодных рэчываў у атмасферу».

Галоўны дзяржаўны санітарны ўрач БССР В. Бур'як 30 снежня 1988 года падпісаў па-

станову: «Спыніць, забараніць з 2 студзеня 1989 г. ...да рашэння пытаня па размяшчэнні аб'ектаў ва ўстаноўленым парадку...»

Здавалася б, гэты адназначны вывады і распараджэнні павінны былі б прытрымаць ім-пэт будаўнікоў. Але ж не, работы, як сцвярджаюць наведвальнікі рэдакцыі, пачалі весці яшчэ больш інтэнсіўна. Л. Дзянісаў паказаў нам аматарскія фотаздымкі, на якіх — зруйнаваная прырода. І не баліць душа за яе, за тых людзей, што жывуць у гэтых мясцінах, ні дзяржраініспектару па выкарыстанні і ахове зямель Маладзечанскага раёна М. Канаху, ні галоўнаму архітэктару раёна А. Ганічу, ні галоўнаму ўрачу раённай санстанцыі В. Беліку, якія падпісалі праектную дакументацыю. Яны дружна сцвярджаюць, што «ружжа вятроў» скіравана зусім не на вёскі і піянерскі лагер, не на садовыя таварыствы і спартыўны клуб горна-алыжнага спорту «Славам». Аднак, зноў жа, дакументы, якія прынеслі чытачы, сведчаць пра адваротнае.

Дык як змагацца з «вятрамі» аб'якавацы і падману, якія «дзюць» насуперак волі і здароўя людзей?

Адзел пісьмаў «ЛіМа».

Чытач прыйшоў у рэдакцыю

ПРА КАР'ЕР, «КАПЦІЛКУ» І «ДРАБІЛКУ»

Тыдзень назад аддзел пісьмаў «ЛіМа» наведалі галоўны энергетык практнага інстытута «Белкаапраект» Леанід Дзмітрыевіч Дзянісаў, ён жа і старшыня садовага таварыства «Халмагор'е», і начальнік аддзела кадраў Мінскага інстытута культуры Георгій Ксенафонтавіч Радзікульцаў — старшыня садовага таварыства «Супольнік». Прыйшлі яны ў рэдакцыю са сваёй агульнай бядой...

— Больш за шэсць гадоў назад супрацоўнікам нашага інстытута на тэрыторыі Маладзечанскага раёна, каля вёсак Казлы і Баяры, былі выдзелены 120 садовых дзялянак, — гаворыць Л. Дзянісаў. — Побач з намі яшчэ дваццаць садовых таварыстваў, у якія ўваходзіць больш чым пяць тысяч чалавек, піянерскі лагер Міністэрства аўтадарожнага транспарту, які зімой функцыянуе як прафілакторый, і сем вёсак — Ласі, Казлы, Баяры, Уша, Красоўшчына, Іванцавічы, Воу-

каўшчына. І вось у лістападзе мінулага года мы выпадкова даведаліся ад вяртаўніка таварыства пра тое, што літаральна за трыста метраў ад садовых дзялянак «Мінскаблсельбуд» хоча пабудавць кар'ер па здабычы гравію і шчабёнкі, драбілку і завод па вырабу асфальту з адходаў нафты...

— З таго часу нікому з нас няма спакою, — працягвае Г. Радзікульцаў. — Асфальта-бетонны завод — гэта ж страшэнны забруджвальнік прыроды, гэта сапраўдная атрута для насельніцтва! Пахі, дым і попел, розныя канцэрагенныя рэчывы пераўтвораць наваколле ў атручаную зону, дзе немагчыма будзе адпачываць, дыхаць свежым паветрам. А якія тут будуць яблыкі, гуркі, бульба? Вядома ж, атручаныя. Што нам рабіць? Будаўнікі ўжо на поўную моц працуюць. Днямі мы ездзілі туды, паглядзелі: самазвалы ідуць няспынным патокам

— Яўгенія Эргардаўна, ня даўна мы пазнаёміліся з вашымі цудоўнымі вершамі, якія былі надрукаваны на старонках «Літаратуры і мастацтва» і «Полымля», прагучалі па радыё і тэлебачанню. Мы адкрывалі для сябе новае імя ў паэзіі. У выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйдзе неўзабаве ваша кніжка. Але ж чытачам старэйшага пакалення вядома, што вы пачалі пісаць не сёння і што ваша імя ўжо з'яўлялася колісь у друку... Ці не так? Хацелася б пачуць ад вас асабіста пра пачатак шляху, пра мінулае, пра першыя крокі ў літаратуры.

— Бацька — Эргард Карлавіч Пфляўмбаўм, чыгуначнік з ліку запрошаных у Мінск немцаў на работу ў дэпо і на паравозах. Маці — Алена Кандратаўна (уродж. Лагун) з Сенніцы пад Мінскам, сірата. Гадавалася ў дзядзькі, саромелася, што была непісьменная, але навучыцца грамаце так і не здолела, хоць, жывучы ў дзядым доме, наўздзіў хутка навучылася нямецкай мове.

А бацька піў, і адзін, і з сябрамі. І хоць дзед біў яго часам сваёю цяжкаю палкай, не сунімаўся. І маці не вытрымала, знайшла сабе прытулак і сышла з дому, забраўшы дзяцей — мяне і старэйшага на тры гады брата. Калі было ўжо вельмі скрутна, маці пасылала мяне да дзеда па грошы. Адмовы не было ніколі. Але дзеці раслі, раслі выдаткі, і маці пачала здымаць кватэру і ад сябе здавала пакой адзіночкі, гатавала ім есці... На пачатку 20-х гадоў выйшла другі раз замуж за свайго кватаранта Уладзіміра Рафаілавіча Сакалоўскага, выхаванца Маладзечанскай настаўніцкай семінарыі, пазней выкладчыка фізікі, дырэктара сярэдняй школы № 1 г. Мінска, добрай душы чалавека. Ён не толькі выкладаў, але, валодаючы літаратурнымі здольнасцямі, перакладаў на беларускую мову падручнікі для школы, веў грамадскую работу.

Пад яго ўплывам я пачала спачатку чытаць, а потым і пісаць па-беларуску.

На пытанне пра дэбют дае адказ Ніна Барысаўна Ватацы, бібліяграф Дзяржаўнай бібліятэкі імя Леніна. Яна зафіксавала як першую маю публікацыю верш, змешчаны ў газеце «Савецкая Беларусь» у 1925 годзе пад назвай «Пялёсткі восені». З гэтага ўсё і пачалося.

— З тых скупых біяграфічных даведан, якімі суправаджаюцца нядаўнія публікацыі вашых вершаў, відаць, што на пачатку шляху вы не толькі выступалі як паэтэса, але і прымалі актыўны ўдзел у літаратурна-грамадскім жыцці, былі членам «Маладняка», потым БелАППа, уваходзілі ў склад бюро Мінскай філіі «Маладняка» і ў кіраўніцтва ўсяго аб'яднання... Што вам асабліва памянна з тых незабытых, маладых, паслярэвалюцыйных 20-ых?

— У Белпедтэхнікуме, куды я паступіла ў тым жа, дваццаць пятым годзе, прафесар фалькларыст Пятуховіч, выдатны знаўца нашай мовы, рэкамендаваў мяне ў літаратурнае згуртаванне «Маладняк», абмяноўчы студыю «Маладняка». Мяне прынялі. Там вучыліся многія маладыя паэты — Паўлюк Трус, Маракіў, Бандарына, Вішнеўская і іншыя. Вучыцца ў тэхнікуме было цікава. Мы часта выступалі з вершамі перад рабочай і вайскавай аўдыторыямі. Мне гэта давалася нялёгка, не хапала смеласці. З захапленнем слухала лекцыі Якуба Коласа, нават правялі «Суд над Лабановічам», у якім я атрымала ролю

абаронцы. Канстанцін Міхайлавіч слухаў гэтае «шоу» і з усмешкаю і не без гаркоты.

Тым часам пісаліся і друкаваліся вершы, друкаваліся часцей у «Полымі». Там ахвотна прымаў іх Цішка Гартны. А таксама ў «Савецкай Беларусі», «Звяздзе», «Маладняку». Праз тры гады вучобы ў тэхнікуме я адважылася на конкурс у БДУ і скончыла ўніверсітэт у 1929 годзе. На працягу таго часу з'яўлялася членам «Маладняка», потым БелАППа, уваходзіла ў склад бюро Мінскай філіі «Маладняка» і ў кіраўніцтва БелАППа. Разам з паэтэсамі З. Бандарынай і Н. Вішнеўскай рыхтавалі і выдалі зборнік вершаў. Былі ва

чытаць на ўроках уголас па чарзе ўсім вучням. Гэта ім падабалася.

Таксама рабілася і ў чыгуначнай школе.

А дзеці былі як дзеці. Іх цікавіла ўсё: чаму ў мяне нямецкае прозвішча, а вяду я рускую мову, а ў «немкі» рускае прозвішча, а вядзе яна нямецкую мову... Яны на ўроках грызлі кедравыя арэшкі, і зубы праз гэта былі ў іх бялей сібірскага снегу. А да святаў маці вучняў прыносілі ў школу пірагі з чаромхі, частавалі мя-

ня з Сібіры белы тэжны мёд і мука з чаромхі.

Насупраць Кадашоўкі быў Крэмл, блізка праплывала Масква-рака.

З дня ў дзень мы выходзілі з дому і шукалі работы.

Мае пошукі пачаліся з «Вонгіза», які знаходзіўся недалёка. Нібы там патрэбен быў карэктар. Дакументы мае сведчылі, што скончыла беларускі ўніверсітэт. Тады непазбежна ўзнікала пытанне — чаму беларускі і чаму ўслед Сібір? Але карэктар патрабавала вычкі, і мяне (часова, я разумела) узялі. Ненадоўга. Пры першай праверцы кадры мне адкрыта сказалі: ваенная літа-

лі, па часе прапісалі і Максіма, і мы там пражылі сем год. Туды, памятаю, прыезджалі да нас Янка Бобрык з Ленінграда, былі маладняковец, друг юначых дзён. Ён, як малой, прывёз мне цукерак усіх гатункаў, і я перабірала іх, седзячы на ложку. Другой мэблі не было. Усё далейшае жыццё помніла і помню чамусь гэтыя цукеркі.

Выразна праглядаюцца іншыя «кадры»...

«Правда» надрукавала артыкул Шчарбакова аб тым, што дзеці і блізкія «ворагаў народа» не павінны весці адказнасць за бацькоў і братоў. Я прагна прачытала артыкул і праз усю ноч пісала аўтару ліст, адрасаваны ў ЦК КПСС. Асноўны змест: мая работа з сібірскамі дзецьмі ва ўмовах сібілагаўскага гарадка, мая трывога за лёс тых дзетак, за ўласны лёс. Мне пазванілі на работу, каб прыйшла ў ЦК.

Я бегла туды, на гэтую вядомую плошчу Дзяржынскага. Там мне сказалі напісаць усё пра мой жыццёвы шлях, пакінуць напісанае ў іх, а самой ісці ў «Оборонгиз» і працаваць спакойна, ці, можа, крыху адпачыць, схадзіць у тэатр. Апошняе я рашуча адхіліла, але, помню, заплакала ад нахлынуўшага пачуцця.

Назаўтра я прыйшла ў «Оборонгиз». Галоўны рэдактар шчыра павіншаваў мяне і сказаў: «Я рады, што вы здолелі пастаяць за сябе, мы гэтага не маглі б. У якім аддзеле вы хочаце працаваць?»

А вайна ўжо была на парозе, і мяне асцерагалі: «Усіх з нямецкімі прозвішчамі высяляюць з Масквы, прыватныя тэлефоны адбіраюць». Складаліся спісы на эвакуацыю. Абраны быў горад Саратаў. (Малой, заўважу да слова, я пабывала там па дарозе ў Калугу. Мы ўцякалі тады ад немцаў, яшчэ не фашыстаў, бо маці баялася, што адбяруць дзяцей, а матак пашлюць на работу.)

Вайна разгарнула чорныя крылы. Пасыпаліся бомбы на Маскву, і мой «Оборонгиз» падаўся ў Саратаў. Я адмовілася ехаць, бо была хворая маці.

Цяпер мы жылі ад трывогі да трывогі. Дзяжурылі на даху, вучыліся страляць з кулямёта, а па сігнале «Паветра» ішлі пешкі праз усю Маскву на свой аб'ект — на Уланскі завулак. Мне прысвоілі званне байца «Охрана порядка НКВД».

Рэдакцыйная работа не спынялася. Пайшлі франтавыя «маланкі», выпадалі камандзіроўкі на аэрадром (там мяне добра кармілі). А карткі на хлеб часам раптоўна зніклі з рабочага стала. Гэта ўжо было страшна, асабліва калі дома мінус сем. Тым не менш, мы здавалі кроў, пасля чаго стаялі ў чэргах па які-небудзь падмацунак.

Памерла маці. Заплюшчыла ночы рана на вялікідзень. Рускія людзі, масквічы, шанавалі такіх нябожчыкаў: труну паставілі ў царкве і кланяліся ёй. Пасля развітання з маці не было сіл рэдагаваць, працаваць з аўтарамі. Кожны дзень ехала на Ваганькавы могількі. Расла туга па Беларусі. Мае начальнікі ўрэшце зразумелі, што мяне трэба адпусціць на радзіму. І я паехала ў зруйнаваны Мінск. І тут паліліся вершы. Але я помніла матчына завет — не выносьце іх на людзі...



«РАСЛА ТУГА ПА БЕЛАРУСІ...»

Карэспандэнт «Літаратуры і мастацтва» гутарыць з Яўгеніяй Эргардаўнай Пфляўмбаўм

ўсіх нас вялікія планы і спадзяванні, не было краю і межаў нашай маладой энергіі...

— Ваша імя потым знікла са старонак друку амаль на 60 гадоў? Што адбылося? Як складвалася ваша біяграфія потым?...

— У жніўні 1931 г. выйшла замуж за Лужаніна-Каратая. А неўзабаве пачаліся ліхія часы, пачаўся перыяд рэпрэсій. Многія літаратары былі арыштаваны, у тым ліку і Максім Лужанін. У гэты ж час пачыналася пашпартызацыя. Мяне звольнілі з работы ў газеце «Звязда». Потым нейкі час працавала ў бібліятэцы імя Леніна, рэдагавала «Летапіс беларускага друку»... Друкаванне яго і мая работа былі спынены. Эшалон з рэпрэсіраванымі адпраўлялі ў Сібір. Я праводзіла іх і цвёрда рашыла ехаць услед, хоць і гэта мне было забаронена. Грошай не было, не аддавалі і мною заробленыя. Акадэмія купіла ў мяне першую нашу бібліятэку, і за выручаныя грошы я набыла білет у далёкую дарогу.

Прыехала ў Марыінск Томскі ў марозны снежанскі дзень. Было нязвычайна холадна. Ніхто мяне не сустракаў, дый і не было каму. На вакзале быў рамізнік, ён запрапанаваў мне пераначаваць у яго, а з раніцы пачынаць пошукі якога прытулку. Усе вольныя памяшканні ў горадзе заняты — едуць жонкі, маткі, нявесты. Раніцай ён завёз мяне ў дамок, гаспадар якога сядзеў у турме. Гаспадыня з малымі дзецьмі гаравала і згадзілася ўзяць мяне, але толькі на кухню. Мне было ўсё роўна, тым больш, што там палілася руская печ. Дзеці былі галодныя, і я аддала ім свой бохан хлеба з Мінска. Назаўтра я пайшла ў школу. Там якраз ад'язджала следам за сынам у другое месца старая настаўніца літаратуры і рускай мовы. Яна блаславіла мяне і пайшла збірацца ў дарогу. Завуч, таксама жонка сасланага музыканта, афармляла мяне толькі з умовай, што я буду выкладаць і ў чыгуначнай школе.

Так пачыналася мая Сібір.

Аказалася, што падручнікаў школа не мае і праграмай літаратуры толькі па адным экзэмпляры на клас. Даводзілася

не, не знаючы, што я заўсёды галодная, бо зарплата адклалася на зваротную дарогу.

Праводзіць настаўніцу дамоў прыйшла палавіна вучняў з кожнай школы. А з сібілагаўцаў — Змітрок Астапенка і Змітро Віталін. Імя апошняга не прыгадваецца ў нашых даведніках. Быў ён з рабочых ударнікаў, «закліканых у літаратуру», але друкаваўся мала, да БелАППа, відаць, не дарос. І ўсё ж як праз сон мірсціцца тоненькая кніжачка яго вершаў, назва якой не ўспывае... Каб не гэты Змітро, надоўга б засела настаўніца на станцыі ў Марыінску, цяжкі ішлі не спыняючыся, а калі прастойвалі хвіліну, дык пасажыраў амаль не бралі. А хлопца пацягаў клункі на перон, упрасіў правадніка пасадзіць мяне і доўга стаяў на марозе, глядзеў услед памахваючы аблавушкаю. Засталася за цягніком снежная палоса тайгі, залатаносная рэчка Кія з мноствам качак... І яшчэ — шырока расплюшчаны ад прыльву новых ведаў і цікавых вестак вочы вучняў, невялікае кола новых знаёмых, калег па працы, якія не цураліся і не асяражнічалі, запрашалі на цудоўнага смаку пельмені і проста на добрую гаворку...

Наперадзе было невядомае...

— З Сібіры вы вярнуліся ў Маскву. Колькі слоў пра маскоўскі перыяд, пра тое, як далей складвалася ваша жыццё, у тым ліку — ваша паэтычная творчасць.

— Спыніліся на Кадашоўцы. Там жыла былая жонка брата. Яна моцна любіла яго, а ён, відаць, не дарос да такога кахання, пайшоў да другой. Едуць у Сібір, я спынялася ў Маскве, бачыла яе. Тады яна сабрала з усіх кішэняў грошы, дала іх мне і сказала: «Не адмаўляйся, хто знае, як давядзецца там...»

Цяпер мы з мужам упэўнена пераступілі яе парог. Бабка, што гадавала Лідачку, унучку, ветліва паказала нам наша месца ў яе пакоі. Там стаялі вялікія маскварэцкія куфры, на якіх можна выдатна спаць, кінуўшы што-небудзь з вопраткі. Да таго ж бабка на сон расказвала байкі для Лідачкі — малая адразу засынала, а рэшту даслухвалі мы. Пасля Сібілага гэта былі райскія ночы. Былі яшчэ ў дадатак прывезе-

атура, выбачайце... і гэтак далей...

Выдавецтву наркамата сельскай гаспадаркі таксама быў патрэбен карэктар. Там не адразу агледзеліся, напачатку мяне нават зрабілі рэдактарам і нейкі час трымалі. Хоць крыўдзіліся паважаныя аўтары, чаму я іх праўлю. Рэдактар давала надзею. Ды яна хутка згасла. У аддзеле кадры сядзела зацятая жанчына. І хоць я ёй сказала ўсё папраўдзе, яна зрабіла свой вывад, пазбавіўшы мяне работы.

Газета «Социалистическое земледелие», куды я трапіла праз нейкі час, добра сустраля мяне. Работа падабалася, і ніхто пакуль што не гнаў.

А ж раптам, калі я ўжо добра прыжылася, мяне выклікаў рэдактар.

— Вы былі членам «Маладняка»? — спытаў ён.

— Так, была.

— А гэта ж контррэвалюцыйная арганізацыя!

— Няпраўда! — нават крыкнула я.

— У «Звяздзе» вы працавалі?

— Працавала.

— Сярод супрацоўнікаў там быў Лілі?

— Быў.

— Дык ён сцвярджае, што члены «Маладняка» — ворагі народа.

Тут упершыню маё сэрца, як кажуць, «не сработало» і рукі апусціліся. Я тут жа пайшла з рэдакцыі, хоць мне ўслед штосьці гаварылі.

Мая маладосць загадвала мне шукаць далей. І тады надарыўся «Оборонгиз». Работы там было многа і яшчэ ў дадатак мы былі абавязаны вучыць англійскую мову, якая была патрэбна ў прадмовах. Узніклі тут і іншыя праблемы, як кажуць зараз. Мяне кожны дзень клікалі да галоўнага, і я мусіла вучыць яго рэдагаваць.

А сталая кватэра ў нас усё яшчэ не было, прапісаны былі на куфрах. Пазней жылі на арбацкіх завулках, на Кіслаўцы, на Усачоўцы, у так званым Распуцінскім доме, пабудаваным ім для адзіночкі жанчын. Потым, нарэшце, мне выдзелілі пакойчык у доме для навукоўцаў. Там мяне прапіса-

Маладая паэзія — з'ява хуткаплынная і ў той жа час непераходная. Змяняюцца пакаленні, змяняюцца надзеі расчараваннямі і новымі надзеямі, а цікавасць да яе нязменная. Аднак даўно не выклікала яна такой увагі, як сёння. Павярнулася тварам да маладых наша перыёдыка, здаецца, скрануўся лёд і ў выдавецтве, і думецца, што гэта не часовае кампанія, бо менавіта з маладымі талентамі, яшчэ не атручанымі цыннізмам і кампрамісамі, не адкрытымі двойны рахунак — для слова і для справы, не пасяліўшымі ў душы ўнутранага цензара, чытач звязвае шмат надзей на новае, глыбіннае і праўдзівае слова.

Ці спраўджваюцца надзеі? Ці не выпадковыя імёны выбраў час перабудовы і абнаўлення? Ці ёсць у запасе ў маладых паэтаў «рукапісы, якія не гараць»?

За адказам я хачу звярнуцца не да «ветэранаў» маладой паэзіі, хто выдаў па некалькі кніг, чые імёны ўжо стала прапісаны ў літаратуры, а да аўтараў першых кніг і публікацый — Анатоля Сыса, Сяргея Сокалава-Воюша, Адама Глобуса, Алеся Жамойціна, Волгі Куртаніч, Софі Шах, Людмілы Рублеўскай, Анатоля Дзёбіша, Алеся Бадака, Міхася Скоблы, Міхася Шэлехава (які дэбютаваў з вершамі на беларускай мове), Юльяны Бармуты, Галіны Дубянецкай і іншых маладых паэтаў. Але тым самым не хачу падзяліць паэзію 80-х на дзве групы, тым больш не бачу падстаў для папроку агулам у адрас тых паэтаў, што прыйшлі ў літаратуру раней (а такія папрокі з боку «Тутэйшых» у канфармізме і «прыкарытніцтве» прагучалі ў друку). Знешні, біяграфічны лёс паэта не заўсёды прама адпавядае лёсу ўнутранага, духоўнай біяграфіі, і ў сапраўднага паэта ён заўсёды драматычны, а часта і трагічны, якім бы на першы погляд ні здаваўся лёгкім і шчаслівым (у гэтым мы нядаўна мелі горкую магчымасть пераканання). А канфармісты, відаць, былі і будуць у кожным пакаленні, не хачу прарочыць, але і ў юным таксама, бо выпрабаванне лёсам, кнігамі, пасадамі яшчэ наперадзе.

Глыбокая і балючая думка аб адраджэнні радзімы, народа, чалавека, якая надае пафас сучаснай маладой паэзіі, таксама ўзнікла не сёння. Так ці інакш, яна заўсёды прысутнічала ў нашай паэзіі, народжаная і выпакутаная самай беларускай зямлёю, узгадаваная царплівай і незнішчальнай верай ратаваў і сейбітаў. На пачатку 80-ых яна гучала як тэма віны інтэлігенцы перад народам, як усведамленне агромністасці і незваротнасці страт, як рэфлексія лывычнага героя, адчуванне духоўнай несвабоды, грамадзянскай нерэалізаванасці. Працэс галаснасці і дэмакратызацыі абумовіў матчынасьць прамога выказвання, вострай публіцыстычнасці. Аднак, мне здаецца, паэты, якія

У аснову артыкула пакладзена выступленне на пленуме СП БССР «Сучасны літаратурны працэс і малады пісьменнік». Ганарар аўтар просіць перавесці на рахунак 700412 у фонд дапамогі пацярпелым ад землетрасення ў Арменіі.

пачынаюць сёння, з іх абвостранай палемічнасцю, публіцыстычнай палкасцю, пошукам новых форм самавыяўлення, мусяць прайсці і шлях папярэдняга — шлях расчаравання і сумненняў, нялёгкага, пакутнага одуму і духоўнай засяроджанасці, бо гэта — працэс станаўлення асобы, і тут не абыходзіцца толькі пафасам адмаўлення і сьвярджэння, надзённымі грамадзянскімі лозунгамі

віцца бездухоўнасці, спахывецтву, праявам жорсткасці і разбэшчанасці сярод моладзі? Дзівіцца і радавацца трэба таму, што маладыя, праз усе перашкоды, самі шукаюць і анаходзяць зняйдзены скарб. Уражвае ў гэтым сэнсе верш семнаццацігадовай паэтэсы Юльяны Бармуты, якую, як і многіх іншых маладых паэтаў, яшчэ школьніцай заўважыла Яўгенія Явіцкая. Юная паэтэса расказвае, як, дзякуючы «Каласам пад сярпом тваім» У. Караткевіча, выпадкова адкрыла для сябе радзіму, родную мову і жахаецца, што гэты неацэнны скарб магла б і не знайсці.

Я жыла б, як жыла, з той кнігі магла б і не знаць, і ад роднай зямлі адварнуўся б мой твар. Я і вершы пляла б, з рыфмаў

лінейнасць, лозунгавасць, тэндэнцыйнасць. Бо часам само маўчанне можа сказаць больш, чым гучныя словы і патэтыка, як, напрыклад, у вершы А. Бадака «Размова». З тонкім псіхалагізмам раскрывае паэт духоўную драму маладых людзей, якім далучэнне да родных вытокаў прыносіць не толькі радасць духоўнага адраджэння, але і пакуту, і боль, і выпрабаванне пагардай, неразуменнем, варажасцю, бо нацыянальны нігілізм сёння лічыцца лёдз не адзнакай добраахвотнасці, «інтэрнацыяналізму».

Хочацца адзначыць, што палемічная завостранасць, юнацкі максімізм у маладой паэзіі ўсё больш спалучаецца з неюнацкай мудрасцю — гуманізмам нацыянальнай ідэі, гуманізмам нават і да тых, хто

му абвострана паўстае драма паўстанцаў Каліноўскага, якія змагаліся за народ і не былі зразуметы і падтрыманы асноўнай масай народа, у вершы «1864»...

Асабістасць успрымання гісторыі выявілася ў маладой паэзіі і ў надзвычайнай папулярнасці такога жанру, як вершы-маналогі ад імя гістарычных асоб. Варта назваць цікавыя цыкл песень-маналогаў С. Сокалава-Воюша, прысвечаны паўстанцам Каліноўскага, цыклы вершаў А. Жамойціна, дзе ўвасабляюцца постаці Каліноўскага і Багушэвіча, «Маналогі» А. Сыса, які прамаўляе ад імя Алеся Гаруна, Рамуальда Жакоўскага, Афанасія Філіповіча і інш. Словам, маналогі сёння не піша толькі лянны. Але надзвычай мала такіх, дзе б адчувалася гарманічная суладнасць галасоў аўтара і героя, за якога ён мае смеласць выказвацца. Найчасцей бачны дыктат аўтара, пазіраванне на фоне героя, адвольнае прыпісанне яму сваіх думак. Услед за небяспэкай забыцця ўзнікае небяспэка прафанасіі гісторыі, яе спрошчанай і павярхоўнай рамантызацыі, ператварэння ў моду, у паэтычны антураж. Пра гэта думецца, калі бачыш, як лёгка, на белых конях, рамантычным алюрам праносяцца з верша ў верш паўстанцы Каліноўскага — «Толькі лязгае меч аб меч, і галовы злітаюць з плеч» («Балада вершніка» Ю. Бармуты). Дзеля прыгожых сугучных шыбеніцаў Каліноўскага, увекавечаная не толькі яго подзвігамі, але і яго «Лістом з-пад шыбеніцы», становіцца ў вершы Э. Акуліна плахай («Я плахі плакаў народ бяссільны»). А вось якой блытанай, грувасткай і сухою мовай прамаўляе вядомы паэт з Крошнына ў «Слове Паўлюка Багрыма» таго ж аўтара: «З сэрцам, скрухай наўспрах збадзем, і з душой, што спаліў агмень, мой народ, пілігрым аслеплы, што не выйдзе з начы на дзень». Сумна было б Паўлюку Багрыму, які яшчэ на пачатку XIX ст. стварыў узор зграбнага, мілагучнага, класічна дасканалага верша, пацучь такую інтэрпрэтацыю свайго слова. Я прыяла толькі некалькі прыкладаў, але выпадкаў страты густу, чуйнасці, павягі да гісторыі можна прывесці шмат.

На мой погляд, для маладой паэзіі надыйшоў час асэнсавання нацыянальнай гісторыі, культуры, духоўнасці не толькі ў асобных значных падзеях, імёнах-вехах, але і ў цэласнасці — як нацыянальны вобраз свету, уключаны ў антрапаферу, у непарыўнай сувязі з агульначалавечым. Першыя спробы ў гэтым кірунку ёсць, і найперш — у паэзіі А. Сыса і М. Шэлехава. Апошні адкрывае для сябе Беларусь у нечым рамантызавана, падобна да таго як адкрывалі яе ў XIX ст. фалькларысты-этнографы, — як прарадзіму сёвай старажытнай славяншчыны, з яе вадзянікамі і русалкамі, перуном і лесам.

Для А. Сыса ўслухованне, па традыцыі Купалы, Багдановіча, у тэмны «гул» язычніцкага, праславянскага менш за ўсё даніна экзотыцы. І калі паэт з уласцівай яму імпернасцю, стыхійнасцю ўзнімае з глыбін генетычнай памяці багоў святла і цемры, абуджае дрэмлючыя стыхіі — агонь і вяду, камяні і дрэвы, склікае, нібы на апошні суд, гайворанаў і змей, лісаў і ваўкоў, ён імкнецца да абуджэння патаемных духоўных сіл народа. Так, прынамсі, уяўляецца мне задума яго паэтычнай кнігі «Пан Лес», якая мае быць цікавай, арыгінальнай і цэласнай, у адрозненне ад яго першага зборніка «Агмень».

Праблема мастацкасці, бадай, самая балючая для сучаснай маладой паэзіі, бо без мастацкай рэалізаванасці, без эстэтычнай забяспечанасці паўнаважжым словам многія яе творчыя ідэі, задумы, парыванні застаюцца на ўзроўні «паз-

«Няхай нас ратуе боль...»

Тамара ЧАБАН

і заклікамі.

Разам з тым, у аўтараў, якія прыходзяць у паэзію сёння, бачыцца свая адметнасць, непадобнасць. Новую ступень драматызму набывае ў іх тэма Радзімы, абароны мовы, гісторыі, культуры, духоўнасці. Туя «зону адчужэння», прорву бяспамяцтва, бездухоўнасці, якую кожны з нас адчувае поруч з сабою, варта выйсці з Дома літаратара, маладыя ў поўным сэнсе слова адчулі ў сабе. Большасць з іх прайшлі праз спакусу бяспамяцтва, адолелі складаны і драматычны шлях да радзімы (варта назваць М. Шэлехава, В. Куртаніч, С. Верацілу, іншых паэтаў). Бо той неацэнны скарб, які завешчаў «ўсяго Старонкай Роднаю» і які, як вядзецца, з пакалення ў пакаленне, з вуснаў у вусны, з душы ў душу перадаваўся нашымі мацярыкамі, іх бацькі не здолелі, не захачелі перадаць, перарваўшы духоўную сувязь часоў, адлучыўшы, пры афіцыйнай падтрымцы дзяржавы, ад мовы, народных маральных каштоўнасцей, асудзіўшы на духоўнае жабрацтва. Нездарма А. Сыс у адным з вершаў праводзіць паралель паміж фізічным голадам, які ў нялёгка пасляваенны час спазналі бацькі, і духоўнай нішчынінай сыноў: «Бацька мой у год галодны Каласкі збіраў на полі. Так цяпер збіраю словы Мовы любай, мовы роднай... І ад хутара да вёскі мову родную жабрую...»

У гэтых умовах ці варта дзі-

гацьчы гаць, і на сумнай зямлі узрасла б я адно з пачвар.

Чытаючы гэту споведзь, здаецца, некай не да месца аналізаваць яе мастацкія вартасці і недахопы, а проста хочацца сказаць: «Дзякуй вам, Юльяна, дзякуй тым маладым людзям, што шукаюць радзіму, пераадольваючы бездухоўнасць і бяспамяцтва. Незалежна ад таго, ці станеце вы паэтамі, людзьмі, грамадзянамі вы ўжо сталі».

Відаць, адсюль, ад вострага, зведанага, асабістага адчування раздарожжа, трагічнай мяжы, за якую — прорва бяспамяцтва і адчужанасці, у маладых паэтаў такая апантанасць, страснасць і максімізм у адстойванні адраджэнцкіх ідэалаў. «О Беларусь, чаму маўчала доўга, Няхай я напомясць волю адняла?» — усклікае В. Куртаніч, паэтэса адкрытай эмацыянальнасці, энергічнага і рашучага душэўнага жэсту. «Паўстань і памры! І зноў нарадзіся!» — прамоніцім, публіцыстычным словам заклікае ў першай маладоцеўскай падборцы С. Вераціла. У імкненні абудзіць ад духоўнай летаргіі паэты часта звяртаюцца да вобразнай сімволікі, прытчывасці, гратэску, сарказму, іроніі (вершы А. Мінкіна «Лялькі», «Раб», А. Сыса «Дух», «Пацір», іранічныя прытчы С. Сокалава-Воюша і г. д.). Гэта дапамагае паглыбіць думку вершаў, пераадольваць падчас залішняю проста-

ёю пагарджае, яе разбурае. С. Сокалаў-Воюш у вершы «Беларускім альпіністам-аматарам», саркастычна-здэкліва выкрываючы сучасных цывілізаваных вандалаў, для каго памяць продкаў, старажытны храм «ліш толькі пыль, плацдарм для васхаждзнення в Кардзільерах», а разам з тым піша пра гора-альпіністаў: «Калі б хто зваліўся з іх на дол, я б першы дапамог яму падняцца». І гэта не слабавольны інтэлігенцкі жэст, а народная маральная норма, бо «дабро з кулакамі» перастае быць добром. Народная маральнасць адгукаецца і ў вершы А. Сыса, дзе боль не прыводзіць да адчужанасці і азаблення, а «вучыць пра бліжніх думаць»:

Няхай нас ратуе боль, і вучыць пра бліжніх думаць, Пра тых, хто гібе ў золь, Хто шлях да агню згубіў І д'яблу айчыну збыў...

Адметныя ў гэтым сэнсе новыя вершы Г. Дубянецкай, цікавай паэтэсы, у творчасці якой спалучаюцца рамантычная ўзнісласць, тонкая асацыятыўнасць, кволасць і вытанчанасць адчуванняў з той духоўнай цвёрдасцю і ўнутранай свабодай, што надае паэту вышэйшую і бяспрэчную правата мастацтва.

І раптам крышацца краны Заржаўленых забабонаў, Маскі, заслоны, імёны Чэзнуць, бы ўранку туман, І да д'ябла ляцць са званом Ланцугі недарэчных законаў, І душа пачухае крылы, Намуляныя да ран...

Адраджэнне і духоўная «рэтаўрацыя» страчанага, узнаўленне сувязі часоў — адна з асноўных задач маладой паэзіі: «І памяць зямлі маёй, летатіс палены, выгойваю ў песні, каб цэлым вярнуць» (А. Жамойцін). Самы страшны з усіх відаў правінцыялізму — часовае правінцыялізм — абясцэнывае, зводзіць на нішто чалавечае жыццё, абмяжоўваючы яго датамі нараджэння і смерці, адрываючы ад быцця агульнагістарычнага і сусветнага, прыводзіць да цыннізму і ўсёдазvoleнасці: пасля нас — хоць трава не расці! «Нявечна ўсё, пакуль нявечны боль, нявечна ўсё, пакуль нявечна памяць», — піша маладая паэтэса Л. Рублеўская, на мой погляд, адна з найбольш самавітых і ўдумлівых аўтараў, што прыходзілі ў паэзію апошнім часам. У яе вершах бачыцца тонкае і глыбіннае падключэнне да спадчыны, якая становіцца не толькі фактам мінулага, але і сучаснасці, закранае яе найбольш балючы момант, уступае з ёй у своеасаблівы кантакт. Як, напрыклад, балюча і па-сучасна

ІМЯ З ГІСТОРЫІ

Пра гэтага чалавека не ўпамінаюць энцыклапедыі, але без яго, Міхаіла Забейды-Суміцкага — выдатнага опернага спевака — гісторыя сусветнай культуры была б няпоўная. Не гаворачы ўжо пра культуру беларускаю, бо Міхаіл Іванавіч — наш зямляк. Воляю абставін вымушаны амаль усё жыццё правесці далёка ад радзімы, ён захаваў у сэрцы любоў да яе, быў заўзяты прапагандыст беларускай песні, марыў вярнуцца на зямлю дзяцінства, але непераададлым бар'ерам перад гэтым жаданнем устала шматгадовая прадзятасць супраць любова саўчынніка, які аказаўся на чужыне.

Цэнтр прапаганды беларускай культуры Фрунзенскага раёна Мінска, гарком камсамола, гасціна імя Уладзіслава Галубка правялі ў Палацы культуры Мінскага тонкасуконнага камбіната літаратурна-музычны вечар, прысвечаны памяці М. Забейды-Суміцкага. Письменнікі Янка Брыль, Уладзімір Калеснін, старшыня калгаса «Пера-

мога» Баранавіцкага раёна Георгій Козляк, іншыя яго ўдзельнікі падзяліліся ўспамінамі пра сустрэчы з выдатным прадстаўніком беларускай куль-



Выступае У. Калеснін.

туры, расказалі пра поспех яго выступленняў на самых вядомых оперных сценах свету.

Толькі аднойчы ўдалося прыехаць яму з гастролі на Беларусь: у 1963 годзе выступленні М. Забейды-Суміцкага з вялікім поспехам прайшлі ў рэспубліцы. Свой прах і архіў, кнігі, ноты, калекцыі грамплацінак і магнітафонных запісаў спявак завяшчаў беларускаму народу. Воля яго была выканана, і цяпер спадчына захоўваецца ў Цэнтральным дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва БССР.

На вечары гучалі запісы арыў з опер, беларускіх народных песень у выкананні М. Забейды-Суміцкага, творы з ягонага рэпертуару спявалі прафесійныя артысты і аматары. Велізарную цікавасць прысутных выклікала і прымаркаваная да вечара выстаўка «Гісторыя без плямаў», дзе, акрамя матэрыялаў пра М. Забейду-Суміцкага, экспанаваліся шматлікія фатаграфіі людзей яго часу. Здымкі, большасцю прадстаўлены ўпершыню, трапілі на выстаўку з музейных фондаў і з калекцыі кіраўніка літаратурна-мастацкай гасцінай імя Уладзіслава Галубка Анатоля Наліваева.

Д. ПАТЫКА, (БЕЛТА).

зій добрых намераў». А «калі твор, што належыць да галіны мастацтва, не заслугоўвае ніякай увагі па выкананні, то ён не варта ніякай увагі і па намеры, якім бы пахвальным ён ні быў», — пісаў В. Р. Бялінскі. Сапраўды, чытаючы многія вершы А. Бабаеда, Р. Бялячэца, Я. Мальца, М. Пазнякова, М. Цішурова ў калектыўным зборніку «Лагодны промень раннясці», разумееш, што яны напісаны з самымі добрымі намерамі. Але ці лягчэй ад гэтага чытаць такое, напрыклад, паэтычнае «адкрыццё»:

Дарога — не проста свет,
Дарога — не проста абшар,
Дарога — гэта шлях
Да няздзейсненых мар.

Здавалася б, у самы раз падспела традыцыйная парада паэтам — павышаць культуру радка, узровень мастацкасці, працаваць над формай верша... Але бачу бескарыснасць такіх парад, бо вось, напрыклад, у С. Кавалёва ўсё гэта ёсць — цікавыя думкі, нетрадыцыйная форма, культура радка, паасобку нібыта няма да чаго і прыдрацца, а ўсё гэта разам чамусьці рэдка становіцца вершам, а найчасцей — аповядам аб тым, як бы аўтар напісаў верш.

Апісальнасць, гладкая традыцыйнасць, адсутнасць драматызму, важкай ідэі-эстэтыцы, на фоне тых працэсаў, што адбываюцца ў маладой паэзіі, асабліва кідаюцца ў вочы.

У апошнія гады ў маладой паэзіі ўзнік цікавы і даволі нетрадыцыйны кірунак, які называюць «гарадской», «навуковай», «інтэлектуальнай» паэзіяй (назва, вядома, прыблізная і ўмоўная).

Нядаўна выйшла кніга вершаў А. Глобуса «Парк», якая вымагае, вядома, асобнай і няспешнай гаворкі. Паэт увасабляе нетрадыцыйнае бачанне свету — «на мяккія навукі і прыроды», па-свойму паэтызуе сучасны горад. Мастак па прафесіі, аўтар выяўляе назіральнасць, умение перадаваць у фарбах адпаведны настрой. Аднак у яго кнізе амаль не раскрываецца духоўны свет чалавека, а без гэтага шмат якія вершы здаюцца эсказімі, дэкарацыямі.

«Гарадской» паэзіі, як у свой час «вясковай», пагражае апісальнасць, што асабліва адчуваецца ў вершах У. Сіўчыкава. Калі традыцыйныя псеўдапаэтычныя атрыбуты — крыніцы, росы, журавы — замяняюцца «гарадскімі» і мадэрновымі — вітражамі, плафонамі, блокам, — то гэта яшчэ не дае падставы гаварыць пра наватарства. А значнай грамадзянскай ідэі, мастацкай звышзадачы, болю, які «ратуе», у «гарадскіх» паэтаў, на маю думку, пакуль што няма.

З новых публікацый запаміналіся зборнік А. Аркуша «Вяртанне» — імкненнем да роздзіннасці, філасафічнасці, нетрадыцыйнасцю формы (хоць усё гэта яшчэ чакае адпаведнага мастацкага ўвасаблення), вершы Тацяны Сапач, Славаміра Адамовіча, Ганны Івановай, Раісы Аўчынінковай.

Хачелася б спыніцца на адной з асноўных прычын неадпаведнасці задум і здзяйснення ў маладой паэзіі — праблеме мовы. З праблемы чытача яна ўсё больш становіцца праблемай самога існавання літаратуры, бо калі старэйшыя пісьменнікі яшчэ маюць «вясковую» запас жывой мовы — то маладыя паэты ў асноўным чэраюць са слоўнікаў. Адсюль, з аднаго боку, добрае імкненне да старадаўніх, самавітых і незацяглых слоў, з другога — іх несудаднасць, няўключнасць у кантэкст, у сілавое поле асацыяцый, якое ўтвараецца толькі ў жывой гаворцы.

Наколькі можна меркаваць, пералому ў моўным пытанні ў рэспубліцы пакуль не адбылося. Як піша рабочы Чабатарэнка («Чырвоная змена», 1 снежня 1988 г.), такое становішча з мовай выгадна таму, для каго народ патрэбны ў якасці цеста, з якога можна ляпіць усё, што пажадаеш».

ЦЭЛЫ патак тэлефонных званкоў, пытанняў, пісьмаў выклікала і публікацыя эсэ-даследавання пра Янку Купалу. Многія знаёмыя і незнаёмыя людзі падзяліліся сваімі версіямі і меркаваннямі наконт загадкі смерці народнага паэта Беларусі, падказалі тое, што ведалі самі. Дзякуй, вялікае дзякуй усім, хто праявіў клопат і жаданне хоць чым-небудзь дапамагчы. Што Янку Купалу як паэта забіла маральна-палітычная атмасфера чорных, крывавага гадоў, не адмаўляе ніхто. Што ж да ўсяго астатняга... Дадалася яшчэ адна версія: Я. Купалу знішчылі фашысты — адпомсцілі за яго палкія прамовы і вершы супраць іх... Але гэта малаверагодна.

Пра апошнія дні Я. Купалы ў Маскве пісала ў сваіх успамінах П. Мядзёлка. На жаль, гэтыя старонкі, з якімі я нядаўна пазнаёміўся, не трапілі ў яе кнігу «Сцежкамі жыцця», якая выйшла ў 1974 годзе ў нас, у Мінску. Праўда, яны няшмат дадаюць да ўсяго, што ўжо вядома, аднак пацвярджаюць, што пясняр жыві ў гэтыя дні вялікімі клопатамі савецкага народа — як хутчэй прагнаць фашысцкую погань, вызваліць родную зямлю ад акупантаў. Як падказваюць тыя, хто сустракаўся з П. Мядзёлкай перад яе смерцю, яна надта ж перажывала, што не трапіла на пахаванне паэта (пахаванне было назначана на адзін час, а потым на невядомых прычынах перанесена гадзіны на паўтары-дзве раней) і што нейкім засліўцам, каб, мушці, скіраваць пошукі вінаватых у іншы бок, адвесці ад іх падзэрні, заблытаць, замесці сляды, была пучына плётка, быццам у смерці народнага песняра Беларусі вінавата яна, П. Мядзёлка...

Цікавыя факты павесаміла жонка Міхася Лынькова Софія Захараўна. Яна сказала, што Міхась Ціханавіч гэтак жа, як і Пятро Глебка, цалкам адкідаў думку, быццам Янка Купала пакончыў жыццё самагубствам. Не ў тым настроі быў пясняр у апошнія дні свае. Яна, Софія Захараўна, адмаўляе што ў нумары, дзе жыві М. Лынькоў, быў, як я пісаў, «накрыты стол — сякая-такая закуска і выпіўка», сцвярджае: усяго гэтага якраз у той дзень не было, была толькі бутэлька шампанскага. І Янка Купала прыгубляў шклянку з шампанскім, разведзеным вадою. Гэта па-першае. Па-другое, як павесаміла Софія Захараўна, тэлефонны званок М. Лынькову, калі ён папрасіў сяброў выйсці на балкон, быў не нейкі загадкавы ці сакрэтны — званіла Ірэна, літоўская партызанка, з якой беларускіх пісьменнікаў пазнаёміў Пятрас Цвірка. Ірэна збіралася ляцець у тыл ворага і хацела перад адлітам сказаць сябрам некалькі слоў. Янка Купала, даведаўшыся, хто звоніць, папрасіў даць яму тэлефонную трубку. І пагаварыў, калі, у адказ на просьбу М. Лынькова, усе выйшлі на балкон. А тады, не развітваючыся, пайшоў з нумара, сказаўшы напаследок: «Міхаська, я пайду пагляджу, ці не прыйшлі мае госці. Калі іх няма, то хвілін праз колькі вярнуся...» Гэта былі апошнія словы Я. Купалы, якія чуў Міхась Ціханавіч...

Што далей было з Янкам Купалам, калі ён выйшаў з нумара? М. Лынькоў гэтага не ведаў і, як сцвярджае Софія Захараўна, не любіў пра гэта гаварыць, строіць якія б там ні было здагадкі. Прызнаваўся, праўда, што, калі здарылася бяда, усіх, хто быў на той час у яго нумары і яго самога, выклікалі для дачы паказанняў. У лісце, які быў пасланы з Масквы 11 ліпеня 1942 г. артысты Ларысе Мікалаеўне Федчанка, М. Лынькоў пісаў: «А цяпер вось я павінен напісаць табе пра вельмі сумныя навіны, пра якія ты, відаць, ведаеш ужо з газет. 28 чэрвеня памёр у Маскве, у гас-

Пачатак публікацыі ў мінулым нумары «ЛіМа».

цініцы «Масква», наш народны паэт Янка Купала. Прыехаў ён пагасцяваць да нас на некалькі дзён з Казані. Прабыў у Маскве ўсяго дзевяць дзён. Гэта вялікая незваротная страта не толькі для беларускай літаратуры і нашага народа, але і для літаратуры ўсяго Савецкага Саюза: Купала быў найвялікшым паэтам нашага народа, які прадстаўляў цэлую эпоху ў жыцці народа і яго культуры. Да канца дзён сваіх заставаўся ён лепшым сынам сваёй Радзімы, усёй душой ненавідзеў фашысцкую погань, якая запаліла нашу зямлю. Можаш уявіць маё асабістае гора, калі літаральна за некалькі хвілін да сваёй смерці ён сядзеў у мяне, у маім 1036-м нумары на дзевятым паверсе гасцініцы «Масква». Сядзеў вясёлы, бадзёры, жыццярэдасны, марчы аб родных прасторах Беларусі. А калі выйшаў, мне хвіліны праз

лі добра, размясцілі. Пагэтану меркаванні пра незадаволенасць Купалы неабгрунтаваным. Пытанне аб прычыне смерці тады ж было высветлена і закрыта».

Значыцца, найбольш верагоднымі астаюцца тыя ж версіі, што і былі: афіцыйная — Янка Купала сам, спатыкнуўшыся ці па нейкай іншай прычыне, зваліўся ў пралёт лесвіцы; і — яшчэ адна: яго ўсё ж скінулі, піхнулі...

Той, хто бываў у сталіцы нашай Радзімы і жыў у гасцініцы «Масква», пэўна неаднойчы праходзіў міма тых бар'ерчыкаў, якімі адгароджаны лесвічныя клеткі ад пляцоак і лесвіц. Яны, гэтыя бар'ерчыкі, са-

напісаны па-руску):

«Пушкін, 4.11.1982 г.
Глыбокапаважаная Ядвіга Юльянаўна!

Вялікае ўражанне зрабіла на мяне наведванне выдатнага музея Янкі Купалы, дзе так глыбока і пранікнёна паказана жыццё, творчасць і грамадзянская дзейнасць выдатнага беларускага паэта, які так многа зрабіў дзеля свайго народа.

У час наведвання музея я ўспомніла расказ пра яго смерць, які пачула ў 1945 г. Мінчула я мала гадоў, я забыла дэталі, але ў памяці майёй захаваўся сэнс гэтага расказа, і я лічу сваім абавязкам паведаміць яго Вам.

У красавіку 1945 г. я была ў Маскве на семінары намскамоўскіх работнікаў у Палітупраўленні фронту ПВО Украіны. У гасцініцы «Масква» са мною загаварыла Панаеўна — яе ці-

Працяг тэмы

Барыс САЧАНКА

«Усведкі запісы пакліча...»

тры-чатыры пазванілі, што Янка Купалы няма больш жывога, ён памёр. Гэта было ў адзінаццатай гадзіне ночы 28 чэрвеня. І ліпеня яго цела мы аддалі крэмацыі. Урну з яго астанкамі завезем пасля вайны ў родны Мінск, дзе будзе пастанавіць помнік паэту. Такія вось нашы сумныя навіны».

Па майёй просьбе кандыдат гістарычных навук, галоўны рэдактар часопіса «Советское славяноведение» А. К. Каўко, які жыве ў Маскве, звязався з прафесарам Ф. Т. Канстанцінавым — Ф. Т. Канстанцінаў у час вайны быў у блізкіх адносін з П. К. Панамарэнкам і Ц. С. Гарбуновым і быццам ведаў пра смерць Янкі Купалы, як мне казалі, «усё». Вось што напісаў пасля гутаркі з прафесарам Ф. Т. Канстанцінавым А. К. Каўко ў лісце да мяне:

«Фёдар Трахімавіч Канстанцінаў успамінае: — Здарылася гэта «амаль на маіх вачах». У той дзень я паехаў па справах да генерала Яромнікі (пазней маршала)... Дык вось, тады ж у Яромнікі знаходзіўся генерал Раманенка, начальнік маскоўскай міліцыі. Раптам яму звоніць: у гасцініцы «Масква» — «ЧП». Машыны са свістам імчаць да гасцініцы. Тэрмінова і я туды, я ж там таксама жывіў. Прыязджаю — ля пад'езда шум, гам, уваход перакрываюць, нікога не папускаюць. Хтосьці штосьці расказвае, хтосьці ўдакладняе. Высяляецца жыхлівае: разбіўся Янка Купала, Аказваецца, за некалькі хвілін да няшчасця ў нумары ў Купалы сядзелі госці, сярод іх Лынькоў, журналістка Усвешіа, дачка вядомага польскага рэвалюцыйнага дзеяча, яна тады часта ў «Известиях» выступала... Сядзелі, значыцца, выпівалі, але ўмеру. Цёпла было, відаць, душнавата. Купала выйшаў прайсціся па налідоўні, праветрыцца. У гасцініцы, калі вы помяніце, да цяпершняга часу вельмі нізкія бар'еры лесвічных прыкладна на ўзроўні жыта. Паглядзеў ён уніз, магчыма спатыкнуўся, страціў раўнавагу і ўпаў у лесвічны пралёт...»

Былі ўсякія версіі і падзэрні. Я ж быў у блізкіх адносін з Панамарэнкам і асабліва Гарбуновым, які загадваў ідэалагічнымі пытаннямі. Праваў стараннае афіцыйнае і неафіцыйнае расследаванне. Ніякіх дадзеных на зламыснасць (быццам хтосьці піхнуў і г. д.) выяўлена не было. Проста, нахіліўся, перавесіўся... Спрабую, піша А. К. Каўко, удакладніць: ці не маглі Купалу вывесці з раўнавагі падчас «застолля» ў нумары, і паэт, узбуджаны выйшаў з пакою (ёсць і такая версія)?

— Не! Лынькоў да Купалы адносіўся самым найлепшым чынам. Якія-небудзь інтрыгі, знявагі выключаны. Адносіны ж да паэта былі ўсеагульна паважлівымі, трапяткімі. Вельмі высока ставіліся да яго Панамарэнка, Гарбуноў. Незадоўга перад гэтым у часопісе «Славяне» — там, як помяніце, працаваў і рэдактарам — мы надрукавалі яго вершы, іх можна паглядзець. Ды і вяртанне Купалы ў Маскву ўспрынялі як з'яўленне Хрыста народу. Тады ўезд у Маскву быў сурова абмежаваны. А яму дамагліся ўезда, і нумар у лепшай гасцініцы (тады адзінае, відаць, на ўсёй горад ацэпленнае памяшканне, з гарачай вадою), сустра-

праўды не высокія — «прыкладна на ўзроўні жыта», хоць і даволі шырокія. Роботнікі гасцініцы, з якімі я неаднаразова гутарыў, не памяню, каб хто-небудзь падаў у пралёт лесвіцы. Калі б Янка Купала быў п'яны... Але ж Янка Купала п'яны не быў, ды і не мог быць... Версію, што Купала не сам упаў, а яго скінулі, пацвярджаў Л. Шэйнін, які працаваў доўгі час следчым па асабліва важных справах і меў дачыненне да высвятлення абставін смерці нашага народнага песняра. У адной з гутарак ён сказаў: «Купалу памаглі памёрці». Хто памог? Жанчына, пра якую ўспамінаюць многія? Магчыма. Але наўмысна, ці ненаўмысна яна гэта зрабіла? Я, ва ўсякім разе, не веру, што ненаўмысна. Не верыў у гэта і П. Глебка, казаў пра смерць Янкі Купалы — нагадаю — як «дыверсію». Хто гэтую дыверсію ўчыніў? Вядома ж, не грабежнікі... Той жа П. Глебка ў адной з размоў з Р. Сабаленкам, пра якую мне расказалі, у лесе ў «Каралішчавічах» за некалькі месяцаў да сваёй смерці прызнаўся, што Я. Купалу знішчыла вядомае бярэўскае ведамства... Гэта неаднаразова пацвярджаў у гутарках з сябрамі і Рыгор Раманавіч Шырма, які ў тыя чэрвеньскія дні сядзеў у Маскве на Лубянцы. (Гэты раз, мабыць, у сувязі з дзейнасцю памагатых фашыстаў — беларускіх нацыяналістаў у акупіраваным Мінску, калі пачаліся пошукі «нацдэмаў» ужо сярод беларусаў-бежакцаў). Рыгор Раманавіч (захаваўся магнітафонны запіс) спасылаўся пры гэтым на следчага, які вёў яго справу. На чарговым допыце, яшчэ да таго, як было афіцыйна паведамлена па радыё і ў друку пра смерць Я. Купалы, следчы з радасцю ўжо ў ноч з 28 на 29 чэрвеня аб'явіў: «Ну вось, і з вашым апошнім апалагетам-нацыяналістам мы расправіліся». — «З кім гэто?» — са страхам спытаў Р. Р. Шырма. «Ды з Янкам Купалам. Цяпер за вас возьмемся».

Што гэта — была пагроза ці следчы сказаў гаварыць, чым дазвалялася ў той момант?.. А мо думаў — Р. Р. Шырма ніколі ўжо не будзе на волі і нікому не раскажа пачутага.

Версію, што Я. Купала не сам упаў у пралёт лесвіцы, а яго туды скінулі, пацвярджае і ліст Зінаіды Васільеўны Абрамавай — генетыка, доктара сельскагаспадарчых навук, які яна прыслала ў Літаратурны музей Янкі Купалы з Ленінграда на імя галоўнай захавальніцы фонду Я. Ю. Рамановскай. Прыводжу яго цалкам у сваім перакладзе (ліст

навілі сведчанні тых, хто перажывіў Ленінградскую блакаду. У час размовы са мною яна расказала мне пра смерць Янкі Купалы ў гасцініцы «Масква» ў 1942 годзе.

Паводле яе слоў за ім увесць час хтосьці сачыў, але работнікі гасцініцы не надавалі гэтаму значэння. Калі ён выйшаў з ліфта пасля сустрэчы з сябрамі, яго сустрэлі тры чалавекі, якія і скінулі яго ў пралёт лесвіцы. Быццам гэта бачыла адна жанчына (?), якая была так напалохана, што адразу ж з'ехала з гасцініцы, баючыся, каб яе не забілі таксама як сведку. Але перад ад'ездам яна расказала пра гэта камусьці з абслугі. Панаеўна, якая расказала мне ў 1945 г. пра гэта трагічнае здарэнне, лічыла, што гэта была нейкая прадуманая і арганізаваная дыверсія, што паэта забілі зноскімі кімсьці падасланымі людзі.

Я разумю, што мае ўспаміны не могуць быць афіцыйным дакументам, але ўсё ж лічу сваім абавязкам паведаміць Вам пра іх.

Хачу выказаць Вам і ўсім арганізатарам і супрацоўнікам музея Янкі Купалы самую шчырую падзяку за Вашу вялікую працу па ўшанаванні памяці выдатнага паэта-грамадзяніна.

З глыбокай павагай
З. Абрамава».

Калі я пісаў свае «Сняцца сны аб Беларусі» (Загадка смерці Янкі Купалы), я не ведаў, што ў Літаратурным музеі Янкі Купалы ёсць успаміны З. В. Абрамавай. Сказалі мне пра іх толькі пасля надрукавання майго эсэ-даследавання. На жаль, пазнаёміцца з імі мне не ўдалося, бо ўспамінаў З. В. Абрамавай не адшукалі. Праўда, знайшоўся яе адрас. Яго мне і дала дырэктар Літаратурнага музея Янкі Купалы Ж. К. Данкюнас. Не марудзячы, я напісаў ліст Зінаідзе Васільеўне, у якім прызнаўся, што збіраю ўсё, што звязана са смерцю Янкі Купалы, і прасіў паведаміць, што яна ведае пра гэта. (Пра публікацыю ў «ЛіМе» свайго эсэ-даследавання пра народнага песняра я ўмоўчаў, як і пра тыя версіі пра яго смерць, што там выказаны). Праз некалькі дзён прыйшоў адказ:

«Атрымала Ваш ліст і адразу ж адказаў на яго. Пасылаю Вам копію ліста, напісанага мною ў сакавіку 1982 г. пасля наведвання музея Янкі Купалы ў Мінску і знаёмства з Ядвігай Юльянаўнай.

На гэты ліст мне ніхто не адказаў, ды і я не думаю, каб трэба было адказаць.

У ім я не стала пісаць падрабязна, але сёе-тое панаеўна тады, у 1945 г., мне расказала яшчэ. Па-першае, Я. Купала кагосьці, мушці, чкаў, і пасля абеду з сябрамі ў верхнім рэстаране гасцініцы спусціўся ў вестыбюль. У гэты момант да яе (яна дзінжурыла) падыйшлі маладыя людзі і адзін з іх спытаў, ці прыйшоў да сьле ў нумар Я. Купала. Яна адказала, што не, не прыйшоў. У гэты час яе паклікалі ў адзін з нумароў і, праходзячы міма ліфта, яна бачыла, як з яго выйшаў Я. Купала, якога яна добра помніла. Але яна пайшла па сваіх справах і больш нічога не

(Працяг на стар. 12).

Маладыя гады, маладыя жаданні

У снежні мінулага года адбыўся пленум праўлення Саюза пісьменнікаў БССР, прысвечаны праблемам выхавання творчай змены. У тым жа дні ў Доме творчасці «Іслач» праходзіла чарговая, традыцыйная нарада літаратурных пачаткоўцаў.

У гасцінным і ўтульным доме-замку, што некалькі гадоў назад паўстаў сярод лесу на беразе пакручастай Іслачы, сабраліся маладыя паэты, празаікі і перакладчыкі. Паэты, як заўсёды, намнога болей. І калі празаікі ціха, засяроджана праводзілі свае заняткі ля каміннага цяпельца ў адной з гасцёўняў, дык паэты занялі прасторную кіназалу Дома творчасці і там, «вакруг сойдзясь», як пісаў Дзмітрый Кедрын, чыталі і слухалі вершы, дружна хвалілі іх або гэтак жа дружна ганілі, спрачаліся і задавалі пытанні кіраўнікам.

Зрэшты, маладыя паэты ў «Іслачы» не толькі вучыліся, як пісаць вершы, але і пісалі іх. Балазе, і творчая атмасфера, якая панавала ў тым снежаньскім дні ў сценах дома над Іслаччу, і сама маляўнічая навакольная прырода спрыялі нараджэнню паэтычных задум і выкрасанню звонкіх рыфмаў.

Сведчанне гэтага — і сённяшняя падборка вершаў удзельнікаў леташняй нарады маладых.

Ну а для назвы падборкі мы ўзялі радкі вечно маладога Максіма Багдановіча. Бо паэзія — гэта, несумненна, несмяротнае дзіця менавіта маладых гадоў і маладых жаданняў.

Аддзел літаратуры «ЛіМа».

Алесь АРКУШ

Катрынка

Пяць мелодый катрынка спявае,
Толькі ведай — круці рукаятку.
Люд у дзедаву скрынку кідае
Бессмяротнага жыта зярнятка.

Грай, катрынка,
Спявай безупынку.

Лес прагнуўся, дзе зараз палі —
Гонкі дрэў загулі вершаліны,
Пераспелі на сонцы маліны,
А ў цямрэчы яшчэ не цвілі.

Грай, катрынка,
Спявай безупынку.

Як дакладна чаргуюцца гукі —
Металёвая нудзіца скрынка,
Спрацаваныя, ссохлыя рукі
Круцяць жыцці ў тужлівай катрынке.

Грай, катрынка,
Спявай безупынку.

Гук мелодый, як позірк забыты,
Як вада з ледзяшамі ў палонцы.
Люд кідае апошняе жыта,
А ў скрынцы ўсё роўна на донцы..

Грай, катрынка...

Галіна ДУБЯНЕЦКАЯ

Амарылісы

Амарылісы, амарылісы
Запалілі у сцюжу пакой.

Пасварыліся, пасварыліся
Сэрца — з розумам, цела — з душой.

Амарылісы, амарылісы,
Гэта вокны спльваюць крывёй.
Раптам раны старыя адкрыліся
І жажнулі сваёй глыбінёй.

Вусны колеру амарылісаў,
Ліхаманкавы неспакой.
Як жа лёгка мы, дружа, скарыліся,
Ледзь крануўшы агонь рукой...

Шкло ў гарачай крыві амарылісаў,
А за вокнамі — сцюжы шал.
Ці ж магчыма, каб шчыра мірыліся
Сэрца — з розумам, з целам — душа?..

Пасварыліся — памірыліся...
Як жа лёгка мы, дружа, скарыліся...

Амарылісы, амарылісы...

Да грузінскай мелодыі

I
Вечар к вуснам пальчык прыклаў,
Воблакі замёрлі ў вадзе...
Зноў заспела памяць нас між горных
траў,
Срэбных, як нідзе, як нідзе.

II
І бруіцца мова твая,
Родная імклівай вадзе...
Нашы хвілі зносяць хвалі ручая,
Хутка, як нідзе, як нідзе.

III
Мігаціць агнямі шаша,
Горад мой так звыкла гудзе...
Толькі ўсё блукае басаною душа
Па журлівай горнай вадзе.

Таццяна ЗІНЕНКА

Беларусы

На дэляглядзе ўсіх вякоў
Мы выжывалі без прымусу.
Няма на свеце ланцугоў
На мову і на беларусаў.

Нам час надарыўся такі:
Мы не разлучымся з сяўнёю.
Ідзем і помнім: «Дзецюкі!
Дык сейце ж поўнаю рукою!»

І сеяць нам да той пары,
Пакуль за нашаю спіною
Нашчадкі нашы — Думары
Не ўздыдуць моцнаю сцяною.

І праплыве наш родны сцяг
Над Беларускай зялёнай.
І мова выб'еца на шлях.
Яна ўцячэ ізноў з палону.

Даволі кпінаў і маняў
Замітусяцца бюракраты,
Бо мову нашу яны
Гвалтоўна кінулі за краты.

А час такі, што без прыўкрес.
І нашай памяці не студзіць.
І нараджаецца ад нас
Народ, які ўжо заўтра — будзе!

Мой голас

Я клічу вас з усіх шляхоў:
Агонь, Краса і Мукі.
Не выйдзе сэрца з берагоў,
Не аслабеюць рукі.

З Агню ў Агню — і не згару.
І прысакам не стану.
Недасягальную зару
Любіць не перастану.

Краса не знікне уваччу —
І род славянскі гожа.

П ОЗНІМ вечарам я ехаў чыгункаю ў камандзіроўку. Вагон быў амаль пусты, але мужчына, які сеў на цягнік на адным паўстанку, спыніўся чамусьці насупраць мяне. Зірнуўшы ўпотаікі на яго — чалавек быў як чалавек і наўрад ці меў да мяне якісьці блягі намер, — я працягнуў чытаць.

— Прабачце, — запытаўся ён у мяне неўзабаве (па-руску, вядома, выгляду ж быў зусім не вясковага), — у вас для мяне кнігі не знойдзеца?

— Знойдзеца, — палез я ў партфель, адзначаўшы для сябе амаль няўлоўны рух на мужчынавым твары — рэакцыю на беларускае слоўца, нечаканае ў вуснах чалавека, апранутага не па-сялянску ды яшчэ з кнігаю ў руках і з партфелем. Напэўна, ён вырашыў, што ачуўся.

— Я, ведаеце, — растлумачыў незнаёмец, прыязна ўсміхнуўшыся, — і сеў каля вас, бо заўважыў, што вы чытаеце. Падумаў, можа, і для мяне што прышукнаеце... Ехаць доўга...

Я працягнуў яму кнігу.
Цяпер ужо ён, пачуўшы маё «калі ласка», здзіўлена ўскінуў вочы.

— Вазьміце, — сказаў ён мне праз якіясьці паўхвіліны, вяртаючы кнігу. — Дзякую.

— Што, не спадабалася? — спытаўся я, прадчуваючы бліzkую горыч.

— Я па-беларуску не чытаю, — глуха адказаў мужчына і збіраўся быў перавесці позірк да акна, як раптам стрэліў у мяне пытаннем: — Вы што, заўсёды так размаўляеце?

— Найчасцей так. Калі не з прыезджымі. А самі вы, здаецца, тутэйшы? Беларус?

— Беларус.

— Ну, дык... — пачаў я, але мужчына перапыніў мяне:

— А навошта ўсё гэта? Гаворка ваша, кнігі?.. Чакайце, — прыгледзеўся ён да мяне, запыніўшыся, — вы, мабыць, сам пісьменнік?

— Вы мяркуеце, што ў нас родная мова толькі пісьменнікам і патрэбная? — спытаўся я як мага спакойней: такія размовы ніколі не даюцца мне лёгка.

— Ну а каму ж яшчэ? — адказаў незнаёмец з трохі прыхаваным скепсісам рэаліста, які напачатку дзівака. — Вы прабачце, можа, вам будзе непрыемна пачуць маю думку, але не трэба гэта нікому і марна — падтрымліваць чэзлае жыццё ў тым, што даўно аджыло і без чаго можна спакойна абысціся.

— Народу — абысціся без сваёй мовы? — Я адчуў, як захрасае ў горле камяк.

— Слова, — абьякава кінуў мужчына. — Усяго толькі слова. Няхай і гучныя. Гэты народ, як, дарэчы, і іншыя, шмат без чаго абыходзіўся, абыходзіцца і не раз яшчэ, паверце, абыдзеца.

— Хлеба і відовішчаў — такая ваша тэорыя? — горка ўсміхнуўся я разважліваці суразмоўца.

— Чаму ж раптам так прымітыўна? Я свой народ не прыніжаю. Проста трэба ўлічваць рэальныя акалічнасці. І асабліва ў такім народзе, як наш, што гэтак абкарнаны гісторыяй.

— Вы, напэўна, шмат чаго не ведаеце пра свой народ, — спакваля запальваўся я, хоць і столькі ўжо разоў даводзілася чуць усе гэтыя

словы ад самых розных людзей у разнастайнейшых абставінах. — Пра яго культуру, гісторыю... Ведалі б, дык і разважалі б інакш...

— Можна быць, — абарваў мяне мужчына. — Толькі ведаць ужо не хачу нічога. Перапісваліся б лепш на рускіх, калі ўжо так выйшла, ды і канчальна гэтую цягамоціну. А то ўсё роўна як раненая каня не рашымся прыстрэліць... Каб не мучыўся... Толькі не шукайце довадаў. — зноў апырэдзіў ён мяне. — Дарма.

— Чаму вы гэтак настроены? — запытаўся я ці-



БЕЛАРУСКІ АКЦЭАНТ

АПАВЯДАННЕ

ха, адчуўшы, што давесці хоць нешта гэтаму чалавеку можна толькі ў вельмі спакойнай гаворцы.

— Чаму? — памаўчаў ён. — А вось вы паслухайце, што я вам пра сябе раскажу, калі маеце час і я вам не замінаю, можа, і зразумеце. Курьце?.. Не? Тады пачакайце. Ці, можа, выйдзем разам?.. Я шмат куру, а раскажам даўга...

Я ўстаў, і мы выйшлі ў тамбур.

— Нарадзіўся я ў Мінску, — пачаў ён адразу ж, закурваючы, — але бацькі аддалі мяне на выхаванне ў вёску, да бабулі. Калі надышла пара вясці мяне ў школу, забралі назад. Як я імкнуўся ў горад, марыў аб ім — мы ж, вясковыя хлапчкі, такія сабе пра яго байкі раскажвалі, адна другой прыгажэйшая... Апынуўшыся ў гэтым самым зававетным нябачаным горадзе, пайшоў я, натуральна, адразу ж шукаць сабе сяброў. Калі загаварыў упершыню з гарадскімі хлапчукамі, дык адразу не зразумеў, чаму яны засмяяліся. А смех я іх пачуў неўзабаве... Калі зразумеў, дык яшчэ больш здзіўліўся: смяяліся яны з таго, як я размаўляю. З мовы маёй смяяліся, якою гаварыла са мною бабуля, мае былыя сябры — дарэчы, робячы ўсё тое ж самае, што рабілі і гэтыя хлопцы, бо жылі ж мы, трэба сказаць, у гэтых самых сялянскіх хатах прыватнага сектара непадалёк ад рэчкі з вялікім поплавам ля яе, і калі я ўбачыў, куды пераехаў, дык здалася, што нічога ў маім

жыцці і не зменіцца, хіба толькі трэба будзе сысціся з новымі, незнаёмымі хлопцамі, як ні шкада старых, раз ужо маці сказала, што вучыцца я буду ў горадзе. Але як ні падладжваўся я да тутэйшых мальцоў, чуў толькі смех, які праз колькі хвілін перарос у сцяну адчужэння і болю. Пра што б я ў іх ні запытаўся, мяне адно з'едліва перадражнівалі, так і заліваючыся рогатам: «Дзяроўня, калгаснік...» І, дарэчы, смяяліся першымі не аднагодкі — тыя спярша маўчалі, — а трохі старэйшыя, што вучыліся ўжо ў школе. Ну, а мен-

Алесь АСТАШОНАК

Я не звяду, бо я хачу,
Каб сын мой быў прыгожы.

А Мукі я прашу ў пасяг
У бацькі на прычасці,
Каб да канца жыцця ў вачох
Не адціталася шчасце.

Няхай з мяне на тых шляхах
Не пасмяюцца людзі.
І голас, што жыве ў грудзях,
Няхай пачуць будзе.

Алена МАЕЎСКАЯ

Воблакі

О што быў за дзень такі? —
Адны толькі воблакі
Імчалі, нібы алени,
Прыпадаючы на калені,
І рогі свае скідалі
У блакітна-нябесныя хвалі.
О што быў за дзень такі? —
І куды яны, дзівакі?
Іх шэрыя статкі радзелі,
Капыты іх пелі: «Надзеі,
Надзеі, надзеі, надзеі!»
І з неба дэжджы ляцелі.
О што быў за дзень такі? —
Адны толькі воблакі...

Дрэвы

Хто яе, гэту восень, паклікаў?
Мае дрэвы ў здзіўленні такім...
Як разгубленыя музыкі
Склялі скрыпкі свае і смыкі...

Смерць філосафа

Цыкута саладзей жыцця на свеце
Не здалася Сакрату,
Але ён сказаў сваім катам:
«Вы прыродна належыце смерці».

І людскую спагаду без мітусні
Выпіў усю дарэшты...
І, пэўна, сказаў яшчэ нешта,
Астатнім незразумелае ані.

Юрась ПАЦЮПА

Пісьмо

Варонаў крык. Гарлаюць нашча.
А я ў снягах, бы снег, сасніў
туман над выстыглаю пашай.
Маўчаць пасты... Ліпача агні...

Ранютка, раненаю птушкай
ад дзеда ліст у рукі ўпаў,
і снег балючы ціха тухне...
Стой! Я ж адказу не паслаў.

А там, як толькі зашарэе,
дзеда думае: не піша зноў
і чуе, за сцяной завая
калыша свет, халодзіць кроў.

...І дзед не крыўдзіцца ні каліва,
смяецца, што маё пісьмо
у белых гурбах заблукала,
а ўвесну прыплыве само.

Уцёкі

Ты — шараком у лес, нацянькі
на полі,
туды, дзе сонца злазіць з елкі,
падаюць у
рукі арэхі, куды прыбягаюць з палёў
стагі,
але не могуць пралезці ў гушчар, дзе
абывоч ў цёмна-сіняй трывозе
гайдаецца
блакітны холад маладзіка, а цень
твой кажа,
што ты адзін на пажоўклых лістах, што
ў тваім дыханні жыве гэты лес...
Ты нацянькі, а я таксама —
не паспяваю.

Ігар ПРАКАПОВІЧ

Сяргей СЫС

Я душу адпусціў —
хай гуляе на волі.
Вось агонь запалю,
каля вогнішча ноч правяду.
Буду зоры лічыць,
буду слухаць сцішэлае поле
І глядзець, як туман
абдымае нясмела ваду.
Недзе ёсць гарады,
ліхтары і кватэры,
Ёсць нямала людзей,
у каго я магу пагасціць.
Ды няма цішыні,
і няма каму душу даверыць,
І няма яе з кім
да святання ў туман
адпусціць.

Прыжыліся ў памяці
Сіверныя дні,
Снегавыя зомеці,
Тлум ды камяні.

Гне незадаволенасць,
Хіліць да зямлі,
Хто ж нам, браце, волі дасць,
Каб і мы жылі?

Каб і гонар мець нам
(Досыць быць нямымі!)
Хто ж наш час адметным
Зробіць, як не мы?

Каб з калень узняцца,
Стаць самім сабой.
То — не проста праца,
То — рашучы бой.

Лера СОМ

Мікола ШАБОВІЧ

Мае пытанні

Не спіцца. Хочацца мне мець
Адказ на ўсё, што ёсць,
што будзе,
Каб назаўсёды зразумець,
Што значу я,
што значаць людзі.

Ці так пішу,
ці так люблю?
А, можа, ў нечым памыліўся?
Як зберагчы сваю зямлю,
Каб не зрабілася пылінкай?

Але й тады, засну калі,
У сон мой прыйдуць на святанні
Зямля
і людзі на зямлі —
Мае пытанні.

часта чуў дома негардскія словы, не кажучы ўжо пра вымаўленне, якое, як я паспеў зразумець, таксама трэба было выпраўляць, а бабуля мая гарадская гаварыла амаль што зусім як вясковая — яны ў мяне абедзве з суседніх вёсак былі. І тут мне пашчасціла. Я пазнаёміўся з дзяўчынкаю, маёй аднагодкаю, што жыла на суседняй вуліцы. Не памятаю зусім, як яна выглядала, але ўпэўнены, што была яна вельмі прыгожая. Ва ўсякім разе, такой я тады яе бачыў. Мы сустрэліся на яе вуліцы і гулялі ў розныя гульні, у якія любяць гуляць дзяўчынкі: у бальніцу, магазін, дзіцячы садочак, школу, тату і маму... Асабліва любіў я гуляць з ёю ў школу, якая здавалася мне цяпер найвялікшай магчымай у горадзе радасцю, бо была яшчэ невядомай... Не ведаю, чаму дзяўчынка, як і я, засталася без сяброў, бо гаварыла чыстотка па-гарадскому, але гуляла яна заўсёды чамусьці толькі са мною. Праўда, бывала яна на вуліцы мала, вучылася ўжо музыцы, і ўвесь астатні час я бавіў адзін. Тады, мусіць, і пачала нараджацца ўва мне схільнасць да адзіноты і смутку. Гэта я з вамі, прабацьце, толькі таму разгаварыўся, што чытаць не было чаго, а так з мяне слова, бывае, не выцягнеш... Мова мая сяброўцы смешная не была. Дзяўчынка чамусьці не папраўляла мяне, хоць я і папрасіў яе дапамагчы мне асвойтацца ў горадзе... Мне здаецца, яна мала калі выходзіла з задуманасці, як і я. Мы няшмат размаўлялі, абое паспелі ўжо стаць у гэтым жыцці негаваркімі. Толькі чаму гэта здарылася з ёю, я ўжо ніколі не зведаю. Нават калі б і сустрэў яе дзе, то ўжо не памятаю, якая яна з твару была... Мы і смяяліся рэдка. Затое часта сумна ўсміхаліся. І ніколі не плакалі, не сварыліся. Што нам было дзядзіць, акром нашага смутку і адзіноты?.. Але неўзабаве дзяўчынка некуды знікла. Пераехала. Я яшчэ доўга кожнага дня прастойваў ля яе хаты і ціхенька, схаваўшыся, плакаў. Толькі ўжо ніколі больш не бачыў яе на суседняй вуліцы. Дарэчы, гэтыя з ёю гульні наклалі на мой характар і такі адбітак, што ён у мяне, я сказаў бы, трохі жаночы... Я ж, папраўдзе, мяккі... Сентыментальны нават... Адзінага ж на той час чалавека сустрэў менавіта ў жаночым абліччы. У мяне й цяпер сяброў няма. Адна жонка і дзеці. Ніколі сяброў не было... Але гэта ўжо, даруйце, іншая гаворка... А можа, й не. Усё ж у нашым жыцці ўзаемазвязана. Мне, калі хочаце ведаць, і дагэтуль хочацца верыць, што дзяўчынка гэтая вырастае шчаслівай і нездарма вучылася музыцы, замест таго, каб гуляць, і шмат у жыцці смяялася і смяецца, а не толькі сумна ўсміхаецца...

Мужчына ўсміхнуўся — і я ўбачыў раптам яго па-дзіцячы безбаронным.

Дзяўчынка паехала, і я застаўся адзін, да самае восені, калі мусіў пайсці ўрэшце ў школу. Прывезлі ж мяне ў горад яшчэ ўвесну, гэта каб я, як казала маці, абжыўся на месцы. Да хлопцаў мне больш не хацелася, і я пазбягаў іх. Цяпер ужо яны самі шукалі сустрэчы са мною: мусіць, іх дзівіла, што я такі самотнік, а злейшыя з іх, напэўна, мелі патрэбу смяяцца з некага. Ёсць яшчэ ў людзях, нават маленькіх — бо глядзяць жа яны на дарослых, — і такая рыса. Я адказваў на іх

пытанні адным-двума словамі — «не знаю», «не хочу» — стараючыся, каб словы мае і вымаўленне не былі вясковымі. А ўвесь час, які не бавіў у нашым двары або невялікім садочку, мяне можна было знайсці на поплаве. Там, ля самай рані, у чароце, які з усяго, што бачыў я ў горадзе, найбольш згадваў мне вёску, было такое месца, дзе я мог гуляць у мае самотныя гульні або назіраць за хлопцамі непадалёк на поплаве. Калі іх там не было, я гуляў як мог, пільнуючыся, каб яны не заспелі мяне знянацку, бо мог жа пад час іх прыходу выдаць сябе залішнім гвалтам — я ж яшчэ і размаўляў уголас, а то нават і крычаў, гульні ўсё-такі... Калі ж яны з'яўляліся, заціхаў і падглядваў за імі. Нейкі час не надта яны ў мяне выходзілі, гэтыя гульні, разыграныя мною адным, але спакваля я навучыўся мець ад іх радасць, не адчуваючы крыўды, што не давала мне забыцца спачатку. І не так ужо цяжка было мне гэтаму навучыцца, тым больш, што гульні былі тым жа самым, вясковым: трэба было толькі ўявіць, што я не адзін. Я сам ад сябе хаваўся, сам сябе і шукаў... Некалькі разоў хлопцы ўсё ж вылоўлівалі мяне па дарозе з вуліцы на поплаў ці назад і, здаралася, лупцавалі. Але гэта было не самай вялікай маёй крыўдаю: мяне ж усяго толькі лупцавалі, і ніхто з мяне не смяяўся — бо крыўднымі словамі, якія ведаў з вёскі і якія так і гатоў быў выкрыкнуць, я ўсё ж, баючыся зноў пачуць смех, не аказваўся, а хлопцы толькі таго і чакалі, каб пачуць ад мяне вясковае слова. Нарэшце настала пара ісці вучыцца. Як жа я радаваўся, калі маці купіла мне і дала ўсё, што трэба было ўзяць з сабою ў школу... Я ішоў у новы свет, спадзеючыся, што знайду там новых сяброў і маё жыццё нарэшце ўсё-такі пераменіцца. Але ў школе я пачуў той самы смех, зноў спярша ад старэйшых хлопцаў, а пасля і ад сваіх аднагодкаў. Тая ж дзяўчынка, што з'ехала з суседняй вуліцы, гаварыла са мною няшмат, і я так і не навучыўся размаўляць як след па-гарадскому. Прыйшоўшы са школы дадому, я зноў знайшоў спакой у чароце. Гуляў у ім у справядліваю школу, дзе вучыліся разам са мною мае вясковыя сябры і тая дзяўчынка. А ўвечары папрасіў маці адправіць мяне назад у вёску вучыцца ў тамтэйшай школе. Пагаварылі, і ад плачу абое ледзь не зайшліся. Маці ўвогуле знарок не брала мяне з сабою, калі ездзіла да бабулі — гэта каб я адвучаўся ад вясковай гаворкі. Засталося скарыцца. Шкадуно цяпер, як згадаю, бацькоў. Вучыўся я гэтак дрэнна, што і ўявіць сабе нельга: мяне ў адзін голас лічылі найдурнейшым у класе. Калі на ўроках мае аднакласнікі выводзілі лічбы і літары, я намагаўся адно каб не заплакаць, бо зноў і зноў згадваў пачуць на пераменках смех, асабліва старэйшых, якія прыходзілі паслухаць, як размаўляе «дзяроўня». Я ўжо стаў такі затурканы, што адказваў, як мог, пра што б у мяне ні пыталіся, адчуваючы, што з мяне здзекуюцца, нават пра тое, як пасвіў з бабкай кароў, з чаго ўсё чамусьці найбольш рагаталі. Мне і мянушку далі — «Пастух». Куды мне было схавацца ад гэтага смеху? Чароту ж тут не было... Нарэшце я ўсё-такі адумаўся, што трэба зрабіць, каб не хадзіць у школу. Схаваў усё, з чым хадзіў у школу, у за-

паветным месцы ў чароце — вырашыў, што буду вучыцца там неяк сам, адзін — і прыйшоў дадому шчаслівы-шчаслівы. Але трэба было яшчэ ўпершыню ў жыцці падмануць бацькоў. І ўдалося, як ні цяжка было. Я сказаў, што ўтапіў усе свае прычындаў у вадзе, каб не ісці болей у ненавісную школу. Паспеў ужо зразумець, што ў сям'і з грашымі цяжка, і цяпер быў упэўнены, што купіць мне ўсе новыя патрэбныя траты бацькам не пад сілу будзе. Спачатку бацька са злосці так і сказаў: «Гэты балбес у школу болей не пойдзе, няхай ідзе са мной на завод рабіць» — і ўпершыню ў жыцці моцна мяне біў. Тады я не вытрымаў, мне ўвогуле расхацелася вучыцца ў якойсьці школе, нават у той, што вырашыў наладзіць сам, у чароце, не падумаўшы, праўда, пра блізкую зіму. — і крыкам крычаў, прасіў у маці адправіць мяне назад у вёску пасвіць разам з бабкай кароў. «Я пастух!» — плакаў. — Пастух — і болей нікім не буду!» Маці доўга плакала, бацька сусеўваў яе, і абое не ведалі, што ім рабіць з гэтакім сынам і куды мяне дзець. «Ён у вас дурачок, мусіць», — мовіла мая гарадская бабуля. Але я не пакрыўдзіўся: надта ўжо часта чуў гэтае слова ў школе і прызвычаўся да яго, як і да несправядлівасці ў свеце, якую лічыў цяпер галоўнай адзнакай гарадскога жыцця — справядлівасць канчалася там, адкуль мяне вывезлі. А ўначы пачуў, як казаў маме бацька: «Не паслухала мяне, адправіла ў сваю дзярэўню, вась і мучаецца цяпер. Было б дзела, калі б мы яго ў садзік аддалі». Ад крыўды на бацькоў я ледзь слязьмі не захлынуўся: «Дык яны б яшчэ ў садзік мяне аддалі, зноў на смех!» Зусім не разумеў, дурань, што тады б я не гаварыў так, як цяпер, і не зведаў бы, значыцца, усіх перажытых пакутаў... Маці, вядома, купіла мне зноў усю неабходную амуніцыю, забрала са школы мае дакументы і, перш чым перавесці ў новую школу, месяц вучыла мяне гарадской мове з нанятаю рэпетытаркай...

Скончыўшы, мужчына зазірнуў мне ў самыя вочы.

— Цяпер вы ўсё зразумелі?.. І як жа, дарэчы, вы загадаеце мне любіць нашых пісьменнікаў, выдатных майстроў роднага слова, творы якіх мы ўсе праходзілі ў той самай школе?.. Я разумею таксама: не ўсё так проста ў нашым жыцці... Але мяне ж дражнілі, калі хочаце ведаць, не толькі пастухом, але і вашымі, пісьменніцкімі, імёнамі і прозвішчамі!.. Дзе ж вы былі тады, дарагія таварышы?

Ён апыкаў мяне сваім горка-насмешлівым позіркам, пакуль не працяў раптам нейкай новай зусім, няхай і затоенай, інтанацыяй:

— Дый цяпер дзе?.. Гэта калі па-сапраўднаму?.. Яшчэ ж не адзін, мусіць, такое, што я, перажывае...

У гаворцы яго пачуўся так яшчэ і не вынішчаны беларускі акцэнт — усё роўна як жывая травінка прабіралася скрозь асфальт.

«Каткі ці насенне ў вашых руках?» — прамільнула ў ягоных вачах дакорлівае пытанне.

І тут мне конча адкрылася прыхаванае ў ім: ён хоча мне верыць.

«Тэатральны эксперимент нічога тэатрам не даў», «ён разлічаны на кепскія і зусім блягія тэатры», «ён зганьбіў рэжысёра-лідэра», «эксперимент не мае дачынення да мастацтва», «ён—фінасава малатарня», «эксперимент—гэта спосаб замінаць перабудове»... Гэтыя і іншыя выказванні прагучалі пад час сустрэчы, праведзенай па ініцыятыве СТД БССР і прысвечанай падвядзенню вынікаў двухгадовай працы шэрагу сцэнічных калектываў рэспублікі ва ўмовах комплекснага тэатральнага эксперименту. Эканоміка тэатра ізноў вымагае неадкладнага леквання! Шэрагі крытыкаў і тэатразнаўцаў апанавала засмучэнне і пэўная разгубленасць: няўжо наш вялікі тэатральны эксперимент састарэў да таго, як распачаўся?

Як жа так? Яшчэ тры гады таму без эксперименту, здавалася, тэатр проста спыніць сваё існаванне. А сёння высвятляецца: эксперимент быў, так бы мовіць, асуджаны на поспех, бо тэатр настолькі заняпаў, што любое, самае найдрабніткае паляпшэнне выглядала амаль рэвалюцыяй! Пачынаўся эксперимент у 1987 годзе, зацярджаўся ў 1986, распрацоўваўся ў 1985... Задумаўся, значыць, яшчэ раней; разлічваліся, значыць, на нашу тагачасную, са шматлікімі азіраннямі і ўзгадненнямі, мадэль існавання...

АД ВЫЗВАЛЕННЯ ДА ВОЛІ

Тэатральная эканоміка:
не эксперимент, а рэформа

І вось рашэннем сумеснай калегіі Міністэрства культуры СССР і СТД СССР эксперимент вырашана лічыць скончаным. На сустрэчы ў СТД БССР, у якой прынялі ўдзел намеснік міністра культуры БССР У. Рылатка, сакратар тэатральнага саюза Р. Янкоўскі, дырэктары тэатраў І. Вашкевіч, Э. Герасімовіч, І. Пятроўскі, крытыкі В. Навуменка, Г. Арлова, Р. Смольскі, тэатральны эканаміст А. Рубінштэйн (Масква) і іншыя, адбылося знаёмства з дакументам «Аб пераводзе тэатраў краіны на новыя ўмовы гаспадарання». Перавод гэты павінен адбыцца на працягу 1989 года, і нашы тэатры мусяць сядзець свае запатрабаванні з палажэннямі новага дакумента. А яны замацоўваюць правы тэатра ўжо не «экспериментальна», а пэўна. У сістэму тэатра, да прыкладу, уводзіцца гаспадарчы разлік, але не той, спрошчаны, пра які мы ўсе неаднаразова чулі (з пазбаўленнем датацый, фондаў і г. д.), а які адначасова складаецца і з бюджэтных асігнаванняў, і з прыбыткаў ад так званых «платных паслуг» тэатраў. Да ўсяго павінна ажыццявіцца вялікая дэцэнтралізацыя кіравання тэатрам. Цяпер за кошт сродкаў Дзяржбюджэту СССР, саюзных і аўтаномных рэспублік ствараюцца фонды тэатральна-музычнага мастацтва—з разлікам на кожнага жыхара рэгіёна. Мусяць змяніцца і ўся сістэма тэатральнага планавання. Галоўнай формай арганізацыі дзейнасці тэатраў з'явіцца пяцігадовы план эканамічнага і сацыяльнага развіцця, размеркаваны па гадах. Адмяняюцца ўсе паказчыкі выканання плана, якія толькі існавалі раней, адно застаюцца так званыя кантрольныя лічбы колькасці глядачоў, дыя тэатраў з'яўляюцца толькі арыенцірам для працы. Тэатру надаецца права самастойнай эканамічнай дзейнасці, мяркуюцца нават нарматыў стварэння валютнага фонду.

Поўніцца цяпер паважным сэнсам і тэрмін «платная паслуга насельніцтву», бо ёю можа быць, да прыкладу, выпуск і продаж значкоў, буклетаў, альбомаў пра тэатр, нават маек (дарэчы, першым пагадзіўся бачыць сваю выяву на глядацкіх грудзях народны артыст СССР Расціслаў Янкоўскі—чым не важкая паслуга ўласнаму тэатру?). Цяпер любая грамадская і вытворчая арганізацыя мае права ўкласці свае грошы ў развіццё тэатральнай справы. А ўжо калі гурт людзей вырашыў адкрыць тэатр, дык яму дастаткова выпрацаваць свой статут і зарэгістраваць у выканкоме мясцовага Савета народных дэпутатаў. І больш нічога ні з кім не ўзгадняць! Такім чынам 640 тэатраў краіны могуць у хуткім часе атрымаць па тры-пяць канкурэнтаў кожны. Праўда, свае грашовыя справы тэатры мусяць вырашаць самі—калі не знойдуць якога спонсара ці мецэната. Закрываць тэатры таксама можна, пры гэтым неабавязкова звяртацца па дазвол Масквы. Дастаткова будзе паставіць вышэйзгаданага выканкома ці арганізацыі, якая ўтрымлівала тэатр.

Не абышла ўвагай пастанова і кошт білетаў. Трэба сказаць, эксперимент прымусяць фінансістаў моцна перахвалювацца. Ім падалося, што цэны на білеты адразу падскокаць так, што простама фінансісту ў тэатр не будзе як патрапіць. Аднак тэатральныя дырэктары аказаліся людзьмі пісьменнымі, нават адукаванымі, і цэны калі ўзрасталі, дык зусім не так, як абяцае нам у хуткім часе Дзяржкамцэн. Дырэктары ўлічвалі і попыт глядачоў, і якасць асятлення, і майстэрства масоўкі, і нават тэатральныя трыдыцы, бо пэўная частка глядачоў (больш за 46 мільёнаў) мае штотымесячны даход менш за 70 рублёў, і тэатрам ёй асабліва расквашацца няма як. Таму і новая пастанова падтрымала разумных дырэктараў: не менш за 20 працэнтаў білетаў на спектакль павінна прадавацца па цэнах, якія ўжо дзейнічаюць.

Прадугледжваецца таксама і гнуткая аплата тэатральнага майстэрства, і будаўніцтва жылля для дзеячаў сцэны, і сістэма дагавораў-контрактаў, і шмат іншага з таго, што глядачу ведаць зусім нецікава, але без чаго тэатру годнасці не набыць.

Дык лічыць пастанову за святочны навагодні дарунак? Пачакаць вынікаў? Ва ўсялякім выпадку, як здаецца, наш тэатр урэшце вызваліцца. Ці ж стане вольным ён?..

Жанна ЛАШКЕВІЧ.

Віншуем!



ВЕДАЮЦЬ НЕ ТОЛЬКІ МУЗЫКАНТЫ

Народнаму артысту БССР
У. АЛОЎНІКАВУ — 70

Для беларускіх фалькларыстаў зрабілася ўжо звычайнай і агульнавядомай з'явай тое, што «Лясную песню» кампазітара Уладзіміра Алоўнікава на вершы Адама Русака, напісаную ў 1951 годзе, былыя партызаны лічаць сваёй песняй. Зусім нядаўна ў другім выпуску тэлецыкла «Бацькаў дар» наша вядомая фалькларыстка Зінаіда Мажэйка прывяла такі прыклад са сваёй практыкі: у фальклорнай экспедыцыі партызаны Лепчанскай пушчы спявалі песню Алоўнікава як сваю, партызанскую. Давялося сутыкнуцца з гэтай з'явай і мне пад час працы над тэлевізійным творчым партрэтам У. Алоўнікава. Былыя партызаны, удзельнікі народнага хору ветэранаў Белсаўпрофа, праспяваюшы «Лясную песню», упэўнена гаварылі, што гэта песня народная, партызанская, імкнуліся пераканаць, што спявалі яе ў атрадзе ў тых гадах.

Ну, што тут скажаш? Можна толькі пазайздросціць кампазітару і павіншаваць яго з такім выдатным творам.

Як той казаў, адной «Лясной песні» было б дастаткова, каб імя Уладзіміра Алоўнікава заўсёды засталася ў гісторыі беларускай культуры. Але ж у кампазітара не адна такая добрая песня. Сапраўды народнай зрабілася і песня «Радзіма, мая дарагая» на вершы Алеся

Бачылы. Шмат ягоных песень не адно дзесяцігоддзе жыве і гучыць як на сцэне, так і проста ў народзе. Творы гэтыя агульнавядомыя: «Песня пра Заслонава», «Песня пра Даватара», «Партызанская паходная», «Песня аб Іване Сіўко», «Песня пра Мінск», «Где-то в поселке», «Песня пра Гастэлу», «Песня аб Брэсцкай крэпасці», «Аршанская старонка», «Песня пра маці»... Няцяжка заўважыць, што асноўная ў іх тэма подзвігу нашага народа, яго герояў у гады мінулай вайны. Яно і не дзіўна. Бо з гэтай тэмай непарыўна звязаны жыццёвы лёс кампазітара.

...22 чэрвеня 1941 года студэнт-выпускнік Беларускай кансерваторыі У. Алоўнікаў здаваў апошні дзяржаўны экзамен. Усю вайну ён прабыў не ў эвакуацыі, а ў дзеючай арміі, у якую з першых дзён уступіў добраахвотнікам. Нават калі аднойчы, у разгар баёў за Адэсу, яго выклікалі да камандавання і прананавалі вярнуцца ў тыл (прафесар В. Залатароў збіраў сваіх таленавітых вучняў),—Алоўнікаў адмовіўся. Ён не змог кінуць сваіх баявых таварышаў, павінен быў выканаць свой сямейны абавязак перад Радзімай да канца. І ён яго выканаў—9 Мая 1945 года Уладзімір Алоўнікаў сустрэў у Аўстрыі. «Дзень Перамогі я ўспрыняў

як адну з самых радасных падзей у маім жыцці,—успамінаў кампазітар у тэлеперадачы.—Цяпер я ўжо мог вярнуцца да музыкі, да сваёй творчай працы. І вярнуцца не з пустой душой, з душой, напоўненай шматлікімі ўражаннямі, новымі пачуццямі, якія я перажыў у баях. І тады ўжо ў мяне ясна складалася такая творчая канцэпцыя, што я буду пісаць музыку, творы, магчыма перш за ўсё—песні пра вялікі подзвіг савецкага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны, пра калектыўны подзвіг, пра подзвіг асобных герояў... Адно я ведаў ішчэра—дрэнна пісаць пра гэта нельга. Мае творы павінны адпавядаць праўдзе жыцця, тым высокім ідэалам, якія абаранялі савецкія салдаты на вайне; павінны быць дастойнымі памяці герояў. І гэта з'яўляецца маім творчым крэда, маім творчым перакананнем».

Шчырыя словы, выпакутаваныя словы. Сваім лёсам, сваёй грамадзянскай пазіцыяй Уладзімір Алоўнікаў атрымаў права на іх. І гэтым творчым перакананням ён веры і па сённяшні дзень. Новы твор народнага кампазітара—араторыя «Партызанскія песні» на вершы партызанскіх паэтаў. Глыбокай павагі і ўзрушанай удачнасці заслугоўвае такая вярнасць кампазітара абранаму

Ля кніжнай паліцы

...І ШТРЫХІ ДА АБЛІЧЧА АЎТАРА

Думалася: ой і паляжыць у мяне гэтая прыгожая і важкая кніга, пакуль выпадзе час пачытаць-разгледзець яе... Ды ў той жа вечар, зазірнуўшы ў адвольна разгорнутыя старонкі, не ўстрымалася—пачытала ўсё.

Вось гэтак і трэба пісаць пра балет (дык наогул пра мастацтва)—лёгка, грацыёзна, прытом. Каб магнітам цягнула чытацкую цікаўнасць: а што там, у наступным абзацы, у новым раздзеле? Вялікая сіла—нязмушанае і змястоўнае пісьменства (толькі ці многім яно падуладнае?). Лаканічная вобразнасць, спляў тонкай, незнарочыстай аналітычнасці і гэткай жа эмацыянальнасці з інфармацыйнай насычанасцю... Гэта і выклікае асабліваю павагу, калі не сказаць прафесійную заідэрасць, у калег, спрыяе кантакту з новай кнігай нават чытача-неафіта.

Дарэчы, жывыя, свежыя работы доктара мастацтвазнаўства Юліі Чурко ніколі не траплялі ў неглыбокую, але густую плынь так званых «доктарскіх» і «кандыдацкіх», ці «дысертанцкіх» артыкулаў і кніжак. А сакрэты, ці, дакладней, прычыны такой адметнасці—яе назіральнасць і душэўная чу-

ласць, дыялектычнасць і дэмакратычнасць думкі, арыгінальнасць і незалежнасць разважанняў, літаратурны густ і журналісцкая вынаходлівасць.

Ці не занадта кампліментарна ўсё тут сказана? Хіба не знойдуцца «ценевыя» штрыхі да партрэта аўтаркі новай кнігі? Можна стацца і так... Але я, грэшным чынам, іх па першым разе не заўважыла, а знарок у гэтым корпаце, каб знайсці зачэпку для дзяжурных «крытычных заўваг» і «пажаданняў», палічыла непатрэбным. Да ўсяго, успомніліся іншыя працы іншых знаўцаў—працы, у якіх мяняюцца прозвішчы, назвы, даты, адрасы выдавецтваў, імёны карэктараў, але трывалым застаецца аблічча безаблічнага псеўданавуковага і псеўдамастацтвазнаўчага штампаму. Штатпу, які маскіруе пустату, адсутнасць індывідуальнасці аўтара. А з-пад пера Ю. Чурко паўстаюць менавіта абліччы: сцэнічных вобразаў і жывых артыстаў, закулісных будняў і тэатральных падзей.

Своеасаблівы працяг і дапаўненне ранейшай кнігі гэтага ж аўтара «Беларускі балетны тэатр» (Мінск, 1983 г.), новая работа набліжае да чытачоў творчы лёс і жыццёвыя рысы першапраходцаў беларускай савецкай хараграфічнай сцэны, сённяшніх яе артыстаў, сярод якіх і салісты-май-



ЮМ Чурко
БЕЛОРУССКИЙ
БАЛЕТ
В ЛИЦАХ

стры, і сціплым незаменным «рабацягі», і маладыя надзеі. Яркі зроблены партрэт слаўтай А. Нікалаевай, «у лютэрку многіх вачэй» паказана балетмайстарская дзейнасць С. Дрэчына, К. Мулера, А. Ермалаева, праз дыялог з каментарыем раскрываецца творчасць дуэта Л. Бржазоўскай і Ю. Траяна.

А вось гэта—з нарыса пра галоўнага балетмайстра ДАВТА БССР: «Характар В. Елізар'ева, як і многіх таленавітых людзей, складаны, супярэчлівы, неадназначны. То ён з задавальненнем выступае ў ролі вальжынага члена Міжнароднага журы, то цэлы вечар сядзіць у электрабудцы як радавы асвятляльнік, дырыжыруючы светлавай партытурай спектакля. Ён можа, не ўмеючы прыхаваць няўпэўненасць, як хлапчук, хваляюцца перад прэм'ерай і ў той жа час праз самалюбства не чуць крытыку, нават зычлівую, нават дружалюбную...»

Назіранні на рэпетыцыях, відэі дадому, згадкі пра казусы на спектаклях, уражанні ад прэм'ер—усё гэта матэрыял, з якога нараджаюцца нарысы, абразкі, эсэ пра «вечна неспадзяванага» В. Сарксісяна, працэвітую Т. Яршова, пра І. Душкевіч, Т. Шаметава, пра вопытнага рэпетытара А. Смалян-

шляху. Яго творчасць вызначаеца сапраўднай сканцэнтраванасцю, цэласнасцю, мэтанакіраванасцю.

Вядома, не толькі песні належаць п'яру У. Алоўнікава. Харавыя, аркестравыя інструментальныя творы, адны з лепшых беларускай музыцы сімфанічных пазмы — «Партызанская быль» і «Нарач», музыка да кіно і тэатральных пастановак. А якая камерная лірыка — гэта ж сапраўдныя жамчужныя! Тут раскрываецца зусім іншы Алоўнікаў — пранікнёны, пяшчотны. Камерная лірыка была своеасаблівым пачалам неабходным лірычным кантрапунктам у творчым кампазітар, асабліва ў маладыя гады. Рамансы на вершы А. Пушкіна, Я. Коласа, В. Брусава вылучаюцца багаццем эмацыянальных станаў, псіхалагічнай дакладнасцю, глыбінёй і пранікнёнасцю, дзівоснай высакароднасцю.

І ўсё ж галоўнае ў творчасці У. Алоўнікава — песні. Песні, якія ведае не толькі кожны музыкант у нашай рэспубліцы, але і кожны просты чалавек. Песні, якія ўвайшлі не проста ў кожны беларускі дом, але і ў жывое сэрца: «Лясная песня», «Радзіма, мая дарагая»...

Так, гэтыя песні зрабіліся сапраўды народнымі. Народ прыняў іх за свае, бо яны напісаны ад шчырага сэрца. Гэта мелодыі крышталінай чысціні, свежасці і сапраўднага нацыянальнага каларыту. Такія песні мог напісаць толькі той, хто нарадзіўся на гэтай цудоўнай зямлі, хто абараняў яе ў гады ваеннай навалы — чалавек, для якога лёс яго зямлі зрабіўся яго ўласным лёсам.

Ад усёй душы віншваем Уладзіміра Алоўнікава з 70-годдзем.

Л. МАКАРАНКА.

Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР за заслугі ў развіцці беларускага савецкага музычнага мастацтва і актыўную грамадскую дзейнасць народныя артысты Беларускай ССР кампазітар Уладзімір Уладзіміравіч АЛОЎНИКАУ ўзнагароджаны ганаровай граматай Вярхоўнага Савета Беларускай ССР.

скага, характарных танцоўшчыц і майстроў «маленькіх роляў»... Узбагачаюць кніжку і абліччы Я. Глебава (з ім Ю. Чурко працягнуў грунтоўнае інтэр'ю пра супрацоўніцтва кампазітара з музычным тэатрам), дырыжора Т. Каламітцавай, сцэнографа Я. Лысыка.

Знаёмства з гэтай кнігай — своеасаблівы адметнае афармленне (мастакі А. і Т. Кулажэнікі), вершаваныя застаўкі да раздзелаў, лоск мелаванай паперы, багацце фотаілюстрацый, у тым ліку — каларытных... А пад канец з удзячнасцю прымячам вельмі патрэбныя даведкавыя спісы: балетны рэпертуар тэатра за 1933-87 гг. і значныя даты ў жыцці беларускай балетнай трупы.

У звароце «Ад аўтара» Ю. Чурко выбачаецца за непазбяжныя страты, што ўзнікаюць пры «перакладзе» — з мовы аднаго віду мастацтва на мову іншага. Так, «пераказваць» балет, пераводзіць пластычныя, танцавальныя вобразы ў словы — няўдзячная праца. І ўсё ж аўтар кампенсуе выдаткі гэтага перакладу. Сваёй асабістай інтанацыяй. Даведчанасцю і неабыхавасцю.

Прафесар Мікалай Эльяс, доктар Парыжскай акадэміі танца, напісаў у прадмове да кнігі: «Аўтар... увесь час «чуе» пытанні гледача, чытача кнігі і робіць яго нібы саўтарам, уцягваючы ў свае разважанні, раскрываючы перад ім дзверы ў творчыя лабараторыі мастакоў, даючы права выказаць уласныя ацэнкі і патрабаванні. Такі прыём не толькі аздабляе тэкст, своеасабліва рытмізуе яго, але і дае магчымасць зблізіць крытэрыі гледача і крытыка, знайсці агульныя пункты адліку». А яшчэ ён прызнаўся, што замест «нутранай» выдавецкай рэцэнзіі, якую напісаў і яго зрабіць, напісаў адразу прадмову да будучай кнігі...

С. БЕРАСЦЕНЬ.

Васьмідзесятыя гады — пачатак новай эры ў развіцці культуры. У яе структуру актыўна пачынае ўваходзіць відэа. Гэты ўваход адбываецца цяжка і балюча — не столькі з-за новай альтэрнатывы кінематографу ці тэлебачання, але перш за ўсё дзякуючы так званаму перадазле сфэры грамадскага адпачынку. Многія артыкулы пра новую тэхнічную з'яву ў галіне візуалізацыі культурных дасягненняў застракацелі залішне эмацыянальнымі загаловамі і эпітэтамі, акцэнтуючы ўвагу грамадскасці на новых ідэалагічных і сацыяльных пагрозях, якія тоіць у сабе відэа: «відэашаленства», «відэаэкспансія», «відэаўціск», «відэагвалт», «відэапарнаграфія»...

Не думаю, што відэа спарадыла новую ідэалагічную сітуацыю. Відавочна, аднак, што старыя нашы праблемы надзвычай абвастраліся. І, як гэта неаднойчы было і раней, замест прафесійных ідэолагаў і прапагандысцкага актыву, супрацоўнікам органаў «правааховы» давялося прыняць на сябе асноўныя функцыі ў барацьбе з чужой ідэалогіяй, якую пастаўляе сённяшні «чорны» відэарынак. Да прыкладу, КДБ СССР паведаміў, што ў Францыі па ўказанні і на сродкі Цэнт-

згаданых артыкулах, а сёння з-за гранічна няякаснай экспертызы перагледваюцца больш за шэсцьдзесят з іх.

Але што хаваецца за словамі «няякасна праведзеная экспертыза»? Перш за ўсё — пазбаўленне чалавека волі. Міжволі ўзрадуешся, што жывём мы не ў «Кітаі», дзе шанхайскі суд вынес мясцоваму гандляру, які займаўся вытворчасцю парнакасет, смяротны прысуд. Але нават два-тры гады пазбаўлення волі за паказ фільма Берталучы ці Бунюэля —

Прычым кожны з ланцуга спрабаваў зарабіць «на хлеб з маслам», таму канчатковая цана апаратуры ўзрастала ў некалькі разоў. Пры гэтым былі ўскрыты спробы пакупкі на валюту апаратуры ў СССР пры пасярэдніцтве замежных грамадзян. Натуральна, да крмінальнай адказнасці прыцягнуты не толькі «перакупнікі», але і тыя саўвечныя грамадзяне, якія скуплялі за мяжой апаратуру з мэтай наступнага спекуляцыйнага продажу. За апошнія месяцы 1988 года ў Мінску мы расследавалі пяць выпадкаў спекуляцый радыё- і відэаапаратурай і чатыры — камп'ютэрнай тэхнікай.

Справы па артыкулах КК БССР, звязаныя з парнаграфіяй, падобныя адна на адну як дзве кроплі вады.

Увосень 1985 года ў раёне «Серабранка» гурт маладых людзей сабраўся пазабавіцца эратычнай «малінкай»: узялі відэамагнітафон, прыемных ва ўсіх адносінах дзяўчатак і выршылі наладзіць сексуальныя забавы на кватэры аднаго з

тэлевізар, без якога фільм не пакажацца, ці не? Што ж, пазбаўляць сям'ю магчымасці глядзець праграму «Час»? Тым больш, гаспадар на час «відэазабаў» быў у адпачынку і не ведаў, чым займаецца яго дарагое чада... Як нам стаіцца да гандляроў парнаграфічнай? Закон да іх не дужа строгі, а шмат у чым менавіта яны і спакушаюць маладзёнаў паспытаць «малінкі». А так званыя гледачы падбіраюцца такім чынам, каб у крайнім выпадку не прагаварыліся, не давалі паказанняў. Праблем шмат і пры сённяшнім перапрацоўцы крмінальнага законодаўства, думаю, некаторыя з іх знойдуць сваё адлюстраванне ў новай рэдакцыі кодэксу.

Як цяпер складваецца сітуацыя з падобнымі правапарушэннямі? «Маладзёнец» людзі, якія глядзяць парнафільмы, фільмы, што выхоўваюць сацыяльна схільнасці, смакуюць гвалт ва ўсіх яго формах і выгляджах.

Увосень 1987 года група непаўналетніх хлопцаў і дзяўчатак сабралася «на хаце», каб паглядзець парнасюжэты «Ружавая лагуна» і «Вясковыя дзяўчаты». Выпілі брагу, падрыхтаваную бацькамі для іншай мэты. Паглядзелі кіно. Што рабіць далей? Мо дзейнічаць, як у кіно?.. Адна з дзяўчынак уцякла, другая схавалася, трэцюю гамузам пайшлі праводзіць дахаты і згвалцілі ля ганку роднага дома.

Вядома, суд ва ўсім разбіраецца і ўжо разабраўся, але небяспека ў іншым: у адсутнасці ў часткі маладых людзей, у большасці падлеткаў умения валодаць сабой, правільна арыентавацца ў сітуацыі, умения ацаніць абстаноўку. Што ў дадзенай сітуацыі можа зрабіць «родная міліцыя»? Нічога з таго, што могуць зрабіць выхавальні падрастаючага пакалення. І зноў прыватны выпадак выцягвае цэлы клубок недаглядаў і прагалаў выхавання. Тут і адсутнасць развітога эстэтычнага густу ў грамадстве, і ханжаскае стаўленне да праблемы полаў. Міліцыя змагаецца з вынікамі, грамадства павінна выкараняць прычыны. Лепш за ўсё гэта разумоюць работнікі... праваахоўных органаў!

Гутару аб гэтым з адным з іх, кандыдатам філасофскіх навук В. ГОЛУБЕВЫМ:

— Зараз нашы законы мусяць гуманізавацца і, па ўсім відаць, рэдакцыя артыкула 223 КК БССР таксама будзе перагледжана. Мяркую, што міліцыя павінна засяродзіць сваю ўвагу на сапраўды грамадска-небяспечных злачынствах, а не кідацца на кожны званок... Нельга ж лічыць кожнага ўладальніка відэаапаратуры патэнцыйным парушальнікам: маўляў, глядзіць жа некалі падобныя фільмы! Як і ўсё наша пакаленне, работнікі міліцыі таксама былі выхаваны на ханжаскім стаўленні да паказу ўзаемаадносін полаў, і таму пранятна любяць прыгожую эратычную сцэна ўспрымаецца як парнаграфія. Але як можна забыцца на тое, што эротыка — частка сусветнай мастацкай культуры? Усё зачыніць сёння на закон, пранатраляваць немагчыма, ды і не трэба, мы ж гаворым пра нашых саўвечных грамадзян. Дзіўна, калі праваахоўныя органы мяркуюць змяніць прысуд у адносінах непаўналетняга з выхавальні, педагогі патрабуюць большай суровасці!

Нядаўна каардынацыйны савет пры рэспубліканскім таварыстве «Веды» правёў даследаванне, у якім задавалася і пытанне аб тым, якім тэлеперадачам людзі аддаюць перавагу. Высветлілася, што замежныя відэакліпы заўсёды глядзяць 50,8 працэнта з аптычных, ад выпадку да выпадку — калі дваццаці працэнтаў; замежны эстрадны праграма аддаюць перавагу больш за шэсцьдзесят працэнтаў аптычных людзей. А бачылі замежныя відэафільмы, дзе былі сцэны гвалту і жорсткасці, калі паловы аптычных. Статыстыка прайнфармавала нас яшчэ і аб тым, што часцей за ўсё дзіўчата з падобных твораў навуачныя ПТВ, школьнікі і студэнты. Амаладжэнне відэаўдэтыры сёння павінна турбаваць не толькі міліцыю, суд, адвакатаў, а і ўсю сістэму нашага выхавання. А калі ўлічваць грамадскую сістэму выхавання (касамол плюс актыў, прафсаюзы, рознага роду ідэалагічныя камітэты па месцы жыхарства, педсаветы інтэрнату і г. д.), у нас у рэспубліцы да двух маладых людзей даводзіцца па тры выхавальні! Дзе выйсце? Вядома, не ва ўзмацненні карных мер.

Ці варта да гэтага што-небудзь дадаваць?

Алег СІЛ'ВАНОВІЧ.

Страшыць? Караць? Выхоўваць?

ВИДЕА І КРИМИНАЛЬНЫ КОДЕКС

ральных разведвальнага ўпраўлення на базе антыкамуністычнай арганізацыі «Інтернацыянал супраціўлення» пачата падрыхтоўка відэакасет з фільмамі ворагага зместу, якія прызначаны для распаўсюджвання ў СССР, і разлічаны перш за ўсё на «ідэянае разлажэнне» моладзі («Аргументы і факты», № 17, 1988).

Разам з касетами проста антысаветскай накіраванасці хатнія экраны заліснула хваля адкрыта парнаграфічных, так званых сексуальных фільмаў, а таксама фільмаў, якія прапагандавалі садызм, садамазахізм, вычварныя формы гвалту. У сувязі з гэтым з 1 жніўня 1986 года ў наша законодаўства былі ўведзены адпаведныя палатныя, якія за тыражыраванне і распаўсюджванне, дэманстраванне ці захоўванне з мэтай дэманстравання кінавідэафільмаў, прапагандысцкай культуры гвалту ці жорсткасці, прадугледжваюць пакаранне пазбаўленнем волі на тэрмін да 2 гадоў (напрыклад, артыкул 223 Крмінальнага кодэксу БССР, а таксама прынятыя раней артыкул 223 — за падобныя дзеянні адносна парнаграфічных вырабаў).

Такім чынам, мы пачалі з адправаванага і ўлюбёнага прыёму: забараніць — караць — асудзіць. Аднак артыкул КК, вядома, не стрымаў прапаганды буржуазнай ідэалогіі ў цэлым шэрагу фільмаў, што не падпадаюць пад дадзёную класіфікацыю. Так паўстала праблема экспертызы. Дзяржаўнае ўпраўленне крмінальнага вышуку МУС СССР распаўсюдзіла метадычныя рэкамендацыі з пералікам забароненых фільмаў, куды з-за кінематографічнага неўцтва ягоных складальнікаў патрапілі стужкі... сусветнай кінакласікі: «Хросны бацька» Ф. Копалы, «Сцяна» А. Паркера, «На апошнім дыханні» Ж.-Л. Гадара, «Дзённая прыгажуня» Л. Бунюэля, «Апошняя танга ў Парыжы» Б. Берталучы, «Аднойчы ў Амерыцы» С. Леоне. У спісе пазначаны нават тыя фільмы, якія ўжо дэманструе айчыныя пракат, напрыклад, фільм Д. Бэджэма «Кароткае замкніцце». Праваахоўныя органы на месцах ацанілі недасканаласць метадыкі і самі пачалі шукаць і прыцягваць для экспертызы спецыялістаў. У 1987 годзе па краіне было ўзбуджана 250 крмінальных спраў па

пагадзісся, невясёлыя жартачкі.

Якая ж сітуацыя складваецца ў нашай рэспубліцы? Мяркуючы па статыстыцы, у 1986 годзе было зафіксавана 13 «відэазлачынстваў», дзевяць асоб былі прыцягнуты да крмінальнай адказнасці. У 1987 годзе было выяўлена 5 злачынстваў, атрымалі пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі тры чалавекі. Змянішце колькасці злачынстваў зусім не азначае, што мясцовыя супрацоўнікі праваахоўных органаў працуюць горш за іншых ці мінчкі меней глядзяць відэафільмаў. Проста наш крмінальны вышук больш удумліва і разборліва падыходзіць да разгляду спраў, прыцягвае для экспертызы спецыялістаў-кіназнаўцаў. Аднак калі я ўзяўся пісаць гэты артыкул і пазнаёміўся з завершанымі ўжо справамі, у якіх меліся мастацтвазнаўчыя экспертызы, дык пераканаўся: менш за ўсё праблемай было ў экспертаў з выўленнем парнаграфічнага фант прапаганды гвалту ці жорсткасці, то срод спецыялістаў узялі «суровыя» кіназнаўчыя спрэчкі, у выніку якіх нават прыгодніцца карціна нават прыгодніцца Джонс, ці С. Спілберга «Індыяна Джонс, ці Храм Лёсу» магла адправіць свайго гаспадара ў мясціны на дужа аддаленыя тэрміны на паўтара года. Значыць, праваахоўныя органы павінны ўсё ж мець нейкія юрыдычныя экспертызы-методыкі, а не тэрэтычныя абгрунтаванні кіназнаўцаў, паколькі наша кінамысленне, гэтаксама як і свет кіно, досыць зменлівае. Шмат з таго, што раней мела нават бірку «антысаветскае», сёння атрымлівае прыныпова новую ацэнку.

Знаёмства з судовымі працэсамі, так альбо інакш звязанымі з праблемамі відэа, гутаркі з супрацоўнікамі крмінальнага вышуку пераконваюць у тым, што «чыстыя» злачынствы па артыкулах 223 і 223¹ практычна не сустракаюцца. Куды часцей пры гэтым з'яўляецца ўвесь комплекс правапарушэнняў: ад махлярства і спекуляцый да гвалтаванняў і распусных дзеянняў.

Расказвае супрацоўнік УУС Мінгарвыканкома А. СКОРБЕЖ: — Вялікая цікавасць да відэапрадукцыі, мода на відэазнімку спарадылі і вялікі попыт на гэтыя вырабы ў замойнай частцы насельніцтва (імпартажы ж відэамагнітафон на «чорным рынку» ў сярэднім каштуе 4 тысячы рублёў). Многіх штурхае сквапнасць, імкненне зарабіць адным махам пару тысяч. Часта гэта звычайны спекуляцыйны апарат, але часам суды прымяшваюцца і незаконныя валютныя аперацыі. Так, у 1988 годзе мы выкрылі цэлы ланцук спекулянтаў, якія рэалізавалі відэаапаратуру (яе саўвечныя грамадзяне везлі з-за мяжы),

сяброўку. У разгар прагляду раптоўна з'явіліся супрацоўнікі РАУС, і арганізатары эратычных пачынаў прадсталі перад судом; адзін з іх быў асуджаны на два гады пазбаўлення волі з канфіскацыяй відэамагнітафона і парнакасет.

Увосень 1986 года ў тым жа мікрараёне «Серабранка» шэсць хлопцаў і пяць дзяўчат паўтарылі вышэйзгаданыя эксперымент. З тым жа поспехам, паколькі ў разгар вечарыні, як бог з машыны, з'явілася міліцыя, і зноў пазбавіла «суполку» надзей на працяг слабадаснага жыцця. Тут ужо два хлопцы атрымалі тэрмін пазбаўлення волі, праўда, адзін з іх, непаўналетні, быў пакараны ўмоўна. Акрамя таго, быў выяўлены і гандляр парнакасетамі, які таксама трапіў пад следства і атрымаў буйны грашовы штраф...

Гартаю тоўсты том крмінальнай справы, учытваюся ў пратаколы вышукі, допытаў, паўторных допытаў і г. д. — колькі ж спатрэбілася працы, каб разабрацца ў плянях хлусні, недарэчных даносаў адзін на аднаго і расставіць усе коскі ў абвінаваўчым заключэнні правільна, не абышоўшы ўвагай правапарушальных дзеянняў кожнага. Але ж ці варта двух з паловай гадоў, выкрасленых з жыцця, усе гэтыя «Паўнагрудыя німфы», «Рагаты цнатлівіцы», «Бэціна і іншыя»?

Гутару са старшым следчым В. СКАКУНОМ аб складанасцях, з якімі даводзіцца сутыкацца работнікам праваахоўных органаў пры расследаванні спраў такога роду. Вось што ён гаворыць:

— Самі артыкулы кодэкса недасканалыя: як давесці вінонасць асобы, калі яна не ўзята на месцы злачынства? Як вызначыць патрапленне відэапрадукцыі пад дзеяннем крмінальнага артыкула? Калі з парнаграфіяй справа адносна ясна, то з прымяненнем артыкула 223, які праследуе прапаганду гвалту, надзвычай складаная справа. Мы абіраемся на мастацтвазнаўчыя экспертызы, а як быць, калі і срод экспертаў разгараюцца спрэчкі? Калі адзін цалкам адмаўляе ў фільме гвалт і жорсткасць, а другі эксперт на гэтым настойвае? Пакуль перамагае, так бы мовіць, ганараванасць экспертаў. Але крытэрыяў, дакладна вырацаваных юрыдычнымі метадыкамі, няма! А як быць з канфіскацыяй прадметаў, пры дапамозе якіх праводзілася дэманстрацыя парнафільмаў? Забіраць

«Усведкі запісы пакліча...»

(Пачатан на стар. 7).

бачыла. Калі яна вярталася на сваё рабочае месца, яе перахваліла жанчына, папрасіла тэрмінова прыняць у яе нумар. Жанчына была страшэнна напалохана і сказала, што толькі што была сведкай жаклівага злачынства. І павіна неадкладна паехаць. У гасцініцы была страшэнная мітусня, і сведкі былі вельмі напалоханы...

Нават мне, што бачыла смерць блізкіх і дарагіх людзей у благодным Ленінградзе, што развіталася на венах з сябрамі на фронце, было так горка даведацца пра смерць Янкі Купалы. Для мяне ён быў і застаецца выдатным паэтам, вялікім сынам Беларусі. Я добра ведала яго творчасць яшчэ да вайны, у маладосці. Многія яго вершы ведаю і люблю і цяпер...

Вядома, яго смерць — страшная трагедыя...
З глыбокай павагай,
шчырым пажаданнем
поспехаў
З. Абрамава.

Р. С. Пра сябе: У блакаду была санітаркай у шпіталі, ратавала галодных напумёртых дзяцей і параненых салдат. З 19.11.42 г. — Ленінградскі фронт, радыстка. Потым — намсорт палка, лейтэнант. У 1945 г. закончыла экстернам два апошнія курсы сельскагаспадарчага інстытута. Абараніла кандыдацкую дысертацыю, у сорок тры гады — доктарскую. У 1966 г. у Ленінградскім сельскагаспадарчым інстытуце стварыла і 21 год загадвала нафедрай генетыкі. Цяпер з 1987 г. — на пенсіі, пішу падручнікі, кірую аспірантамі, г. зн. па сутнасці працую.

На ўсё «сто працітаў» была пераканана ў тым, што Янку Купалу знішчыла бярэўскае ведамства, жонка паэта Уладзіслава Францаўна. Яна нават называла прозвішча жанчыны, якая дапамагала гэта зрабіць вядомаму ведамству. Не, гэта была не Паўліна Мядзёлка... Як паведаміла мне Н. Б. Ватаца, аднойчы яна паклікала Уладзіслава Францаўну ў нашу Дзяржаўную бібліятэку імя Леніна, хацела пазнаёміць яе з чытачом-афіцэрам, які, як прызнаўся, ведаў многае пра смерць народнага песняра і мог расказаць некаторыя падрабязнасці, і пачула, што Уладзіслава Францаўна і без чытача-афіцэра ведае ўсё...

Цікавы ліст на маё імя прыйшоў з Растоўскай вобласці (станіца Дубяноўская) ад Раісы Андрэеўны Багачовай (дзе толькі не чытаюць цяпер «Літаратуру і мастацтва!»). Прыводжу яго амаль цалкам, бо і перакладаць не трэба — напісаны па-беларуску:

«Прачытала ў «ЛІМе» Вашы артыкулы пра Янку Купалу. Чакаю з нецярплівасцю наступныя публікацыі аб смерці паэта...»

Я родам з Гомельшчыны, там вучылася, жыла, працавала настаўніцай беларускай мовы і літаратуры. У 1973 г. давялося пакінуць родную Беларусь і пераехаць на Дон.

У 1967 г. на зімовых канікулах я паехала ў Маскву. Там мяне пазнаёмілі з Уладзімірам Мікалаевічам Дубоўкам. Ён мяне запрасіў у гасці. Гэта было 7 студзеня 1967 г. (на «наляды» — напаміну паэт). Дубоўкі перахвалілі цяжкімі грыпамі і яшчэ не выходзілі на вуліцу. Хоць яны былі не зусім здаровыя, але была такая цікавая размова, што мы прагаварылі чатыры гадзіны. Вядома, тэма гаворкі — літаратура, пісьменнікі, паэты. Што расказвалі пра Я. Купалу? Наступнае:

Купала і Дубоўка сьбравалі. З чэпльняй успаміналі паэта і яго добрую Луцэвічычу. Потым паназалі фотаздымак, які падарыў паэт паэту ў 20-х гадах. На ім рукою Купалы (здаецца, алоўкам) напісана: «Уладку ад Купалы».

Расказвалі, сямліся. Успаміналі і добрае, і горкае, цяжкае. Дубоўка з лагоднай усмешкай успамінаў, як былі яны разам з Купалам у Грузіі, жонкі іх з ім...

Потым Уладзімір Мікалаевіч расказаў пра трагічную смерць Я. Купалы. Сказаў так: мне расказвалі ХЛОПЦЫ, вядома ж, меў на ўвазе — беларускія пісьменнікі: Купала прыхаў у Маскву. Тут было многа беларускіх пісьменнікаў. Аднойчы ён пайшоў запрасіць да

сябе ў гасці пісьменнікаў, якія жылі ў гэтай жа гасцініцы. Прыйшоў, запрасіў і: «Дык я пайшоў, буду чакаць вас праз колькі хвілін». А яны нажучу: «Дык мы ж гатовы і пойдзем разам». Купала адказаў, што разам не трэба ісці, што ён, як гаспадар, павінен сустрэць іх на парозе. «Я пайду, а вы сядзьце, я вас сустрэну».

Калі гасці выйшлі, ужо здарылася няшчасце. Дубоўка памаўчаў, потым так хуценька, як бы ўспомніўшы вельмі важную дэталю, дадаў:

— Ён быў не выпіўшы, расказваў.

Зноў памаўчалі. Асцярожна ішчэ дадаў:

— Казалі, што бачылі тады, як па лесвіцы хутка прабег малады афіцэр.

І ўсё.

Я нічога не распытвала. Заўважыла я, што пасля ўсяго перажытага ў высылцы яны былі асцярожныя, хоць і хацелася ім пагаварыць свабодна, вольна.

Праўда, Марыя Пятроўна дала:

— Кажучы, Уладзіслава Францаўна вельмі гаварыла, што не паехала з ім у Маскву. Была б яна з ім, гэтага б не здарылася.

Дубоўка не сказаў мне, хто яму расказаў, проста «хлопцы», не сказаў, каго Купала запрашаў у гасці. Ды гэта ж пры размове са мной і не трэба было, галоўнае — як загінупа паэт...

Думаю пра Купалу. А не магло быць так: Купала пайшоў за да сябе гасцей. Зайшоў да Лынькова, доўга не быў. Выйшаў. На гэтым жа паверсе ў другім нумары тансама сьбры. Не магло ж усё беларусы быць у той час у Лынькова, іх жа было многа тады ў гасцініцы. Пазваў, пайшоў у свой нумар, дзе накрылі стол. Не дайшоў. А калі здарылася няшчасце, то, можа, і не вельмі ішлі ў сведкі тыя, хто бачыў штосьці ці чуў. Коннаму не хацелася быць там, дзе быў, напрыклад, Уладзімір Дубоўка.

Адкідаваючы недакладнасці і супярэчлівасці (а іх нямаюла і ва ўспамінах і ў лістах, што цытаваліся раней і цяпер — напрыклад, «у нумары ў Купалы сядзелі гасці» (Ф. Т. Канстанцінаў), «пасля абеду ў верхнім рэстаране гасцініцы» (З. В. Абрамава) і г. д., тым не менш, мне здаецца, ёсць усё падставы ўсумніцца ў правільнасці афіцыйнай версіі смерці паэта. Выяўляецца ж — былі людзі, якія бачылі, як загінупа Янка Купала. Баяліся яны ісці ў сведкі, бо «кожнаму не хацелася быць там, дзе быў, напрыклад, Уладзімір Дубоўка», як піша Р. А. Багачова, ці сведкі не патрабаваліся тым, хто раследваў «справу» смерці нашага народнага песняра?..

Што яшчэ можна да ўсяго сказанага дадаць?

Янка Купала ўжо да рэвалюцыі быў адным з самых аўтарытэтных людзей Расіі, пра што сведчыць хоць бы такі факт: калі падпісваўся заклік «Да рускага народа» (з выпадку крывавага паўстання на яўрэях) — калектыўны пратэст у сувязі са справай М. Бейліса, то побач з імёнамі А. Блока, М. Горкага, Л. Андрэева, У. Караленкі, А. Серафімовіча, В. Засуліч і іншымі стаяла і імя Янкі Купалы. (Гл. газету «Речь» ад 30 лістапада 1911 г.). У паслярэвалюцыйны час імя Янкі Купалы набыло яшчэ большую папулярнасць, яно ўвасабляла Беларусь і было шырока вядома не толькі ў Савецкім Саюзе, але і далёка за межамі. Невыпадкова Янку Купалу была прысуджана ў ліку чатырох першых савецкіх пісьменнікаў разам з А. Талстым, М. Шалахамым, А. Твардоўскім перад самаю вайною (15 сакавіка 1941 г.) Сталінская прэсія. Арыштоўваў Купалу, садзіў у турму ці пасылаў у лагер, ды яшчэ ў тыя нялёгкія чэрвеньскія дні 1942 года, калі Беларусь сцякала крывёю пад нагамі акупантаў, расло там усенароднае супраціўленне, разгортваўся падпольны і партызанскі рух... Да таго ж, сам

Купала ненавідзеў фашыстаў, выступаў у друку і па радыё, пісаў вершы, у якіх заклікаў не скарацца ворагу, змагацца з ім... Але і юбілей спраўляў, даваў узнагароду... Не, працей было піхнуць яго ў пралёт лесвіцы. Сталін — і гэта сёння пацверджана, даказана — не дараваў ні аднаму чалавеку, хто яго не любіў. А што Янка Купала не любіў Сталіна, пра гэта гаварыў не толькі А. Астрэйка, але і П. Броўка, выступаючы 30 студзеня 1962 г. на пленуме праўлення Саюза пісьменнікаў БССР. Каб нейкім чынам зняславіць, ачарніць паэта, кінуць на яго цень, і была пушчана плётка, быццам у акупіраваным Мінску беларускія нацыяналісты назвалі вуліцу яго імем, што было няпраўда — ні ў адным прафашысцкім выданні, што траплялі мне на вочы (а іх трапіла нямаюла), — імя Янкі Купалы не сустракаецца. Нават калі ён памёр (дакладней, загінупа) акупіраванымі ўладамі было забаронена даваць пра гэта хоць якое паведамленне. Значыцца, шукалася прычына, каб не спраўляць юбілей, не праводзіць вечар...

Па ўсім відаць, адпрацоўваліся розныя варыянты, пакуль не выбраны быў адзін, самы надзейны — знішчыць паэта...

Хто скінуў у пралёт лесвіцы Янку Купалу? Тыя тры, якіх бачыў А. Астрэйка і пра якіх піша ў сваіх успамінах З. В. Абрамава?.. А, можа, забытаны была ў гэтую справу і яшчэ адна асоба — жанчына, пра якую гаварылі і гавораць многія?.. Сведка была тая жанчына, што так тэрмінова пакінула гасцініцу, ці саўдзельніца злачынства?..

Па тэлефоне, пры сустрэчах, у запісках мне раіць паглядзець тую «справу», што была заведзена пасля смерці паэта — там, маўляў, павіна быць сказана пра яго смерць праўда. Шчыра кажучы, я не веру ў «справу», якія заводзіліся часта самімі ж забойцамі... Да таго ж, як гаварыў у адным са сваіх інтэрв'ю («Кніжное обозрение» ад 28 кастрычніка 1988 г.) вядомы філосаф і гісторык Р. А. Мядзведзеў, «у нас у краіне не варта перацінаць значэння архіваў, бо многія важнейшыя рашэнні і падзеі не знайшлі там ніякага адлюстравання ці нават сведома скажаліся. Вельмі многія важнейшыя дакументы проста знішчаліся...»

Дадам ад сябе: пераставалі існаваць, знікалі непажаданыя сведкі, а іх паказанні не бралі пад увагу ці паліліся. Даказвалася любым шляхам тое, што было ў той час выгадна, што трэба было даказаць... Выпадак з Я. Купалам — ці не такі ж... Версія, што паэт загінупа сам — упаў у пралёт лесвіцы, што ў яго смерці ніхто не вінаваты, задавальняла ў той час усіх... Яна і была прынята за афіцыйную...

Яшчэ ў трыццатым годзе Янка Купала адчуў, што час, у які ён жыве, не для паэтаў. У лісце да А. Чарвякова — зноў паўтару — ён пісаў: «Відаць, такая доля паэтаў. Павесіўся Есенін, застрэліўся Маякоўскі, ну і мне туды за ім дарога».

Лёс, аднак, распарадзіўся інакш. Янка Купала, па ўсёй верагоднасці, загінупа ад рук забойцаў.

Р. С. Калі праца над гэтым матэрыялам была закончана, у друку («Літаратура і мастацтва», снежань, 1988 г.) з'явіўся артыкул Г. Коласа «...І засумуецца патомак» —

яшчэ адна публікацыя на тэму жыцця і смерці Янкі Купалы. Што пра яе можна сказаць? Зацікаў у ёй непатрэбнай у такіх выпадках палемічнасці і недаверу, а то і непавялі да апанентаў. Так, ва ўспамінах П. Глебкі, Я. Мазалькова і ў іншых ёсць недакладнасці... І наша задача — аддзяліць праўду ад няпраўды. Але рабіць гэта трэба на падставе фактаў, а не эмоцый і доммыслаў. Па-другое, варта ні на хвіліну не забываць, што размова ідзе пра Янку Купалу — нашу славу і нашага нацыянальнага генія. І тут гонару не робяць аўтару розныя вольнасці, а тым больш іранічныя пасажы, накішталі: «Вось «бярэўскі» варыянт, з наўна-смешнаватым «уцяканнем» бярэўцаў: быццам «ратаваліся, каб іх ніхто не затрымаў» (ото ўлуліў бы ім нябожчык Анатоль Астрэйка, каб дагнаў, — як той мужык, які злавіў мядзведзя: «Дык вядзі яго сюды!» — «Ды не ідзе!» — «Дык сам ідзе!»). Навошта гэта, калі ідзе пошук праўды, ісціны?.. Што ж да А. Астрэйкі, дык, як вядома, ён нябожчыкам тады, у 1942 годзе, не быў... Нябожчыкам ён стаў пазней, а каб не стаў, дажыў да сённяшніх дзён, ён, у гэтым упэўнены, унёс бы яснасць у многае, што датычыць апошніх дзён Янкі Купалы і яго смерці, бо па просьбе самога песняра і некаторых старэйшых пісьменнікаў амаль не адлучаўся ад Івана Дамінікавіча. Чаму менавіта А. Астрэйку выпала такая місія? Мусяць, таму, што ён быў маладзейшы, вальнейшы за іншых па рабоце, да таго ж, быў здаравяк і вельмі любіў Івана Дамінікавіча. А вось чаму сам Я. Купала і старэйшыя пісьменнікі прасілі А. Астрэйку не адлучацца, суправаджаць песняра ўсюды па Маскве? Пра гэта варта падумаць. Ці таму, што Я. Купала быў хворы, і баяліся, каб з ім чаго не здарылася на вуліцы, ці таму, што адчувалі нешта іншае, можа, сёй-той нават здагадваўся пра блізкае бяду... І заўвага Г. Коласа, што Л. Александровская «і ў «бярэўскі» варыянт не вельмі верыла: «Яны б не сталі гэта рабіць у гэтым месцы — у гасцініцы «Масква», адпадзе, калі сказаць, што Я. Купала ў гэты апошні дні свае амаль нідзе не бываў адзін, нават у нумары гасцініцы... Калі бачылі А. Астрэйка і пакаёўка тых, хто сачыў за песняром, то напэўна ж мог бачыць іх і сам Купала. І таму не здзіўна, чаму так настойліва прасіў ён усіх, хто быў у яго ў нумары, не пакідаць аднаго, астацца разам з ім начаваць... Юбілей набліжаўся, вечар быў аб'яўлены, і адцягваць надалей расправу з паэтам было нельга... Да таго ж, акрамя «мінусаў», «гасцінічны» варыянт, які мы цяпер ведаем, меў і свае «плюсы»... І апошняе, па ўсёй верагоднасці, было ўлічана забойцамі...

У той дзень, калі здарылася з Я. Купалам бяда, А. Астрэйку выклікалі па справе зсылкі яго ў тыл ворага. І затрымалі — выпадкова ці не? — позна. І не ад А. Астрэйкі ўцякалі «бярэўцы». Хто-хто, а яны добра ведалі, што бывае з тымі, хто не выканаў задання «чыста», «гарэў на мокрым»... Не шкадавалі ж нікога: не можаш — не бярыся, папаўся — адказвай...

Не хочацца ўступаць у спрэчку з Г. Коласам і па некаторых іншых момантах. Мяркую: прыведзены вышэй ліст М. Ц. Лынькова да Л. М. Федчанка даказвае, што за тых «тры-чатыры» хвіліны, што мінулі, калі выйшаў Я. Купала з нумара М. Лынькова і пазванілі, «што Янкі Купалы няма больш жывога», не мог паэт пабыць у Ц. С. Гарбунова і «бавэнхуць» па сталае кулаком... Калі нешта падобнае і было, дык не ў гэтыя «тры-чатыры» хвіліны... Праўда, П. Глебкі ў «барысаўскім» выступленні гаварыў пра «дзясцяць-пятнаццаць» хвілін... Але ж Г. Колас П. Глебкі не верыць, усюды бачыць яго ня-

шчырасць і нейкія «падтэксты» Чаму ж ён у гэтым немагальным выпадку павярнуў П. Глебкі, а не М. Лынькову? Каб «звесці» ў адно «тэлефонны званок» і размову — «вязоду» Я. Купалы з Ц. С. Гарбуновым? Але ж, як ужо высветліла, М. Лынькова, калі ён прасіў сваіх гасцей выйсці на балкон, не Ц. С. Гарбуноў зваў, а званіла партызанка Ірэна. «Няўжо Міхась Ціханавіч Лынькоў нікому не сказаў, куды паклікалі Купалу? Хто паклікаў?» — пытае Г. Колас. Выявілася: сказаў — сказаў жонцы, Соф'і Захараўне...

Выклікаюць пярэчанні і ненавротыя іншыя мясціны ў гэтай публікацыі. «Хіба Купалаў нумар быў абсталюваным абрусам-самабранкай? Альбо Глебкі зноў расшчыраваўся на «звесткі трохі іншага парадку?» Гэта з выпадку таго, што, як сцвярджаў у «барысаўскім» выступленні П. Глебкі, пры ўскрыцці нумара пасля смерці Я. Купалы ў яго быў сервіраваны «стол на чатырох асоб». Але няўжо Я. Купала за «дзевяць гадзіны», калі развітаўся з Я. Мазальковым і пакіраваўся да М. Лынькова, не мог выйсці і «арганізаваць» гэты стол, а то і заказаць яго яшчэ раней? У гэтым выпадку ў Г. Коласа не хапіла «фантазіі», а вось лавіць П. Глебкі на «няпідзе», гэтай фантазіі хоць адблыскалі. Напісаў П. Глебкі, быццам у нумары з М. Лыньковым жыў К. Крапіва. Ну, мог і памыліцца Пётр Федаравіч, не ведаць, прыхаўшы з Калінінскага фронту, хто з кім жыў. Ці К. Крапіва мог раней жыць разам з М. Лыньковым, а потым, калі выдзелілі яму асобны пакой, выбрацца, перасяліцца... Дык што, на падставе гэтага абвінавачваць П. Глебкі ва ўсіх смяротных грахах, не верыць нават у яго шчырыя пацукі, якія выказаў той у сваім лісце да народнага песняра? А намікі, намікі яны, снаман, хоць бы нахонт таго ж «сервіраванага стала на чатырох асоб»? «А мо Купала выправадзіў Мазалькова — па сваёй шляховай далікатнасці: каб не адмовіць Глебкі — гасцю з франтовай газеты — пафранціць адрушчальнымі вусамі перад лямой прыбрана-простай «тылавай» кампаніяй («пагаварыць, павалачыцца»)»? І Купала на той вечар стаў міжволі беспрэтыўны (не хацеў вяртацца ў якасці «чацвёртага» ў свой нумар)? Не здарма ж у Глебкі блытаюцца раница і вечар, нумары, паверхі і міфічныя кангрэсы з дэтэктывнымі замахамі на «кангрэсменаў»? і г. д. і ўсё — насуперак фактам, логіцы тых нялёгкіх ваенных гадоў... Не зусім этычна гучыць і прэтэнзія Г. Коласа да К. Крапівы, маўляў, чаму той маўчаў, калі Г. Колас яму пазваніў. А што Кандрат Кандратавіч павінен быў адказаць, тым больш па тэлефоне?..

У артыкуле ёсць спасылка на сведку — архітэктара Г. У. Зборскага, які ў той чэрвеньскі вечар 1942 года быў у гасцініцы «Масква» і на свае вочы бачыў, як Я. Купала, стоячы на лесвіцы «спіной да парапета, абалершыся на нізкаватыя парэнчы ў разняволеным «напаў-прысеўшы», — размаўляючы аб нечым з нейкай сімпатычнай парай маладых: «яна і я», «веседа, па-маладому, лёгка засмяецца, узмакне абедзвюма рукамі, і... дзівучына рынецца лавіць, хапаючы за ногі, за калашыну, за туплі...» І ўжо нібыта не Купала падаў у пралёт, а падала яго цела (Купала ад смеху і памёр)... Але чаму цела апынулася не на прыступках лесвіцы, як гэта звычайна бывае, калі здараецца з чалавекам няшчасце — чалавек падае, дзе стаіць, да сваіх ног, — а пералаяцела цераз парэнчы? Хто падняў яго, перакінуў? І ці спраўды ратавала «яна» Я. Купалу? А мо падтуркоўвала, скідвала ў пралёт? Ды і дзе потым падзваліся гэтыя загадкавыя «яна і я»? Мяркуючы ж па ўспамінах жонкі М. Ц. Лынькова Соф'і Захараўны ды і паводле слоў Ф. Т. Раўнстайнава расследаванне абставін смерці Я. Купалы праводзілася — помніце, «афіцыйнае» і «неафіцыйнае». І не дапытаць «сімпатычную пару маладых», ды і астатніх сведак... Значыцца, ці сведкі былі ў гэтай справе лішнія, непажаданыя, ці...

Але, мабыць, хопіць пра публікацыю Г. Коласа. Тым больш, што яна не абвергла, а ў некаторых момантах нават пацвердзіла тую «здагадку» пра смерць Янкі Купалы, што выказалі людзі, якім няма падстаў не верыць.

1000-годдзе хрышчэння Русі стала значнай падзеяй не толькі для веруючых, але для ўсіх грамадзян краіны. Широка адзначаўся юбілей і ў нашай рэспубліцы.

Вяртаючыся да тэмы 1000-годдзя хрышчэння Русі, прапануем чытачам «ЛіМ» гутарку нашага няхатнага карэспандэнта, прафесара Мінскага інстытута культуры У. Няфёдава з мітрапалітам Мінскім і Беларускай ФІЛАРЭТАМ, вядомым дзеячам Рускай праваслаўнай царквы і сусветнага міратворчага руху.

— Чалавецтва сёння сутыкаецца з вострымі сацыяльнымі, духоўнымі, маральнымі крызісамі. Усё гэта не настройвае на радасны лад. Аднак ці такая ўжо безвыходная рэальнасць? Як вы мяркуюце?

— Будзем рэалістамі і пагодзімся, што ёсць сапраўды нямагла падстаў для песімізму. Але мы, прадстаўнікі Рускай праваслаўнай царквы, верым усё ж, што чалавек нясе ў сабе сапраўды боскія сілы і што ён пераможа ўсе дэструктыўныя тэндэнцыі ў сваёй прыродзе. Таму канцэпцыя новага мыслення бліжэй нам, хрысціянам. Яна сугучная закліку апостала Паўла не верыць у закам'яналасць, коснасць людскога мыслення. У Пасланні да Рымлянў ён патрабаваў ад кожнага хрысціяніна пастаянна «абнаўляць розум». Такое «абнаўленне» здольна аб'яднаць расколаты супярэчнасцямі свет і забяспечыць яму лепшую будучыню.

— Руская праваслаўная царква адзначыла 1000-годдзе хрысціянства на Русі ва ўмовах перабудовы, якая вельмі высокая паставіла прынцыпы духоўнасці, маральнасці, сумлення. Прынцыпы, што маюць вялікае значэнне для веруючых і атеістаў. Падрыхтоўка да юбілея паказала, што і адны, і другія могуць знаходзіць агульную мову.

Святкаванне гістарычнай падзеі садзейнічала развіццю ідэі міру, свабоды, братэрства, любові, ўзаемазразумення і супрацоўніцтва на ўсёй планеце, і ў нас, на беларускай зямлі.

— Так, мы адзначалі высокі юбілей з думкаю кансалідаваць нашы духоўныя сілы, сілы людзей царквы: мы запрасілі на святкаванні прадстаўнікоў рымска-каталіцкай царквы, царквы евангельскіх хрысціян, баптыстаў, іншых хрысціянскіх канфесій. Да нас, у Беларусь, прыехалі пасланцы Антыяхійскага патрыярха, Александрыйскага патрыярха, Балгарскай праваслаўнай царквы, некалькі дыпламатаў. Польская праваслаўная царква была прадстаўлена архіепіскапам Беластоцкім Савам. Такім чынам, сабралася вялікая хрысціянская сям'я, якая падзяліла ўрачыстасць праваслаўных беларусаў. Так, яна супала з вельмі змястоўным перыядам у жыцці нашай краіны: з часам абнаўлення ўсіх бакоў яе жыцця. Перабудова, галоснасць — паняцці, якія зараз бытуюць ва ўсіх мовах без перакладу. Ужо гэта

адно сведчыць аб тым, што падзеі, якія ў нас адбываюцца, глыбокія і важныя не толькі для нашага грамадства.

— Нядаўна спіўнілася 70 гадоў з часу аб'яднання Дзёрта аб адлучэнні царквы ад дзяржавы і школы ад царквы. Вы, уладыка, вядомы як наватар у будаўніцтве духоўна-рэлігійнага жыцця ў Беларусі...



— Удасканаленне беларускага духоўна-рэлігійнага жыцця — пастаянны працэс, які спее нябачна і нарэшце, у нейкі момант, праяўляецца. Лічу, што гэты працэс актывізаваўся ў час падрыхтоўкі да 1000-годдзя хрышчэння Русі. У нас прайшоў навуковы калектывум, дзе былі закрануты і пытанні развіцця беларускай культуры. Побач са святшчэннаслужцелямі ў ім прымалі ўдзел вядомыя вучоныя — дактары навук А. Грыцкевіч, А. Мальдзіс. Нас згуртаваў клопат аб маральным росце народа, аб зберажэнні і памнажэнні высакародных нацыянальных традыцый беларусаў.

— Мы гаворым пра аб'яднанне намаганняў веруючых і няверуючых пры ўмове палітычнай лаяльнасці царквы. Дзяржава гарантуе свабоду рэлігійных адпраўленняў і выканання царквой абавязальстваў перад веруючымі грамадзянамі, царква спавядае прынцып поўнай павягі інтарэсаў дзяржавы, захавання свецкага характару грамадскіх арганізацый. Ці не здаецца вам, што апошнім часам назіраецца ад-

ход ад дагматызацыі прынцыпу сацыяльнай нейтральнасці царквы да прапаганды ідэі неграмадскай актыўнасці?

— Я адкажу каратка. Мы проста ўсведамляем сябе паўнапраўнымі грамадзянамі. Я думаю, што для кожнага веруючага ў нашай краіне сёння няма такой праблемы, як даяльнае стаўленне да дзяржавы.

Сапраўды, царква цяпер павышае сваю сацыяльную актыўнасць. Яна ўносіць уклад у розныя фонды: у фонд культуры, скажам, у дзіцячы фонд, падключаецца да службы міласэрнасці. Аднак гэтае пытанне вельмі далікатнае і не такое простае.

— Як вядома, у Маскве веруючыя людзі прыходзяць у

3 НАДЗЕЯЙ НА БУДУЧЫНЮ

бальніцы, каб дапамагчы даглядаць цяжкахворых...

— Так, гэта якраз і ёсць момант праяўлення сацыяльнай актыўнасці царквы. У прапаведзях мы кожнага веруючага заклікаем служыць бліжняму. На юбілейным вечары, прысвечаным 1000-годдзю, які прайшоў у оперным тэатры, да мяне падыходзілі ўрачы, пыталіся, калі ж мы сустрэнемся і абмяркуем канкрэтныя пытанні супрацоўніцтва. У мяне ў сувязі з гэтым узніклі пэўныя меркаванні. Перш царква сама мела ўстаноў міласэрнасці: дамы-прытулкі для састарэлых і сірот, бальніцы, сама арганізавала і адкрывала іх. Цяпер жа мы павінны прыйсці ў бальніцы. Але — на якіх падставах, як усё гэта будзе наладжана? Адзін галоўчырач з поўным разуменнем дае хрысціянам магчымасць выконваць тэа альбо іншыя функцыі ў бальніцы. Другі робіць гэта толькі таму, што гэта — можна, хоць прынцыпова не падзяляе ідэю прыходу веруючых у бальніцу. Тут трэба вельмі добра падумаць і скласці правілы аб добраахвотных дружы-

нах веруючых, якія гатовы несяці службу міласэрнасці. Неабходна выпрацаваць прынцыпы ўзаемаадносін свецкага і царкоўнага бакоў, каб не кампраметаваць добрую справу.

— Вы гаварылі аб удзеле царквы ў рабоце фонду культуры. Ці не маглі б вы больш падрабязна сказаць пра гэта?

— Я думаю, што сам фонд культуры яшчэ шукае формы служэння культуры. Што гэта — проста збіранне помнікаў? Тады, значыць, мы паўтарым функцыі музеяў. Ці гэта фонд, які думае аб захаванні культурных традыцый, аб духоўным узбагачэнні народа, аб адшукванні помнікаў, вяртанні іх да жыцця, прапагандзе іх? Царква ўсё гэта падтрымлівае. Але яна супраць складзіравання помнікаў культуры, што, на жаль, мы назіраем сёння ў запасніках музеяў. У свой час веруючыя, хоць і з болей, аддавалі абразы, прадметы культуры шматлікім камісіям, спадзеючыся, што рэчы будуць служыць людзям, жыць у музеях. Аказалася, што помнікі даўніны проста складзіраваліся, многія псаваліся, нішчыліся, таму што захоўваліся абы-як. Самі работнікі музеяў, дарэчы, б'юць трывогу з прычыны таго, што велізарную колькасць помнікаў культуры немагчыма сёння ні рэстаўраваць, ні паказаць, ні захоўваць. Вось у чым праблема.

З'яўленне фонду культуры — гэта натуральны рух нашай нацыянальнай душы. Мы доўгі час не звярталі неабходнай увагі на духоўную і інтэлектуальную культуру краіны. Гаворка ідзе не толькі пра карціны ці абразы, але і пра старажытныя кнігі, творы паэзіі, якія былі забаронены і забыты. Фонд культуры павінен іх «высветліць», падказаць выдавецтвам, што трэба выдаваць са спадчыны продкаў.

— Залаты фонд асобы — годнасць, сумленне, рэалізм мыслення. Удакладзіце, калі ласка, пазіцыю царквы ў дачыненні да нацыянальна-моўнай, агульнакультурнай праблематыкі ў Беларусі. Сёння многія паддаліся нацыянальнаму песімізму...

— Для яго, мне думаецца, няма падстаў. У тым, што руская мова ўвайшла так глыбока ў жыццё нашай шматнацыянальнай дзяржавы і нас згуртавала, не трэба шукаць нейкай пагрозы нацыянальным культурам. У нас паспяхова развіваецца беларуская культура. Вось я гаварыў пра навуковы калектывум. Я радаваўся таму чудаўнаму настрою, які панавалі на ім — двухмоўны, руска-беларускі: кожны гаварыў на той мове, на якой хацеў. Гэта акалічнасць толькі надкрэсліла каштоўнасць су-

працоўніцтва людзей розуму і гонару. Царква ніколі не выступала супраць развіцця нацыянальных культур, наадварот, яна садзейнічала яму. На тэрыторыі Расійскай імперыі яна несла свету малым народам, клапацілася пра тое, каб ім былі зразумелыя слова боскае і святшчэннае песняспяванне, богаслужэнне. Царкоўна-славянская мова вельмі бліжэй да моў беларускай, украінскай і рускай.

У царквы ёсць розныя шляхі служэння дабраўту народнаму. Калі цяпер моладзь настойвае на богаслужэнні на сваёй нацыянальнай мове, царква гэтаму не перэчыць. Важна толькі, каб тут не было месца модзе, часоваму захваленню, каб усё было сур'ёзна. Таму я і паставіў пытанне аб сучасным перакладзе на беларускую мову Новага завету: наяўныя пераклады далёка не дасканалыя — кажу гэта са слоў дасведчаных людзей. Мову беларускую мы павінны ачысціць ад іх напластаванняў, каб яна сапраўды была мовай народа, прасякнута была народным духам, а не стваралася па прынцыпе: толькі не быць падобнай на рускую.

— Уладыка, вы закранулі пытанне міратворчай місіі царквы ў сучасным жыцці...

— Так царква непарушна служыць прымірэнню людзей, нацыяў, дзяржаў на працягу сваёй тысячатадовай гісторыі.

Цяпер няма такіх падзей, якія б не датычыліся ўсіх нас. Лёс сям'і зямной стаў настолькі ўзаемазалежным, што ўсё, што адбываецца, адгукаецца калі не фізічным, дык духоўным болей у сэрцы кожнага, дзе б што ні здарылася.

Ужо ў дыскусіях, якія прайшлі ў 1982 годзе за «круглымі сталамі», арганізаванымі рабочым прэзідыумам сусветнай канферэнцыі рэлігійных дзеячаў, якія выступаюць за выратаванне святшчэннага дару жыцця ад ядзернай катастрофы, выявіліся парасткі таго, што мы сёння называем новым мысленнем. І сёння дакументы канферэнцыі ўспрымаюцца вельмі зладзённа.

Мы ўсе ўважліва сачылі за ходам XIX партыйнай канферэнцыі, хоць мы, царкоўныя людзі, не члены партыі. Мы шчыра радаваліся адкрытай размове на канферэнцыі. Не буду гаварыць пра асобныя выступленні, былі, натуральна, і супярэчлівыя — галоўнае, — мы адчувалі зацікаўленасць у шырай вяскай гаворцы і Генеральнага сакратара, і селяніна, і паэта, і воіна. Няхай не прагучалі на канферэнцыі галасы царкоўнаслужцеляў ці рэлігійных дзеячаў, але малітва царквы аб поспеху, аб добраахвотнасці гэтага форуму была. Мы ўсе жывём спадзяваннем на светлую будучыню.

СТАРОНКІ УСПАМІНАЎ

СЛОВА ПРА НАСТАЎНІКА

З Гаўрылам Іванавічам Гарэціным лёс мяне звёў у 1965 годзе, калі я абараняў кандыдацкую дысертацыю, а Гаўрыла Іванавіч быў у апанентам. Менавіта ў гэтым годзе да яго прозвішча было дададзена слова «анадэмік», высокае званне, якое адабралі ад яго на доўгія 35 гадоў. Тады ж я наведаў сціпную кватэру Гарэціных у Дзядэўску, больш за 100 кіламетраў ад Масквы, дзе Гаўрыла Іванавіч працаваў галоўным геалагам інстытута «Гідрапраэкт». Ніяк не ўладвалася ў галаве: чалавек, чые працы вядомы ва ўсім свеце, жыве ў сціплай кватэры, так далёка ад Масквы. Толькі праз пэўны час я даведаўся пра лёс малодшага з Гарэціных і ўразіўся: «Як можна цягнуць такую ірыду?»

Больш дваццаці гадоў мне пашчасціла працаваць побач з Гаўрылам Іванавічам, які і на тэрмін мяне і далей займаўца геалагіяй антрапагену, быў майм кіраўніком і кансультантам. І цяпер, калі яго не стала, успамінаюцца сумесныя

падарожжы, праца ў розных кутках Беларусі.

Кожны свой дзень у полі Гаўрыла Іванавіч пачынаў з ліста да Ларысы Восіпаўны. Мы ўжо ведалі гэты звычай, таму імкнуліся з раніцы не дакучаць рознымі пытаннямі. Другі ўрок мы мелі ў час сьняданку. Асабліва ўражвалі адносіны Гаўрылы Іванавіча да хлеба. Звычайна ён браў дзве лустачкі і клаў каля сябе. Я доўга думаў, чаму ён так робіць? Можна, не забыўся сялянскі звычай, ці так навучылі яго прыслужнікі «вялікага вучонага ўсіх часоў і народаў»? Якалі б ўсіх часоў не гатавалася на вогнішчы, на пытанне «як на смак?» чуўся адзін адказ: «На вышэйшым узроўні!». Ведаючы, што пасля аварыі, у якую ён трапіў у час працы на Доне, здароўе Гаўрылы Іванавіча не вельмі добрае, часам хацелася

згатаваць яму штосьці смачнейшае, спажывнейшае. Але заўжды чулі: «Адзін есці не буду!»

Гаўрыла Іванавіч вельмі любіў вогнішча. Калі была такая магчымасць, сціпла пытаў: «Можна, агонь раскладзем увечары?» Гадзінамі мог глядзець на полымя, мне здавалася, што менавіта ў такіх часы ён думае над самымі складанымі пытаннямі геалогіі. Аднойчы я высунуўся як Піліп з каня: «Гаўрыла Іванавіч! Аб лютай навуковай праблеме вы цяпер думаеце? Ён доўга не мог уцікнуць, пра што я пытаю. Пасля адказаў: «Ведаеце, зараз я толькі чую як страляе агонь, а думкі? Думак зараз у мяне няма, я проста адпачываю і ўсё!».

Калі была вольная хвілінка, Гаўрыла Іванавіч хадзіў па грыбы. У яго быў цікавы дзёнік, у які заносіліся ўсе баравікі, што трапляліся на працягу пошукаў.

Аднойчы мы распялі свае палаткі на беразе Піціцы каля

Глуска. У адну з раніц нехта з нас убачыў, што побач з палаткай аб'явіўся маленькі баравічок. Вядома, паведамілі пра падзею Гаўрылу Іванавічу. Пачулі: «А што калі зробім дослед, будзем штодня назіраць як ён расце?» Усе пагадзіліся. І — пачалося. Кожны дзень вярталіся з маршруту натоўпам, белгі да баравічка, глядзелі, наколькі падрос. Нехта нават зрабіў шылду: «Грыб не чапаць! Ідзе дослед!» Так мы паехалі, не кранушы яго нажом.

Ні ад кога я не чуў такой прыгожай беларускай мовы, такога маўлення, якім валодаў Настаўнік. Гэта мова гучала і на навуковых пасяджэннях. Калі прысутнічаў прадстаўнік другой рэспублікі ці краіны, які не разумее нашу мову, Гаўрыла Іванавіч гаварыў па-руску. Так ён трымаўся «двухмоўя» і так ім карыстаўся.

Гаўрыла Іванавіч заўсёды аднолькава стаўіў і да масцітага вучонага, і да пачынаючага свой навуковы шлях. «Мы ўсе даследчыкі», — гаварыў ён. — Кожны мае права на сваю думку, свой погляд, свае ўяўленні па той ці іншай навуковай праблеме». Разам з тым ён не быў з тых, пра наго кажуць «добраўнікі». Некалькі разоў я

бачыў Гаўрылу Іванавіча паспраўднаму раз'юшаным і заўсёды бескампрамісным, нават жорсткім. Асабліва калі чалавек забываўся, што ён даследчык, навуковец, калі замест вывучэння фактаў, аналізу дзейнічалі амбіцыі, гонар, няўвага, або знявага чалавека, асобы. На міжнародных, усеагульных нарадах Гаўрыла Іванавіч часта падкрэсліваў тое асаблівае месца, якое займае наша Беларусь у справе вывучэння геалогіі цяперашняга этапу развіцця Зямлі — антрапагену. Але гэта асаблівае месца, тлумачыў ён, вызначаецца не тым, што ён паходжаннем беларуе, а тым што прырода і даследчыкі Беларусі далі ёй магчымасць заняць такое месца. Гэтым ён ганарыўся, дзеля гэтага жывіў і працаваў, дзеля гэтага вучыў нас.

Хочацца верыць, што ўрад рэспублікі, навуковае грамадства, мы, яго вучні, усе каму дорага наша навука і культура, зробім усё належнае, каб захавалася памяць аб вядомым вучоным і чалавеку.

Барыс ГУРСКІ,
доктар геалага-мінералагічных навук, прафесар,
лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР.

З пагорка, ад Чартовічаў, відаць толькі яе пусты шырокі ложка, сяннік, набіты мятай, прыкінуты збоўшага зельня-каватай калай, стаіць ложка нечепаны, як у старой жанчыны, а сама яна туліцца недзе, як кажуць, у нагах, за пераборкай камлістых дрэў. Краты поруч і поруч старое лежбішча. Месцамі карове хоць ты на каленкі станавіся, каб напіцца, — такая нізкая вада. Букет, суседскі сабака і мой вялікі сябра, зойдзе ў ваду на ўсе чатыры лапы, як шчанюк у міску, і хваста спусціць не пабіцца — не памочыць, стаіць, п'е, вочы падніме ад вады, быццам наругаецца: «во табе і Іслач». Голас яе ледзь чутны, бурболюць, як у бутэльку набіраецца, каб прагнаць смагу пастуху Івану Палюховічу, а то пазвоўвае аброццю на яго плячы.

І вёска, таксама Іслач, цішэй тае нізкай вады. Іншы раз ідзеш па вуліцы, як па нежылой поўні: сонца кратэрамі замацавала выбоіны кропель буйнога дажджу, трашчаць пад нагой шалупіннем, ні следу чалавечага, ні следу конскага, адзін пазнатак, што дождж прайшоў — старэе вёска. І не ўбачыў бы, якія яны з твару, ні ракі ні вёскі, каб не вясна, гэта, леташняя.

За ноч рака парвала кладкі, твая меркі, якімі абазначыў яе чалавек, перанесла іх па-свойму, яны пасачкамі і матыліся каля берагоў, парвала брыжы, волькі стаялі нязграбна, разгублена, быццам упусціўшы з рук недапаласканую бялізну, стаялі па самую паясніцу, а далей ужо не ступілі — высокая вада! Каля Шурачкі Грынкевіч рака кладку не адужала, глэмзанула дзіцячым прагавітым ротам, аднымі дзёснамі, пакінуўшы на бярэні камы пены, — аббегла яе аж да лазні. Цёмныя струмені выгіналіся плёткамі, цяжка, на плячо ўжо Івану Палюховічу не закінеш, злучыліся тут вада крынічная, палаявая, лясная і нябесная, блісне на сонцы дуронім бурым вокам, — толькі звер і паддыдзе да яе напіцца. «Рака пайшла, прыезджай», — пазвала Надзя Варанецкая, як бы з ганка свайго паклікала, — слаба было чуваць па тэлефоне, вядома, з вёскі званіла.

Ідзём з ёю з Траскоўшчыны дамоў у Іслач (хадзілі па хлеб), нясе ім і пошту, «ай, гразка, ісці ня хочацца» — па-свойску забядавала начальнік паштовага аддзялення Ганна Ермакова, і Надзя шыра згадзілася зрабіць яе работу. Што яна шыра да дабраты, па сабе знаю. Яшчэ мы толькі купілі хату пад дачу, яшчэ, можна сказаць, будаваліся, нікога не ведалі, а печ, як пярун быў пашчапаў — напалам, перараблялі. Зойдзешся да Надзі, яна схопіць гарачы з-за заслонкі чорны гаршчок, накрыве яго белым-белым самаробным ручніком, каб падаць табе ў рукі, ён пругкі, здаецца, і не гнецца, такі чысты і выпрасаваны, я аж ускрыкну, — бы тварам у сажу. Бяру нясмела, Надзя мае рукі на гаршку сваімі зверху прыцісне, каб не асцерагалася запэкаць белае, маўляў, вада ж блізка, лёгкая мыць. І зазвініць у вушцы рака завушніцкімі, быццам яна тут ідзе праз Надзіну хату, мае разам з гаспадыняй і беліць, кажуць, і мыла не трэба, — вада шаўкоўная.

Ідзём, насустрач бяжыць Іслач, нясе пяскі, варочае каменне, чорнае, слізкае, аджыло яно вякамі ў вадзе лужучы, слепа варочаецца з боку на бок. Асе-ла на зямлю ў лесе зімовая дарога: лёгенька ляжыць на-збіранае за зіму яловае шалупінне, каслаўкі сена — гнёздамі, доўга тут ніхто не праедзе, а каб падмерзла, дык як па сталае, вядома — гліна.

— Вой, збрысалася, аж сабе ў вілы! — смяецца Надзя і саромеецца: ці не брыдка сказала.

Паправіла хустку, абявала круга па самым брыжку, акрэслішы высакародную, рэдкую

лася маладая зачараваная душа. Думаю зайці, паглядзець на Лёлю. А пануль што бачу нанова абшалаваную хату, новую вялікую веранду, як падарункі ёй, самай прыгожай праз усё жыццё жанчыне.

Заходзім да бабы Юлькі, Надзя нясе ёй і газету і хлеб свежы, каб блізка ісці, дык і батон не зашкодзіла б, а самім Ключнікам цяжка даставацца да крамы. За намі ідуць у хату сам гаспадар, яшчэ мужчына, маладзёшы смяюцца, як у Лукашах парасят ад свінні бралі, ледзь, кажуць, уцяклі былі. Прышлі яны ў хату ўжо насмяяўшыся, але расказалі ўсім яшчэ раз, дзеля прычыны, каб з гэтым і за стол сесці, па-

Я да цябе, Надзя, ражок на сыр пашыць прыйшла. Яе я сустракаю часцей за ўсіх, стаіць звычайна на вуліцы, пільна ўглядаецца ў кожнага чалавека, быццам ён у хату да яе зайшоў, ні з чым і сама ад людзей не хавецца. «Хадзем да Веркі, хоць наймося, — расказваў некай сусед, калі яшчэ хадзіў у дзёцюках. — Ну, зайшлі, бутэльку на стол, а яна масла міску, два сыры, наеліся-я-я — і гарэлка не бярэ!». Скура бабы кароў праганючы сыдуцца на выгане, пастаяць, пагавораць, гняздом лгучы на тым месцы на зямлю свежыя альховыя дубцы — кожная ў руку сабе адвіхну-

быццам абвядзены вугалем на дзіцячым малюнку, адна прыступка, другая — ужо ён у дарозе са двара ў печ. Скура пойдзе трава, ужо зубкі тоцацца, назбірае Шурачка шчаўра — свежая ежа, намые, дзеля далікатнасці марлечнай захіне і перакіне міску на траву, каб вада сцякла, хата ўбаку, ніхто тут чужы не ходзіць, ён чыста на двары, як на сталае. Будзе сядзець тут летам, выцягнуўшы ногі, як малое дзіця, перабіраць маліны, усё ёй відаць, бы з пагорка, а навокал разліцця белымі цвэтам бульбоўнік. Другія ўсё па людзях, усё па людзях, яна ж, як жыць, надта не пытаецца, бо хто навучыць, калі такога гора ні ў кога няма, як яна сама мае: даўно і цяжка хварэе муж Пётр Федаравіч. Ідзе яна іншы раз плячы ўтуліць, вочы ў зямлю — ідзе цёмным-цёмным ходам, з нізкай столлю — і на аднаго чалавека. Затое як любіць прыбірацца ва ўсё квяцістае! Вось яна ідзе да Надзі ў бядею, такая збітая, скачаная работай, а сукенка ў кветкі, як луг летні калышуща, на хустцы кветкі буйныя, садовыя, у зборках іх густа, галоўкі стачылі, бы ў бунце з кароткімі дудкамі, зацінутым у руцэ. Перавізала дзяжку, правяла пальцамі, як не паслінуўшы, прастала яе ад сярэдзіны, на сабе прасавала — бо вісела ж сукенка нечепаная ад той вясны. Спяшаецца, быццам далёка ідзе — ідзе пераймаць лета.

Да лета, праўда, далёка. Штодзень навіна: раптам выпаў снег, пацягнула сцюжай. бы ўсю ноч быў незачынены комін. «Чакай, за аднымі дзвярыма пойдзем», — скажа беражлівы гаспадар гасцю. Чорнай праталінай распялася на белай зямлі варона, паднялася — усё чыста навокал. Стаяць на дарозе шыбкамі пазакрываныя місачкі, чарапкі лужын, пэўна, заходзіла суды паўначай змянябожчыца, гэта яе памінальны стол. Сонца ўзышло, водзіць па шыбах пальчыкам — крышыць іх, рака забавуляецца, глытаючы лэдзінікі; звод ідзе ад вады, ад зямлі, выходзіць на звод з хат людзі, ідуць, паглядзець, ці спала рака; ідзеш і ты ўздоўж яе, абы толькі ісці і ісці, як бывае ў размове з Шурачкай, калі хочацца дазнацца, дапытання яе вытокаў. Тым больш, што крыніца, з якой пачынаецца рака (так лічаць у вёсцы Іслач, не зважаючы на звесткі ў энцыклапедыі прыроды Беларусі), зусім блізка, у суседнім лесе, і Букет, павольна, быццам кідаючыся ўпаў, раз за разам адскоквае наперад, зноў вяртаецца — паказвае дарогу.

Пад кожным кустом, як у хлеме — усюды ласіны памёт, каля самай вады лясняцца свежыя сляды, там-сям — казіныя чарачкі, цёплыя сляды, нават пара ідзе, доўга, пэўна, стаялі, яшчэ і дух не змяніўся, мелка секлася, спаганяючы злосьць, сухое галле, пакуль на набрынялых суках рагоў не распусціліся багульнікам ружовыя кветкі любові. Букет крыху ўстрыжываўся, але, гадамі жыўчы побач са зверам, мірыцца з тым, як яно ёсць. Затое напаткаўшы на беразе нежывое дзікае парася з парваным жыватом — ладае, з палоскамі на спіне, яно ўжо было пазначана трыма пальцамі, пушчана ў гэты свет, як пускаюць у зіму, каб гадавалася, — Букет доўга ішоў побач, шыльня, міжволі ціснуўся да ног, пэўна, чуў недзе блізка патрыжожае свіное кочава, ён ужо зведаў некалі нораў раз'юшанай свінні-маткі. Зірнуў раз на мяне незвычайна вялікімі вачыма — квадратам, абзаначылася тая мера сабачай храбрасці, за якой ужо павінен браць на сябе адказнасць сам чалавек.

На жыццёвых скрыжаваннях

Марыя ВАЙЦЯШОНАК

І С Л А Ч

НАРЫС

на вёсцы прыгажосць: вытанчаны твар быццам за мроівам стагоддзяў, — так старэюць жанчыны на фрэсках. Сшыла з малюнкаў Благавешчання, толькі што во замест кветкі, як на іканастасе Шарашоўскіх майстроў, — у руцэ газеты, пісьмы, хлеб. Ведаецца, як бабы ў Іслачы адна адну клянучы? Каб табе кожны дзень гасці, асінавыя дровы (дрэнна ўгараюцца) і мужык рыбац. Дык Надзя ўсё гэта мае і без праклёнаў. І сёння, ведаю, Пётр Сільвестравіч кінуў-рынуў і паехаў на Мінскае мора за ікрой, каб пусціць у сажалку. А жывуць Варанецкія душа ў душу, бы толькі што набраўшыся.

На вуліцы анікога, леташняе пудзіла, выпрастаўшыся, як прывід, ходзіць па агародах, дарэмна пільнуецца — птушкі яшчэ не прыляцелі; недалёка чуваць гаворка ракі — ніхто ёй не адзваецца — сама да сябе. Раптам бачыш: чалавек кратэца: то каля плоту, дзірк агледзеўшы, то каля хлявоў. Скрацецца з месца, адлучыцца ад дрэва, бы табе ўваччу дваіцца. — адзежа яшчэ зімовая на ім, шэрая, як у таго самага дрэва. Бярэ чалавек рух, калі рака пайшла. «І тутака старыя жывуць, і тутака...», — паказвае Надзя на хату. Іван Палюховіч на сваім двары, абсыпаўшыся жоўтай кучаравай габлюшкай, бы авечку стрыжы, камае па зямлі, — даводзіць да толку, можна, скрынку, можна, так што якое, здалёк не відаць. аказваецца, як даведаемся пазней, — карыцца парасятам бабы Юлькі. Вось ужо ён то старасці не дасца, чалавек вясёлы, рухавы, таленавіты на слова, рукі мае здольныя. Мала я з ім знаёма, усё гэта ад людзей чулае. Але дастаткова і адной сустрачы, калі ён, пачуўшы ад мяне, як ухваляю прыгажосць суседні Ганны Тарасаўны Гудвілевіч, загадкава сказаў: «Праўда, праўда, але каб ты ўзбачыла маю жонку...» Я спалнула, як перад хэдэўрам: цяжкая праца на зямлі, выгадаваў двух сыноў, усё лета з саўгаснымі цялятамі, а ўвачах свяці-

мужчынку паснедаць. Баба Юлька дзякуе за хлеб, незаліва спавядаючы мужыка: завёз, кажа, у гэтую нетру, сама яна з Заслаўя. Няма ў Іслачы крамы і аўталаўка не заходзіць у вёску, бо няма дарогі. Разлажыла яна далонь на сталае, водзіць і водзіць пальцам, — піша і піша скаргу:

— Як хто прыйдзе пытацца, што трэба, адно кажу: пяць машын пяску, пяць машын пяску, — так гразка на вуліцы, рады няма. А што больш кажаць? Сена ж далі...

Доўга бавімся ў бабы Юлькі, такая яна ласкавая, такая гаваркая, што, як Надзя кажа, хоць ты задам да дзвярэй ідзі.

— Трэба было б да Зіначкі Алешынай зайсціся, у яе абі такі самыя, трэба папытацца, можа, кавалак застаўся, бо ў мяне на куце кот абдраў, — мяркуецца Надзя, але мінае Зіначку, спяшаецца.

Лэпаюць бабы па грудзях, каля паясніцы, шукаюць шпільку, каб уцягнуць шнурок у фіранку, злежалы ў шафах за зіму, яны на вокнах як папярочныя аркушы. Пабелена столь, прасуюцца фартушкі, розныя запінанкі — поўна адзежы ў печы, мыюцца вокны, хата адразу пабольшала, усе куткі відаць, — скорка ж вялікі дзень зойдзеца ў хату. Сонечныя прамень ляжа вяслом на падлогу, будзе веславаць і веславаць цяпер да восені, ад усходу да заходу, паплыве хата, як па рацэ. Адсаджваюць казлянят у хлеў, каб перад святам хоць дух спусціць. У цёткі Веры Макаравай учарашняя газета са скрынкі не выбіраная — некалі, а можа... захварэлі Макаравы, якое дзіва — амаль уся вёска даўно на пенсіі. У нашым канцы толькі Валя Грынкевіч яшчэ працуе. Выкідае з мужам Іллей гной з хлева, угрэлася, гарыць твар густымі фарбамі лета, як півоня, перастаяла ўсе маразы, усе жыццёвыя завірухі — калі не ідзе дамоў, усё з букетам у руцэ — цвіце. А цётка Вера пільнавала Надзю ўжо каля хаты:

ла, заварочваючы карову ад ракі. Вада раніцай забеленая туманамі, смачная, карова, адышоўшыся, ледзь адсапецца. Успомніць ужо цётка Ажбета Ключнік сваю быструю карову, што прадалі дзедзі, калі яна сама зімой ляжала ў бальніцы, да ракі паць трэба было бягом ісці — цяжка, а шкода...

Шурачка, бачу, зграбае каля хлявоў натрэсенае за зіму сена, салому, каб хутчэй сыходзіў снег, — і яна, як Надзя, вясну робіць. «Я каліну садзіла, садзіла, яна не прыжывалася, во толькі адзін куст... — казалла некай, — можа, таму і рака яе кладку не парвала, бо Шурачка бліжэй за ўсіх і да вады, і да зямлі, і да скаціны.

— Я ж цябе не навязвала, каб ты пахадзіла, га? Я ж табе волю дала, га? А ты мне сходзіш, га? — перапытвае Шурачка, бы недачуваючы, пабыўшы, зноў тое самае кажа, чакаючы адказу — сварыцца са старою авечкай, тая ўбілася з-за ракі ў агарод. А праз якія два-тры дні бачу яе з унучкай Галіяй, ідуць, перад імі — табун авечак. Шурачка нясе на руках у хлеў толькі што акованае белае ягня. Ступае павольна, слаба ўсімхаецца — яе прыплод. Прытрымае каля сябе хоць на хвіліну, як дзіця, дасць ласку чалавечую раней, чым яно возьме цыцку мацярынскую, і — пусціць да скаціны, як аддасць. У цёмным цёплым улонні хлева чорных авечак амаль не відаць, яно адно свеціцца сyroй белізнай гіпса, гіпс, сцякаючы па бачках уніз, да пупавіны, на вачах застывае тугімі кучарамі.

— Авечка ж гэта... Каму б дык шчасце. А я гадаваць не хацела б, — цяжка, тутака хача б карову з рук не спусціць... Мне б лепей барана, барана б зарэзала. А авечку — не-е, гэта ж матка, — кажа Шурачка, і слёзы блізка. Сама ўсё ўсімхаецца, бо хочацца ёй трымаць авечак, і бог дае, як на тое, каб трымала — не паказвае на звод племя.

Качёл з намытай бульбай ужо на двары, дзень стаіць на высокім ганку, вялікі, чорны,

ПАКЛАНІСЯ ХЛЕБУ СВАЙМУ

Раней кожную восень селянін удумліва хадзіў ад пуні да свіронна, ад гунна да сілепа: прынідаў, якім атрымаецца ўраджай. Больш за ўсё яго хвалявала дума, ці хопіць на сям'ю хлеба. З якой радасцю чакалі першага бохана новага ўраджая!

сваё месца ў хаце, і адносны да яе былі беражлівыя. Выпечка хлеба лічылася вельмі сур'ёзным заняткам, у час якога гаспадыня не магла аддзіцца ад дзяжы нават на хвілінку. Пераніслы хлеб выкінаў прыкотку, недабрадзіўшы — асядаў, і ніжняя скарынка была грубай. Для селяніна свежы пасолены хлеб і шклянкі малака альбо проста вады — самая смачная стравы.

чэннем? Часцей за ўсё гэта старэнькія бабулі.

Адна з іх — Марыя Трус са славутай вёскі Нізак Уздзенскага раёна — так расказвае пра сваю тэхналогію выпечкі хлеба:

— Цеста замешваю ў дзёнку вечарам, а раніцай неабходна добра выпецціць печ, выгарнуць жар і вымесці спод памалом. Калі цеста ў дзёнку ўзрасло поўненька, трэба ўзяць драўляную лапату, пакласці на яе ліст напусты альбо дуба і засунуць цеста ў печ. Плячэца хлеб доўга, больш гадзіны, пасля дастаю яго з печы, змочваю вадою, каб блішчэў, потым пакрываю руч-

ВЕРНАСЦЬ ТВОРЧАСЦІ

Работы самадзейнага рэзчыка на дрэве Дзмітрыя Паўлавіча Саканжынага прыцягваюць увагу глядача тонкім асэнсаваннем роднай прыроды, блізкасцю да фальклору, дасканалым адчуваннем формы.

Дзмітравы Паўлавіч добра вывучыў уласцінасці дрэва, асаблівацца розных яго парод і га-тунаў.

Сярод найбольш вядомых работ майстра — інкруставаныя партрэты У. І. Леніна, М. Горькага, Я. Купалы, пано «Брэсцкая крэпасць».

І мы пайшлі шпарчэй, на што Шурачка смеючыся сказала: яна ў лесе, як сярэд вазонаў, што на акне стаяць. Дарогу перабягаў лясны ручай, па дзірване, па леташняй траве, гэты ўжо з чыстага вядра спішаецца да ракі, конскі шчавук на дне чырваней басаноў, аж сцюдзёна робіцца, глядзячы, вада бегла нячутна слізгаючыся — і не азірнешся, як у сне.

Паступова рака цішэла, чысцела ў твары, — бурныя палявыя ручаі сюды не дабягалі, — нечакана і сама яна абярнулася ручаём, вось-вось, здавалася, слізгане з рук, упусціш галубовую нітку — недзе зусім блізка тут канчалася яе шаўковае прадзіва, казалі, — пад дубам. І вось ён, ён самы, стаіць, ускінуўшы на плечы аксамітныя зялёныя фрэнч, выдаваў бы багата, каб не хваравітасць. Але яшчэ звіняць і звіняць ключы ў кішэні, хоць во стаіш, не варушышыся, усю дарогу звінелі, — яшчэ вада тут бягучая. Не, не той гэты дуб, можа, толькі напаткаўся яе хворы вартаўнік? Раптам дзінкнула ў апошні раз, быццам тыя ключы праз дзіравую кішэню зваліліся на зямлю — не відаць. Міжволі шукаеш пад нагамі згубу, мацаеш вачыма кожную грузалку, спадзеючыся, што пад ёй крыніца, далей і далей, пакуль не ўпрэшыся ў вугал лесу. Там нешта вялікае, уседзючкі, тоілася ў кутку: стары мёртвы дуб, а каля яго бавілася дзікае дзіця вады — крыніца, гуляла ў белым чыстым пяску, яго далёка адносіла, аж да вёскі. Белым шляхам ішла рэчка ў свет... Пакідаеш гэтае месца як мага хутчэй, быццам першым учыўся яе мёртвага вартаўніка, і спынаешся да людзей, каб сказаць ім пра яго, пашукаць ратунку. «Пойдзеш даўней з бабамі па траву, дык усюды крыніцы — любя глядзецца!» — шчыравала неяк, расказваючы, Шурачка. Дзе яны дзеліся? Можа, хто не згледзеў — сек вартавое дрэва, выкачаў лес, спусціў спражняльны дух з балота... Хоць ты ідзі і наказвай яшчэ аднаму, акрамя хваравітага дуба, жывому вартаўніку ракі Мікалаю Тарайковічу, чалавеку таксама каля сотні гадоў, далёкая яму дарога да крыніцы — сам не наведваецца, а як жа бедаваў разам з дачкой Станіславай, калі знеслі за яго хатай малады барэзнік, аж ухварэўся — такія людзі ўпільнаваліся б парадку і прыгажосці на зямлі. «Наш бацька ніколі дрэва з пня не зняў, век дровы гнілыя былі», — шкадуе барэзнік і Надзя.

Не хочацца вяртацца дамоў, хадзіў бы, здаецца, збіраў вянінне рабачыне цэльны дзень. Заходзіш, убачыўшы ўбачу дуб, ідуць на Карасі, як да старога чалавеча на вуліцы — не мінеш моўчкі, нешта ды загаворыш, а ён стаіць сабе каля лявога каламутнага ручая, вялікі, магутны, чорнай маланкай распятый галіны напроці сонца. У полі, высокая пад купалам неба, плячэ жаўрункі. Падмаешся на пагорак, як да пёўчых у царкве, бліжэй і бліжэй, каля шэрага каменя спыняешся, быццам ён дае знак: далей ісці няможна. Слухаеш і жаль бяра, як у царкве: быццам тут плячэ і адпываюць... Ці не такі набожны голас, як у гэтай полі, мела мая цётка Марыя на Пастаўшчыне. Галасіла па сыну, па брата, па сястры, маёй маці, сасланай з дзецьмі разам з мужам-асаднікам у Сібір, па мне, калі ўсе дарослыя там загінулі, спавівала плачам, забраўшы гадаваць, спявала на хрэсьбінах, на выселлях, у полі

— на адзін голас брала. Марылька як запяе, усе плачучы, казалі па вёсках, бо ў кожнага ёсць на душы нешта горкае. Спявала і да жывога і да мёртвага, каго з радні за сталом не было. Увесь род падмаўся, слухаючы, усе разам становіліся, садзіліся на лаву, збіраліся — ішлі на памяць... І я наля каменя пастаяла са сваім родам, — апошня, як над абрывам шырокай людской ракі. Божым дэўцам слаўся каля ног малады крываўнік.

Вада з дня ў дзень высмагае ўвачавідкі, гліна добра вымешана, ужо адвальваецца ад ног, ад капытоў, як цеста на святочныя булкі — гатова. Шурачка ўжо мае бялізну на двары, стаіць пара над яе начоўкамі, над ракой; рака спадае, усюды па беразе ляжаць зямлі — кусочкі абмуленга вядой дрэва. А сава зноў, шукаючы цяпло, залацела ў коміні да Карманавы, — а нешта ж ды варажыць.

— Заўтра Благавешчанне, — пераймае Шурачка, — нічога рабіць не можна, бо, як мама казалі, у гэты дзень нават птушка гнязда не ўе, а дзеўка і валасоў не расчэша. Нічога і не пазычай, бо лёгка на благое падрабіць. А я дык летась — цыганкі зайшліся, сталі прасіць, — якраз сыр рабіла і смятана, праўда, у мяне была, то я ім і дала. І нічога благага не сталася, што сама зарабіла, тое і мела... Трэба дзяліцца, бо ёсць і іхняя доля. Мама век казалі, як сеяць ішла, памыецца, перахрысціцца і кажа: хай расце на долю і жабрацкую, і на калескую, і на цыганскую. На нечыю ж ды ўродзіць, усё не прападзе...

Па мне дык Благавешчанне кожны раз, як толькі ўбачу на вуліцы Надзю — век да людзей з добром. То ідзе з белымі козамі каля хаты, ланцуг на плячы, то ў склеп на пясчаны пагорак перабіраць насенку, то ў лес, за работай з раніцы да вечара, а ніколі галавы не спусціць, пэўна, сама прырода шануе яе прыгажосць. І Шурачка, і Надзя кажуць, што заўтра прыляціць бусел, і адна і другая гавораць упэўнена, быццам ён ім наказаў праз некага, што будзе абавязкова. Кажуць, што ён ужо недзе прыляцеўшы, ды хаваецца, бо як не ўхаваецца да Благавешчання, тады яму будзе холадна, пагода, маўляў, сапсуецца. Хоць ты, наслухаўшыся, вачэй не падмай, у зямлю глядзі, каб на птушку не папасці, не зашкодзіць, не падваражыць, як тая сава, што ціснецца на холад у коміні.

— Аляксандра Мікалаеўна (у вочы яе Шурачкай не называю), так мне добра ў вашай Іслачы, так усім цешуся, аж баюся — як перад сваім канцом...

— А мне дык усю жыццё гэта... а зараз, глядзі, аж хараэй: галубо-о-ва неяк робіцца. — паказала яна рукой да ракі, павяла блізка, як над сваім брывом.

Кажуць, далей, за Траскоўшчынай, Іслач намога шырэйшая і глыбейшая. Затое тут, каля вёскі, яна яшчэ такая маладая, як гэтыя людзі, што бяруць пачатак з самых чыстых крыніц. І варта толькі аддасціся крыху, ад'ехацца ад гэтых мясцін, — шугане раптам нешта даложу з адзежы, доўга будзе сцякаць празрыстым плашчом, цішэй і цішэй галасы кропель, быццам выйшаў з тугой плыні, плыні ў адным напрамку — да вечнасці.

З вялікім поспехам экспанаваліся творы самабытнага майстра на абласных і рэспубліканскіх выставах, у Маскве і за Рубяжом.

Творчыя працы Дзмітрыя Паўлавіча Сапажынскага адзначаны ордэнам «Знак Пашаны», граматай Вярхоўнага Савета БССР, медалямі ВДНГ СССР.

Зараз Дзмітрый Паўлавіч на пенсіі. Але работнікі Брэсцкай ювелірай фабрыкі, дзе ён працаваў шмат гадоў, не забываюць яго, часта наведваюць дома, дапамагаюць, раіцца.

І гэта натхняе, падтрымлівае народнага майстра. Нягледзячы на ўзрост, хваробу, Дзмітрый Паўлавіч па-ранейшаму не расстаетца з разцом.

З. ІЛЬЕУСКІ.

г. Брэст.



3 літаратурнай спадчыны

3 МАЛАДНЯКОЎСКАГА ВЯНКА

«Ад Сожа ціхага, ад берагоў» Выхры, з зямлі старажытнай Мсціслаўшчыны прыйшоў у літаратуру здольны юнак Сяргей Фамін. Бацьку яго, селяніну па паходжанні, пашанцавала «выбіцца ў людзі» — стаць настаўнікам. Маці была непісьменная сялянка. Пасля рэвалюцый частка былога Мсціслаўскага павета адышла да Смаленшчыны. У Манастыршчанскім раёне Смаленскай вобласці аназалаў і родная вёска С. Фаміна Пепелеўна. Але ён цвёрда лічыць сябе беларусам, вучыцца ў Мсціслаўскай сямігодцы, заканчвае Магілёўскі педтэхнікум, БДУ.

Рана абудзілася ў юнака цяга да творчасці. Змяшчае допісы ў газетках. У 1925 г. пачынае друкаваць вершы. А ў наступным годзе крытык М. Аляхновіч ужо аналізуе яго творчасць, паведамляе, што пазтам напісана значная колькасць вершаў і паэма «Перазвоны восені» і што ў друку з'явілася толькі невялікая частка твораў паэта.

Пачынаў С. Фамін як тыповы маладняковец. Гімн рэвалюцыі, барацьба новага са старым, радасць маладосці — гэта асноўныя тэмы паэта. Сустрэнем у яго і маладнякоўскую атрыбутыку, асабліва ў паэме «Балота» — густая аксамітная сінь, сонечныя дні, мітульга мяцеліц, касагоруў белыя грудзі, каралі рос, серабро вясёлкавых крыніц, новай зры веліч, румянаваты гоні, пунсовае ранне. Разам з тым крытыкі, а сярод іх

вопытны Максім Гарэцін, адзначаюць тонкае адчуванне верша, адшліфаванасць паэтычных радкоў, іх плаўнасць, мілагучнасць, дасканаласць валоданне словам. Паэт шчасліва пазбегнуў фармалістычнага штучнасця, буряпені, бяскрылай летуценнасці. Не паддаваўся ён безвер'ю і песімізму. У яго вершах ярка выражаны жывое пачуццё, сапраўдны лірызм, яны вылучаюцца канкрэтнасцю вобразу і паэтычных дэталей, у іх знаходзіцца адлюстраванне складанасці грамадскіх зрухаў.

Паэт хутка стаўся пашыралася тэматыка. Істотная розніца зауважаецца паміж вершамі 1926 і 1928 гадоў. Усё менш і менш заставалася знешніх адзнак маладнякоўства. Актыўны ўдзел прымаў паэт у літаратурным жыцці, часта выступав перад рабочымі, навучэнцамі, моладдзю. У 1929 г. паэт здаў у выдавецтва зборнік вершаў «Дымнае жыта». Але кніжка свету не пабачыла. З наступнага года творчая актыўнасць рэзка знізілася. За наступныя пяць гадоў ён апублікаваў шэсць вершаў.

Хай гэта публікацыя напамінец, што ў беларускай літаратуры працаваў шчыры, сумленны, таленавіты паэт. Яго паэзія ў маладнякоўскім Вянку з'яла адметнай і прывабнай кветкай. Не страціла яна свайго пазнавальнага і эстэтычнага значэння і ў наш час.

Георгій ЮРЧАНКА.

Сяргей ФАМІН



Калыхнулася месяца сіня.
На двары па-асенням у вецер.
Па-асенням хочацца сніць,
Па-асенням зоры свецяць.
Вецер шэпча каханне галлю...
— Ты заходзь, мая любая,
смела!
Пацалункамі вытку «люблю»
Па канве тваіх шчок загарэлых.
У гэту ноч я не буду спаць.
Ты зайдзі, распляці свае косы!
Я ў сэрца люблю насыпаць
Тваіх слоў залацістае проса.
Сёння восень гуляе садам.

Дарагая! Не бойся! Зірні!
Ты прыйдзі да мяне, мая
радасць,
Запалі ў маім сэрцы агні!
26.II.26 г.
Сіняя ноччу, ў месячную
замяць,
Дзе гараць ваўчыныя агні,
— Дуб самотны замахаў рукамі,
Глянуўшы на зрэзаныя пні.
І стагнаў, і галасіў ад гора...
А пасля, як замяць адцвіла,
— Нема ехаў высечаным борам,
І жалобна плакала піла.
Маладзік пагнуўся кветкай бэзу,
Паглядзеў, стуманіўся і знік...
А пад дубам плакала жалеза,
І маўчалі зрэзаныя пні...
І калі ад скрыпнуўшых саней
Конь стары прыгнуўся смутнай
Заваліўся волат-дуб у снег
Урачыста, ўзбурана і горда...
Рэху ў пнях — нядоўга
пагалёкаць:
І замоўк разбуджаны прростор.
Быў пахож на могільнік далёкі

Адшумейшы высечаны бор...
Студзень. 1928 г. Пепелеўка.
Пагубляла рубіны рабіна
і ад страты ў прастор загула...
У тонкаструнь залатой
павучыны
агарнулася жніўная гладзь.
Па ярах, па сівых пералесках
так выразаю бярозы і пні.
Пад нагою ламаюцца трэскі...
Восень.
Ціха.
Празрыстыя дні.
На забытай званіцы — варона.
Вечарэе.
А ў далях — туман.
Непрыкметна у нашу старонку
Едзе ціха на санках зіма.
Пахне гостра яшчэ канаплянік,
пахне полем і вільгаццю ліп.
Звечарэла.
У шызым тумане
шолах шэрых зайцоў на палі...
Ноч.
Самотна, чуць чутна асіна
Прашаптала, мяжу замяла...
Пагубляла рубіны рабіна
і ад страты ў прастор загула.
1928 г.

Наш каляндар

РУПЛІВЫ
І ШЧЫРЫ
ПРАЦАЎНІК



У гэтыя дні Міхасю Ярошу было 6 шэсцьдзесят. Ён не дажыў да свайго юбілею, хоць і жартваў у размовах, што яму наканавана доўгае жыццё, і спасылаўся пры тым на сваіх дзеда і бацьку, якія пражылі больш за восем дзесяткаў. Няўмоўны лёс распарадзіўся інакш. Спяткотым ліпенем 1987 года літаратуразнаўцы не стала.

Мне пашчасціла працаваць з Міхасём Рыгоравічам у адным аддзеле Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы АН БССР. І сёння з удзячнасцю ўспамінаю не толькі яго добразычлівы і патрабавальны выступленні пры абмеркаванні планавых тэм, але і яго цікавыя апаўдліванні пра сваю родную вёску Межыля Слабада, што ў Клецкім раёне, пра падзеі мінулай вайны, пра гады вучобы і шмат пра што іншае.

Пасля заканчэння ў 1956 годзе аспірантанты пры Інстытуце літаратуры ён больш трыццаці гадоў працаваў у гэтым інстытуце. У 1958 годзе абараніў кандыдацкую дысертацыю.

Міхась Ярош як літаратуразнаўца і крытык зрабіў нямала, асабліва ў даследаванні жыцця і творчасці Янкі Купалы, аб чым сведчаць яго шматлікія артыкулы і брашуры, прысвечаныя песьніру, а таксама кнігі «Драматургія Янкі Купалы» (1959), «Янка Купала і беларуская паэзія» (1971), «Пяснір роднай зямлі» (1982), «Янка Купала і Януб Колас» (1988). Машынапіс апошняй зды ў выдавецтва незадоўга перад смерцю. Ён прыняў актыўны ўдзел у выданні энцыклапедычнага даведніка «Янка Купала» (1986), з'яўляўся адным з аўтараў двухтомнай «Гісторыі беларускай савецкай літаратуры» (1964, 1966) і «Історыі савецкай многанацыянальнай літаратуры» (т. 4, 1972). Як адзін з сааўтараў «Історыі беларускай доунябрыскай літаратуры» (1977) і «Історыі беларускай савецкай літаратуры» (1977) у 1980 годзе стаў лаўрэатам Дзяржаўнай прэміі БССР імя Януба Коласа. Міхась Ярош сказаў сваё важнае слова пра творчасць Янкі Купалы, добра

паказаў сувязь паэзіі і драматургіі песьніра з жыццём, фальклорам, нацыянальнымі традыцыямі і традыцыямі сусветнай літаратуры, прасачыў творчую эвалюцыю мастака, яго ўплыў на развіццё беларускай культуры і літаратуры. Магчыма, сёння асобны паланэні даследчыка пра творчасць Янкі Купалы перыяду грамадзянскай вайны ці 30-х гадоў патрабуюць пэўных удакладненняў. Аднак у той час ён не змог па-іншаму пісаць. Ды і многія чытаецца паміж радкамі, а многія і сёння вызначаюцца грунтоўнасцю і арыгінальнасцю думкі і, безумоўна, застанецца ў актыве беларускага купалазнаўства.

Як сур'ёзны і ўдумлівы даследчык выявіўся ў працы «Міхась Чарот» (1963), дзе разглядаецца жыццё і творчасць аднаго з яркіх пачынальнікаў беларускай савецкай літаратуры. Удумлівым аналізам вызначаюцца і тыя раздзелы кнігі «Беларуская савецкая лірыка» (1979, разам з В. Бечынам), у якіх характарызуецца беларуская паэзія 20—30-х гадоў. Заслугоўца ўхвалення і яго кніга пра жыццё і творчасць Петруся Броўкі (1981).

Міхась Ярош даследаваў галоўным чынам беларускую паэзію. Плённа ён вывучаў таксама драматургію і прозу. Яго працы пазбаўлены сухога эмпірызму. Ім уласціва праблемнасць і адначасова лёгкасць і свабода выкладання матэрыялу.

Шматграннасць і шырыня творчых інтарэсаў Міхася Яроша раскрылася і ў яго рацэзніях. Ён адгукнуўся, напрыклад, на кнігі «Палеская рапсодыя» Уладзіміра Дубоўкі, «Акрыленыя рэвалюцыяй» Ніла Гілевіча, «Мая Іліяда» Уладзіміра Караткевіча. Пра што ён ні пісаў, заўсёды быў шчырным і патрабавальным, зачараваным красой, непаўторнасцю і сілай мастацкага слова.

Анатоль ВЕРАБЕЙ.



3 23 ПА 29 СТУДЗЕНЯ

24 студзеня, 21.50

«ЛІРА»

Мастацка-публіцыстычная праграма.

Гаворна пойдзе аб ролі і прызначэнні сельскага інтэлігента. Вядучая — журналіст А. Аўрын-скал.

25 студзеня, 19.30

«РОДНАЕ СЛОВА»

Пра ролі роднай мовы ў жыцці чалавека разважае кандыдат педагогічных навук В. Протчанка. Гледчы сустрэнуцца з народнай артыстнай СССР С. Станютай, якая расказае пра моўную сітуацыю ў тэатры імя Янкі Купалы.

Вядзе перадачу кандыдат філалагічных навук Я. Саламевіч.

25 студзеня, 18.20

У ТЭАТРАХ КРАІНЫ

Лопэз дэ Вэга. «Валенсійская ўдава». Спектакль Ленінградскага тэатра драмы і камедыі.

Пастаноўка народнага артыста РСФСР Я. Хамармера.

26 студзеня, 18.20

«СЫМОН-МУЗЫКА»

Прэм'ера музычнай тэлеавелы па водле паэмы Якуба Коласа.

27 студзеня, 23.10

ВЯЧЭРНИ КАНЦЭРТ

Выступаюць калектывы навуковых устаноў культуры і мастацтва г. Мінска. У праграме творы Шастаківіча, Ельскага, Сметаны, Орфа, Глебавы, Ханка, Асаф'ева і іншых. Каментарый Л. Барадзіной.

28 студзеня, 12.15

«МАЛАДОСЦЬ МАЯ НЕЗАБЫТНАЯ»

Успамінае пісьменнік А. Іверс.

28 студзеня, 13.35

«ЛІТАРАТУРНАЯ БЕЛАРУСЬ»

Чарговы выпуск часопіса падрыхтаваны на сустрэчу пленуму ЦК КПСС па міжнацыянальных адносінах. Эстонскі пісьменнік Э. Ветзмаа расказае пра літаратуру і грамадскае жыццё Эстоніі. Журналіст Ю. Ламавец знаёміць з найбольш цікавымі матэрыяламі беларускіх часопісаў за апошні месяц.

Вядучая — паэтэса Л. Паўлікава.

28 студзеня, 19.55

«ЗА УСІХ ПАКУТАВАЦЬ МУШУ»

Рэпартаж з літаратурнага вечара, прысвечанага 190-годдзю Адама Міцкевіча, які адбыўся ў Навагрудку.

Вядучы — паэт В. Зубчак.

29 студзеня, 12.45

«ЖЫЦЬ ПЕСНЯЯ»

М. Забейда-Суміцкі. Старонкі жыцця і творчасці.

29 студзеня, 15.15

ПРЭМ'ЕРА ПЕСНІ

А. Ціхановіч, Л. Дранько-Майсюк. «З табою навечна». Выконваюць Я. Паплаўская і А. Ціхановіч.

29 студзеня, 16.10

В. БЕЛІНІ. «НОРМА»

Спектакль Дзяржаўнага акадэмічнага тэатра оперы і балета Літоўскай ССР.

Каментарый Э. Язерскай.

29 студзеня, 19.25

«ПАЗІІІ РАДОК ЧАРОУНЫ»

Вершы Г. Апалінара ў перакладзе Э. Агняцэвіча чытае артыст Ф. Варанецкі.

29 студзеня, 23.25

«СУСТРЭНЕМСЯ ПАСЛЯ АДЗІНАЦЦАЦІ»

Інфармацыйна-музычная праграма.

Летась мы адзначылі 100-годдзе з дня нараджэння вялікага чалавека, мастака і даследчыка прыроды, этнографі і краязнаўцы, медыка і выкладчыка, грамадскага дзеяча і літаратара Язэпа Драздовіча, асобай яго я быў зацікаўлены шмат гадоў. Жыццёвы шлях маіх бацькоў з 1939 па 1954 гады праходзілі праз Лужкі, Глыбокае, Галубічы, Шаркоўшчыну і неаднаразова перакрываўваліся з вандроўкамі Язэпа Нарцызавіча. У 1940—41 гг. Драздовіч выкладаў разам з маёй маці біялогію ў Лужыцкай школе, дзе Антаніна Федаруна Майсёўна (з Ротчанавых) была адначасова загадчыкам вучэбнай часткі. Таму, зразумела, мяне непалоціць не менш і тое, што

народных дэпутатаў, не знайшлося адпаведных фондаў у розных архівах. Паспрабаваў я звярнуцца да настаўнікаў Падсвільскай школы і мясцовых жыхароў са спецыяльнай анкетай, але зноў жа безвынікова. Што рабіць далей? Дзе шукаць? Яшчэ раз перагарнуў старонкі «Вечнага вандроўніка» Арсена Ліса... Амаль на перадапошніх старонках прачытаў: «...Неяк з вяскоўцаў пачуўся зусім блага. Перад гэтым адправіў у Мінск, у Акадэмію навук важкі рукапіс «Тэорыя рухаў» — плён сваіх чвэрцьвяковых роздумаў над гармоніяй руху планет. Напісаў ліст у Літаратурны музей Янкі Купалы, прапанаваў сваю скарынінскую серыю... Летам

з цэлымі сотнямі экзemplяраў мастацкай працы маёй і маіх вучняў, мастацкіх майстроў і катэгорыяў я быў кіраўніком, упрыгажваючы сцэны Вашай Гімназіі экспанатамі першай на ўсю Заходнюю Беларусь Беларускай вандроўнай мастацкай выстаўнай графікі і малюнкаў, — ці прыпамінае з Вас хто яе? Бачачы працу маю і працу маіх вучняў, — Вы запрасілі мяне ў сваю Гімназію на пасаду педагога, спадзеючыся на мяне, што я і ў Вас тое самае ўтвару, што ўтварыў і пры іншых гімназіях, як мастацкі майстроўні, рэпрэзэнтацыйны, аказваючы Гімназіям чэсць, — мастацкія выстаўкі і г. д. Шчыра Вам дзякую за Ва-

г. восенню меў атаку артрыту. Грошай ні на лекі, ні на ўрачэбную дапамогу не было, усё шло на фарбы. Трохі ратавала была фельчарская адунацыя, ды веданне мясцовых медычных звычаяў. Толькі ў сонечны вясень 1939 года, калі атрымаў пасаду выкладчыка Лужыцкай сярэдняй школы і меў досыць працы па выкладанні біялогіі, батанікі, астраноміі і, вядома, малювання, адчуў паліпшэнне матэрыяльнага стану. Як піша А. Ліс: «...З удзімам узяўся за працу. Раніцай спяшаўся ў школу, а пасля абеду браўся за фарбы, пэндзаль». Відца, пабыў і ў раней недаступнага хірурга Шырана, які калісьці лячыў хворага брата за астатнія цяжка набытыя злотыя. А зараз, побач з будынкам школы, разгарнулася вялікая медычная ўстанова, у якой Усевалад Шыран разам з жонкай Смольскай шмат зрабілі дзеля аховы здароўя ўсіх жыхароў.

Аднак зноў прыйшлі цяжкія гады. Ледзь-ледзь пазбегшы смерці ад ануптаў мастака зноў схавалі вандроўкі па Дзісеншчыне ды сядзібы крэўных. Зноў цяжкія умовы жыцця, неадступныя хваробы. І хоць пасля вызвалення мастак ажыў душой і зноў звярнуўся да мастацкай працы, але, відаць, стан здароўя быў нанчаткова падарваны. На жаль, застаўся ён у тыя часы адзін, па-за межамі тагачаснага агульнакультурнага жыцця Беларусі і, хоць створана ў гэтыя гады таксама нямала, але, як піша А. Ліс, «...усё менш было іх, дзён натхнення, светлых мройлівых дзён. Давалася ў знакі, мучыла застарэлая язва, набытая ў вечных вандроўках — бадзяннях, блэздом!». Незадоўга перад смерцю заклапочаны сваёй навуковай і мастацкай спадчынай звярнуўся ў Акадэмію навук... Гэты канверт нечакана прыйшоў сёлета з Глыбокага... Запіс акту аб смерці... Вядома, там і адрозна трэба было добра шукаць. Аднак ваючы на запыт Віцебскага абласнога архіва ЗАГСа, загадчыні адрэзаў ЗАГСа Глыбоцкага выканкома тав. В. В. Саковіч не абмежавалася фармальным адказам. Патрэбны нам запіс анааў да датаваным наступным годам пасля смерці. Запіс № 14 ад 15 мая 1955 года па Галубіцкім сельскім Савеце Глыбоцкага раёна сведчыць, што... «Драздовіч Іосиф, пол мужской, национальность — белорус, место смерти (и проживания) селение Пуньки Голубицкого селского Совета, профессия — некооперированный кустар, возраст 65 лет, умер 15 сентября 1954 года; причина смерти — рак желудка...»

Віною гэтага няздзейснага былі: першае, — беднасць Вашай Гімназіі на памяшканне пад мастацкую, для здалейных вучняў майстроўні, а другое, — гэта мой асабісты, забіваючы ўсялякі дух мастацкай дзейнасці — цяжкі эканамічны стан. Месячная пенсія мая праз увесь час не перавышала нават адной сотні злотых, а праз увесь час то 80 то 90, з каторых я змушан траціць на кватэру, а на астатцы (60 зл. — па два зл. на дзень) і пракарміцца, і абшыцца, і абубацца, і адзецца, і частку адлічыць ды выслаць на дапамогу малалетнім сіротам нябожчыка-брата, для каторых я маральна забавязан несці дапамогу.

Дзякуючы такому мізэрнаму свайму эканамічнаму становішчу, дзякуючы тым чарговым галадоўкам, каторыя пад канец кожнага месяца (поруч з рознага роду прыраскамі) прыходзілі мне пераносіць, — сілы майго здароўя час ад часу пачынаюць надрывацца, пададуць і не жадаючы на дале даводзіць сябе, пры такіх варунках, да крайнасцяў, такіх, як катар страўніка, неўрастанія і сухоты, — звяртаюся да паважаных бацькоў і педагогічнай рады і ветліва прашу: будзьце ласкавы выплаціць мне на дапамогу для папраўлення майго падупалага здароўя, падарванага на абавязку працы для Вашай паважанай Гімназіі, — суму размерам маёй поўнай трохмесячнай пенсіі, як кампенсацыю за недаплачваную мне пенсію ў мінулым школьным годзе і па поўнаму задавальненню мяне ў вышэй выказанай просьбе звольніць мяне без ніякіх матэрыяльных, так і маральных крыўд — ад абавязкаў настаўніка. Жадаю для Гімназіі ўсяго найлепшага. Настаўнік Язэп Нарцызаў Драздовіч. (Б-на АН Літ. ССР, аддзел рукапісаў, Р 21—96, л. 5—52).

Як бачым, Язэп Нарцызаў ужо ў 1929 г. меў падарванае здароўе, якое вельмі перахнаджала яму ў творчай і педагогічнай працы. З жыццёпіса вечнага вандроўніка мы ведаем, што ў трыцятых гады абставіны жыцця былі ніяк не лепшымі, хвароба не адступала, у час вандравання па сялянскіх хатах ён часта застуджваўся, недадаў, а ў 1935

не палягчала, пагоршала. Мастака адвезлі ў бальніцу ў Падсвілле. Пад ленарскім наглядом крыху прыбодзёрнуўся, як бы ачуняў. Але да часу...» Вядома, Арсень Сяргеевіч таіска не мог мець юрыдычных дакументаў адносна хваробы і смерці мастака, аднак зноў жа можна разлічыць на даты астатніх лістоў. Пішу аўтару кнігі ліст, таксама ў купалаўскі музей. І што ж? Высветлілася, што існуюць лісты і працы, падпісаныя рускай Язэпа Драздовіча ў 1953 годзе. На думку А. Ліса, гэты больш верагодна, што гэты сумны падзея здарылася летам 1954 г. Працяг пошукаў у архівах і мясцовых аддзелах ЗАГС па фондах і запісах 1953—54 гг. зноў не даў вынікаў. Не было і адказу з Падсвільскай бальніцы на паўторны запыт з прапановай пашукаць дадатковыя медычныя дакументы (журнал рэгістрацыі хворых, аперацыйныя ці секцыйны журнал) ці, можа, спытаць каго-небудзь з медыцынскіх работнікаў старэйшага ўзросту. А можа, гэты вясковы чалавек, як усё жыхары на вёсцы ў той час, не меў пашпарта і не было ніякай патрэбы ў юрыдычных фармальнасцях? Але ўсё ж такі гэта быў 1954 год, і проста так, без запісу, прапачці чалавек не мог. Запіс павінен быць. Да таго ж Падсвільскі раён скасаваны, і невядома, дзе архіўныя матэрыялы ЗАГСа. Нечакана пры высвятленні даты сканання вядомага браслаўскага ленара Станіслава Нарбута я даведаўся, што архівы ЗАГСа самастойныя і вельмі складаныя па сваёй структуры. Таму адрозна накіраваў запыт у галоўную тэрытарыяльную ўстанову — Віцебскае абласное бюро ЗАГС — на пошук антавага запісу ў дакументах былога Пліскага і Глыбоцкага раёнаў 1954 года.

Не знікала думка, што трэба пачаць у Падсвілле ды самому пакарпацца ў матэрыялах добра вядомых медычных архіваў, бо хто будзе займацца гэтай справай? На жаль, не выпадала. Аднак сярод дакументаў Драздовіча, якія захоўваюцца ў аддзеле рукапісаў бібліятэкі АН Літвы, знайшоў аўтограф ліста мастака-выкладчыка да педагогічнай рады Наваградскай беларускай гімназіі ад 14 снежня 1929 года.

«З'явіўся я к Вам у сцэны Вашай паважанай Гімназіі два з палавінай гады таму ў 1927 г., як кажучы «я з цёмнага бору» і «ні з пустымі рукамі», а як беларускі мастак-піянер, як пачынальнік беларускага мастацкага руху, з цэлымі сотнямі абразоў і рысункаў,

Пошукі, знаходкі

ХВАРОБА І СКАНАННЕ ВАНДРОЎНАГА МАСТАКА

У летанісе беларускага мастацтва, а таксама ў нацыянальнай энцыклапедыі час і абставіны сканання Я. Н. Драздовіча не ўдакладнены. На жаль, па існуючым парадку медычных дакументаў захоўваюцца ў адпаведных архівах толькі 25 гадоў. Летась, калі наведваў разам з бацькам магілы нашых продкаў недалёка ад вёскі Галубічы, звярнуў на вядомыя могілкі (каля вясмы кіламетра ад Галубічы) паблізу вёскі Ліпліны і Малья Давыдкі. Тут, пад пагоркам, побач з каталіцкай і праваслаўнымі пахаваннямі з боку Галубіцкай пушчы, знаходзіцца месца вечнага пакоя Язэпа Драздовіча. На прыгожым помніку — задумлівае аблічча Язэпа Нарцызавіча ў бронзе, ніжэй выбіты гады жыцця: 1888—1954.

1954? Ці так гэта? Пытаемся ў тутакай жыхаркі Ванды Крухлінскай пра Драздовіча. Адказае: «Памёр дзядзька Язэп (мясцовыя заўсёды так яго называлі) ў Падсвільскім шпіталі. Неяк так здарылася, што цяжка было сабраць таліку на пахаванне. Хавалі ў бальнічным...»

У вёсцы Ліпліны заходзім да Карчэўскіх. Гаспадыня Часлава Сцяпанавна, крэўная Драздовіч, успамінае, што астатнія месяцы свайго жыцця дзядзька Язэп ставіўся ў іх хаце. Лічыўся за свайго, бо Бельскія і Драздовічы шмат гадоў як парадніліся. Пасля смерці мастака засталася шмат папер, бланкотаў, аднак калі пераехалі ў новую хату, усё знішчылі: не ўспомнілі ў патрэбны час апошнія словы Язэпа-мастак «Мяне яшчэ пашукаюць...»

Ну а калі і дзе гэта здарылася? Часлава Сцяпанавна сцвярджае, што, відаць, у 1952 годзе, калі яе гаспадар забралі ў войска (і сапраўды, Міраслаў Мечыслававіч з 1952 г. адбываў свой ваенны абавязак). «Была якаясьці жарная, калі хавалі Драздовіча». Ёй прычыць брат Ян Сцяпанавіч, які рабіў труну: «Нябожчына прывезлі на драбінце, абкруціўшы прасціной. Мясцовыя калгасны брыгадзір Крупеня даручыў Яну Сцяпанавічу пахаваць мастака». Усе пагаджаюцца, што гэта было недзе летам (але якога года?).

Першапачатковы запыт у Падсвільскую бальніцу не даў жадааных вынікаў. Мясцовыя краязнаўцы К. А. Кожан (Германавіч) і А. М. Бабіч (Глыбокае), якія вывучалі шлях Драздовіча не адзін год, многа зрабілі дзеля светлай памяці мастака, але ўдакладніць абставіны яго смерці, на жаль, не змоглі. Адмаўчаў Падсвільскі пасляковы Савет

«Літаратура і искусство» — орган Министерства культуры и правления Союза писателей БССР. Минск. На белорусском языке.

«ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА»

Выходзіць раз на тыдзень, па пятніцах.

Ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга друкарня выдавецтва ЦК КП Беларусі.

Індэкс 63856 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AT 00028 М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

АДРАС РЭДАКЦЫІ: 220600, ГСП, Мінск, вул. Захарова, 19.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай рэдакцыі — 33-24-61, намесніка галоўнага рэдактара — 33-25-25, адзнака сакратара — 33-19-85, аддзела публіцыстыкі і нарыса — 33-19-65, аддзела пісьмаў — 33-19-65, аддзела крытыкі і бібліяграфіі — 33-22-04, аддзела прозы і паэзіі — 33-22-04, аддзела тэатра, кіно і тэлебачання — 33-21-53, аддзела музыкі — 33-21-53, аддзела выяўленчага мастацтва і аховы помнікаў — 33-24-62, аддзела народнай творчасці і культасветработы — 33-24-62, аддзела інфармацыі — 33-24-62, аддзела мастацкага афармлення і фоталістрацыі — 33-44-04, 33-24-62, карэктарскай — 32-20-64, бухгалтэры — 23-73-37.

Пры перадруку просьба спасылца на «ЛіМ». Рукпісы рэдакцыя не вяртае і не рэдагуе.

Галоўны рэдактар Анатоль ВЯРЦІНСКІ.

Рэдакцыйная калегія:

Заір АЗГУР, Алякс АСІПЕНКА, Анатоль БУТЭВІЧ, Уладзімір ПЛЕП, Мікола ГІЛЬ [нам. «алоўнага рэдактара], Уладзімір ГНІЛАМЕДАУ, Лілія ДАВІДОВІЧ, Міхась ДРЫНЕУСКІ, Алякс ЖУК, Галіна КАРЖАНЕУСКАЯ, Ігар ЛУЧАНOK, Уладзімір НЯКЛЯЕУ, Нічыпар ПАШКЕВІЧ, Барыс САЧАНКА, Юрась СВІРКА, Уладзімір СТАЛЬМАШОНАК, Рычард СМОЛЬСКІ, Віктар ТУРАУ.

Адказны сакратар Андрэй ГАНЧАРОВ.